


ЛІДА



наш радавод

1993 г.

ГАРАДЗЕНСКАЯ КРАЯЗНАЎЧАЯ АСАЦЫЯЦЫЯ

# НАШ РАДАВОД

Кніга 6

Выданне заснована ў  
1990 г.

Гродзенскае абласное аддзяленне Беларускага фонда культуры

Ліда 1994

[pawet.net](http://pawet.net)

БЕЛАРУСКАЕ КРАЯЗНАУЧАЕ ТАВАРЫСТВА  
ГРОДЗЕНСКАЕ АДДЗЯЛЕННЕ БЕЛАРУСКАГА ФОНДУ КУЛЬТУРЫ  
ГРОДЗЕНСКАЯ КРАЯЗНАУЧАЯ АСАЦЫЯЦЫЯ  
ЛІДСКІ ГАРВЫКАНКАМ  
ГРОДЗЕНСКІ АБЛАСНЫ САВЕТ ТАВАРЫСТВА АХОВЫ ПОМНІКАЎ  
ГІСТОРЫІ і КУЛЬТУРЫ

З гісторыі  
Лідчыны

(Матэрыялы міжнародных гісторыка-краязнаўчых  
чытанняў у Лідзе  
24 — 26 ліпеня 1993 г.)

Укладальнік і рэдактар выдання  
**А. У. БОГУШ**, кандыдат гістарычных навук.

- С — Гарадзенская краязнаўчая асацыяцыя  
С — Гродзенскае аддзяленне Беларускага фонда культуры

## ПРАДМОВА

Працягвае свой шлях выданне Гарадзенскай краязнаўчай асацыяцыі „Наш радавод”. Выданне, якое ўжо стала адметнай з'явай у культуры Гарадзеншчыны, у вывучэнні, захаванні і пропагандзе яе культурна-гістарычнай спадчыны, уяўтваренні славутых імён Прынеманскага краю, якія раней былі забаронены ці забыты. Кожная новая книга „Нашага радаводу” – гэта, па традыцыі, вынік рэгіянальнай гісторыка-краязнаўчай канферэнцыі, якая не толькі дае магчымасць усведоміць багацце гістарычных і культурных здабыткаў народа Беларусі, але і далучае да даследніцкай, краязнаўчай, асьветніцкай працы новых зацікаўленых людзей, таким чынам, данесці светлае зерне Адраджэння да многіх гарадоў і весяў.

Менавіта таму канферэнцыі „Нашага радавода” вандруюць па Гродзенскай вобласці. Будзе да месца ўзгодніць, што свой шлях яны пачалі 18 лістапада 1989 г. у Воранаўскім раёне, дзе адначасова адбылася ўрачыстасць да 205-годдзя з дня нараджэння і 125-годдзя з дня сканання Тэадора Нарбута. У месцы, дзе нарадзіўся выдатны сын Прынёманскага краю, быў адчынены памятны знак, прысвечаны сям'і Нарбутаў – удзельнікам паўстання 1863 года. Такім чынам „Наш Радавод” – гэта фактычна выданне, якое адлюстроўвае плённую працу навукоўцаў, дзеячаў культуры, краязнаўцаў, якія мэтанакіравана працу ў рэчышчы культурна-асьветніцкай праграмы, ці не галоўнай часткі, у складзе агульнавядомай „Спадчыны”.

Аб гэтым сведчаць і наступныя канферэнцыі, адбыўшыся ў Гродне, і тыя памятныя знакі і помнікі, адкрыццё якіх пад-час працы канферэнцыі стала традыцыйнай з'явай. Цікаўасць да навуковых пытанняў, якія ўздымаюцца праграмай „Наш радавод”, вельмі вялікая, яны маюць рэзананс сярод специялістаў і аматараў культуры ў сумежных краінах. Не выпадкова ад самага пачатку канферэнцыі адбываюцца як міжнародныя. Гэта можа тлумачыць, чаму чарговыя выпускі „Нашага радавода” становяцца і ўжо сталі бібліяграфічным здабыткам. Яшчэ раз нагадаем аб выданнях книгі „Наш радавод”.

1. „Наш радавод”. Сб. ст. „Материалы I и II межреспубликанских научных конференций по историческому краеведению Белоруссии и генеалогии. Кн. 1–2. Гродно, 1990.

2. „Наш радавод”. Материалы международной научной конференции по региональной истории Восточной Европы „Культура народов Великого княжества Литовского и Белоруссии. XIII–нач. XX в.”. Кн. 3. Часть 1–3. Гродно, 1991.

3. „Наш радавод”. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі „Царкva і культура народаў Вялікага княства Літоўскага і Беларусі. XIII – пач. XX ст.”. Кн. 4. Частка 1–3. Гродна, 1992 г.

4. „Наш радавод”. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі „Царкva і культура народаў Вялікага княства Літоўскага і Беларусі. XIII – пач. XX ст.”. Кн. 5. Частка 1–3. Гродна. 1993 г.

Гэта кніга, паважаемы чытач, з'яўляецца б-ай у серыі „Наш радавод”. У ёй вынікі працы „Міжнародных гісторыка-краязнаўчых чытанняў у Лідзе”, якія адбыліся 25–26 ліпеня 1993 г. і былі прысвечаны Дню Незалежнасці Беларусі. 26 ліпеня была адзначана адкрыццём помніка беларускаму нацыянальнаму генію Францыску Скарыне, што стала з'явай агульнадзяржаўнай. У чарговай кнізе „Наш Радавод” дзея́ннасць і жыццё Скарыны стала тэмай асаблівой увагі, а многія факты і ідэі скарыназнаўства ўпершыню ўведзены ў навуковы зварот. Гэта, як і паседжанні канферэнцыі „Гісторыя і краязнаўства Лідчыны” выклікалі вялікую зацікаўленасць у навуковай і культурнай грамадскасці Ліды, далі магчымасць выпрацаваць галоўныя накірункі развіцця музейнай справы ў Лідскім краязнаўчым музеі. Кніга змяшчае таксама матэрыялы сімпозіума „Археалогія Лідчыны”, прысвяченага памяці Міхася Ткачова – выдатнага гісторыка, археолага, даследчыка, сапраўднага патрыёта Беларусі, нястомнага змагара за справу Нацыянальнага Адраджэння.

**Андрэй МАЙСЯЁНАК,**

**нам. старшыні камісіі Гродзенскага абласнога Савета народных дэпутатаў па науцы, культуры, адукациі і выхаванню,  
старшыня Гарадзенскай краязнаўчай асацыяцыі.**

# I. СКАРЫНІЯНА

## **Францішак Скарына, як прыхільнік паяднання народаў**

**Адам Мальдзіс**  
г. Мінск.

Францішак Скарына рабіў сваю вялікую справу ў часы, калі актывізавалася фармаванне беларускай народнасці. Побач з імкненнімі да цэнтралізацыі, узмацнення ўлады, у Вялікім княстве Літоўскім, дзяржаве этнічна разнароднай, ажывіліся дэцэнтралісцкія тэндэнцыі, барацьба „рускага” (беларускага) і літоўскага пачаткаў, далейшае размежаванне якіх становілася тады актуальным і перспектыўным. Гэтая барацьба выявілася, да прыкладу, у міжусобіцы Гаштольдаў і Астрожскіх, а калі ўзяць сферу ідэалагічную – у „Хроніцы Вялікага княства Літоўскага і Жамойцкага” (1527), якая, магчыма, была свайго роду адказам гаштольдаўскай групоўкі на выход „рускіх” кніг Ф. Скарыны. Радаслоўная літоўскіх князёў узводзіцца ў хроніцы да легендарнага заснавальніка княства Палемона, які самому „цесару Нерону был кровныи”<sup>1</sup>.

Скарынаўскія выданні адыгралі велізарную ролю ва ўзмацненні „рускага” пачатку ў княстве, фармаванні беларускай народнасці і нацыянальнай самасвядомасці. Даючы свайму народу, „людем простым посполитым”<sup>2</sup>, друкаваную кнігу на роднай мове, вялікі палачанін, гаворачы словамі В. Пічэты, „уводзіў Беларусь у сям'ю славянскіх еўрапейскіх народаў, ён заяўляў аб праве беларускага народа на нацыянальна-культурнае самавызначэнне”<sup>3</sup>. Дзякуючы Скарыне беларусы атрымалі новыя, большыя магчымасці для развіцця сваёй асьветы, літаратуры, далучэння да агульнаеўрапейскай культуры, выходу на гістарычную арэну.

У сваіх поглядах Францішак Скарына кіраваўся пераважна не сярэдневяковай, а рэнесанснай канцепцыяй народа. Як вядома, сярэдневяковы ўніверсалізм быў наднацыянальны, касмапалітычны. Беларускі ж першадрукар падзяляў нацыянальна-дзяржаўную дактрину Новага часу, якая абвяшчала права кожнага народа на самастойнае развіццё. У прадмовах Скарыны яўную перавагу над

„хрысціянскім касмапалітам” бярэ рэнесансны патрыёт „рускага” краю, родніка Палацка (палацкае паходжанне паслядоўна падкрэсліваеца). Патрыятызм гэты свядомы, дзеісны, страсны. Крылатымі сталі слова з прадмовы да „Кніги Іулиф-вдовіцы”: „Понеже от прирождения звери, ходящие в пустыни, знаютъ ямы своя; птицы, летающие по воздуху, ведаютъ гнезда своя; рыбы, плывающие по морю и в реках, чують виры своя; пчелы и тым подобная боронять ульевъ своихъ, – тако же и люди, где зродились и ускурмлены суть по Бозе, к тому месту великую ласку имаютъ” (59). Скарына ўхваляе „вдовицу Іудиф”, якая „для места рождения”, баронячы радзіму сваю, „выдала естъ животъ свой на небезпеченство” (59).

Кансалідацыі беларускай народнасці салзейнічаў скарынаўскі пераклад Бібліі на „руский язык” (24). Тым самым гэтая мова, у многім агульная для тагачасных беларусаў і украінцаў, перастала быць „*lingua vulgaris*”, узышалася, становілася ўпоравень з такімі „свяшчэннымі” мовамі, як старажытная ўрэйская, грэчаская, лацінская. Не выпадкова ў Скарыны лексічныя прыклады з гэтых моў вельмі часта (26, 56–56, 88 і інш.) ставяцца ў адзін поравенъ са слова-мі, узятымі з таго „языка”, з якога аўтара прадмоў Бог „на свет пустил”. Трэба было мець грамадзянскую мужнасць, каб сцвярджаць такое, калі ў Еўропе быў яшчэ моліны дух Сярэдневякоўя.

Любоў Скарыны да свайго народа, да роднай мовы, аднак, нідзе не пераастае ў нацыянальны эгаізм пі ёгантрызм. Як шануючы чалавечую асобу, беларускі першадрукар адначасна паважаў грамадства, сукупнасць людзей, так і ўзвялічваючы „рускі” народ, ён нідзе не абасабляў яго, не супрацьпастаўляў іншым народам, чалавечству. Наадварот, у прадмовах да скарынаўскіх выданняў часта падкрэсліваеца роўнасць народаў і іх моў. Уся шматлікасць „языков, царств, людей и народов” (70) узыходзіць да адных і тых жа першаасноў. Перад законам аднолькавыя „вси народы, буди іудеи или елліни” (127). „Каждый народ” можа ўхваліць свае „права земская” (95). Такімі ж раўнапраўнымі з’яўляюцца мовы: для таго, каб „правещавати” „правду Божию”, аднолькава прыдатныя ўсе „языки, еже суть под солнцем” (120).

На такой жа, раўнапраўнай аснове павінны, паводле Скарыны, будаваша ўзаемныя, адносіны паміж дзяржавамі („царствамі”). Кожная з іх мае аднолькавую рашую гістарычнага быцця, бо аднолькава ўзыходзіць сваім пачаткам да легендарнага Ноя (70). Кожнай з іх належыць быць суверэннай адзінкай, дастаткова мошнай, каб абараніць сваю незалежнасць, і дастаткова мірнай, каб не крыўдзіць суседзяў. Найпершы абавязак грамадзян – шанаваць сваё „царство”, умацоўваць яго, але не чужым коштам. Патрыятызм Скарыны не меў нічога агульнага з замкнутасцю і, тым больш, не цярпімасцю, агрэсіўнасцю. Сваімі выданнямі, сваім асабістым прыкладам беларускі першадрукар актыўна садзейнічаў уваходжанню Вялікага

княства Літоўскага ў супольнасць еўрапейскіх дзяржаў, іх мірнае сужынне (гэтыя ідэі асабліва актуальныя цяпер, калі Беларусь здавала суверэннасць).

У першай палове ХУІ ст. Вялікае княства Літоўскае знаходзілася, як і іншыя краіны тагачаснай Еўропы, у стане канфлікту з суселнімі дзяржавамі. На 1512–1522 гг. якраз прыпадала чарговая зацяжная вайна з Масквой – актыўнай яго суперніцай у „збіранні” „рускіх” зямель (Іван ІІІ толькі што абвясціў сябе „государем всея Русі”). У такіх умовах лёгка было паддаща ваяўнічым настроем, супрацьпаставіць адзін народ другому і tym самым падліць алею ў палаючы агонь. Але ў прадмовах да выдання Скарыны такой варожасці і такога супрацьпастаўлення няма. Наадварот, беларускі гуманіст дае чытачам, у tym ліку панам-радзе, таму ж К. Астрожскаму, які выступаў супраць Маскоўскай дзяржавы, зусім іншы ўзор для пераймання. І ўзор гэты – мудры Саламон, пры панаванні якога „был мир и покой по вся времена царства его” (17). Ідеал Скарыны – міоны, суверэнны, абсолютны манарх, які, аднак, няухільна кіруецца нормамі права, у tym ліку і ў зносінах з іншымі дзяржавамі. Міралюбства, карысная для ўсяго грамадства „згода” (130) – вызначальная рыса кожнага законнага правіцеля. Што ж датычыша беззаконнікаў, тыранаў (Навухаданосар, Артаксеркс), то яны, услед за Бібліяй, надзелены ў прадмовах Скарыны крайнім агрэсіўнасцю. Гэта – заваёўнікі, рабаўнікі, разбуральнікі.

Францішак Скарына не асуджаў войны ўвогуле. Як і правіцеляў („О царех добрых и о злых”), ён падзяляў іх на „законныя” і „незаконныя”, справядлівыя і несправядлівыя. Першыя з іх вядуша дзеля абароны айчыны ад чужаземных захопнікаў, вызвалення з няволі. І тут, у справядлівай вайне, прыдатныя ўсе сродкі. Скарына ўхваляе ўчынак Юдзіф, якая „для высвобождения отчизны, взор на себе мужем даючи, не лютовала ест живота своего” (66). Такім жа подзвігам лічашца ўчынкі царыцы Эсфір, што вызавіла „от побитий” сваіх суайчыннікаў. На баку праведнікаў звычайна нябесныя сілы, прырода. Гедзону, напрыклад, „дал ест Бог знамя на руне волняне, и поразил со tremисты мужми сто тысечей и двадцать тысечей воин медиамлян и амалехитян” (1:3). Калі Ісус Навін пачаў абараніца ад Амалеха, „солнце стало ест на едином месте так долго, якобы за целых два дни, и не двигалось с него, дондеже побил всех врагов своих” (52). Усведамленне таго, што на іх баку праўда, памажае сілы біблейскіх персанажаў: „двана-десятый судья” Самсон „единою щекою ословою тысечу мужей філістымских убил” (115). Ухваляючы такія патрыятычныя ўчынкі, такую мужнасць у абароне радзімы, Скарына, безумоўна, даваў добры прыклад жыхарам княства, якім тады трэба было адбіваць татарскія набегі.

Зусім інакш ставіўся беларускі гуманіст да войнаў несправядлівых, захопніцкіх – яны супярэчачь пісанаму і няпісанаму праву,

маральна-этычным нормам. У прадмове да „Книжки плачу Ереміна” дадзена рэзка адмоўная ацэнка дзеянняў вавілонскага цара Навухаданосара, які, узяўшы Іерусалім, па-варварску разрабаваў храм Саламона, узяў у палон „людей словутных”, пасля чаго пачалося „опустение и скажение града” (110). Плач Ераміі і на руінах Іерусаліма гучай у часы Скарыйны (і гучыць сёння) як страсны пратест супраць разбуральных вынікаў вайны, якая не пакідае пасля сябе „каменя на камени” (111).

У пашырэнні міралюбства Францішак Скарыйна ўскладваў вялікія надзеі на веды і мастацтва. Паэтычнае слова, музыка, на яго думку, змякчаюць „жестокое сердце”, робяць „душу и смыслы” больш высакароднымі, узмацняюць у чалавеку духоўны пачатак і тым самым „людей в приязнь зводяль” (10). Беларускі першадрукар горача рэкамендую чытачам псалмы Лавіда, таму што яны „гнев и ярость усмиряют, мир и покой чинять” (10). Скарыйне была ўласціва рэнесансная вера ў мастацтва як фактар збліжэння і ўзаемаразумення людзей і народаў.

Такому ж мірнаму сужыццю народаў і дзяржаў служыла практичная дзейнасць Скарыйны. Карыстаючыся ўсходнімі (рукапіснымі) і заходнімі (друкаванымі) ўзорамі, перакладаючы і выдаючы адну з самых універсальных кніг чалавечтва, ён нібы перакідваў мост паміж краінамі Ўсходняй і Заходняй Еўропы, паміж Руссю Літоўскай і Руссю Маскоўскай, ахопленымі тады ўзаемнай варожасцю. Справа Скарыйны збліжала ўсходнеславянскія народы, усю „братию своеі Руси”, узмацняла ў яе пачуцшё кроўнага адзінства. А гэта, у сваю чаргу, вяло (няхай больш у патэнцыі) да змяншэння напружанасці, узмацнення даверу паміж „Масквой” і „Літвой”.

Скарыйнскае сцвярджэнне міру як нармальнага стану грамадства сфармавалася і развілося пад уплывам некалькіх дзейсных фактараў. Найперш гэта народная мараль, мясцове звычаёвае пра права, традыцыі старажытнарускага пісьменства. Затым – раннехрысціянскае вучэнне з яго заклікамі да міру, любvi і міласці: васці, ідэі Фамы Аквінскага, які стварыў „тэорыю справядлівых войнаў”<sup>4</sup>. Урэшце – рэнесансны гуманізм. Многія палажэнні Скарыйны генетычна і тыпалагічна блізкія да палажэнняў тагачасных заходніх еўрапейскіх мысліцеляў – найперш Эразма Ратэрдамскага і Томаса Мора. Першы з іх нястомна заклікаў народы да міру, спрабаваў прымірыць варожыя еўрапейскія краіны. У „Пахвале Лурасці” (1511) і „Скарзе Міру, алусоль выгнанага і ўсюды растроушчанага” (1517) Эразм Ратэрдамскі ўсю адказнасць за жахі і разбурэнні вайны ўскладваў, як і беларускі гуманіст, на дрэнных і неразумных правіцеляў, што, па сутнасці, з'яўляюцца „падонкамі грамадства”<sup>5</sup>. Сугучнае асуджэнне „злачыннай справы – вайны” мы знаходзім у сучасніка Скарыйны Міколы Гусоўскага<sup>6</sup>, у іх паслядоўніка, асветніка-друкара Сымона Буднага, які парашунаваў чужаземнае

захопнітва з разбоем.<sup>7</sup>

З прадмоў вялікага палачаніна нарадзілася антываенна гуманістичная традыцыя, што развівалася на працягу стагоддзяў і асабліва выявілася ў нашы дні.

---

<sup>1</sup> Полное собрание русских летописей: Летописи белорусские и литовские. М., 1980. Т. 35. С. 128.

<sup>2</sup> Скарына Ф. Прадмовы і пасляслоўі. Мн., 1969. С. 20. Далей спасылкі на гэта выданне даюцца ў дужках непасрэдна ў тэксле.

<sup>3</sup> Пичета В. И. Белоруссия и Литва ХУ—ХУІ вв. М., 1961. С. 670.

<sup>4</sup> Гл. Tazbir J. Mysi polska w nowożytnej kulturze europejskiej. Warszawa, 1986. S. 13.

<sup>5</sup> Эразм Роттердамский. Похвала Глупости. М., 1983. С. 80.

<sup>6</sup> Гусоўскі М. Песня пра зубра. Мн., 1980. С. 80.

<sup>7</sup> Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии. Мн., 1962. С. 53.

## Литературное творчество Франциска Скорины и традиции европейского Ренессанса

Ю. А. Лабынцев  
г. Москва.

Имя доктора Франциска Скорины „из славного града Полоцка” становится известным все более широкому кругу людей во всем мире.

В своем „Предъсловии в книгу Иов” Скорина писал: „И всяко му человеку потребна чести, понеже есть зерцало жития нашего, Лекарство душевное. Потеха всем смутным наиболей тым они же суть в бедах и в немощах положены. Надежа истинная восстания из мертвых и вечного живота”.

В этой непростой для понимания современного читателя фразе — тысячелетний опыт человечества, указание пути к осмыслинию нашего бытия, общечеловеческой его сути, той самой Вечной Истины, поискам которой в разные времена и у различных народов были отданы жизни лучших философов, писателей, музыкантов, художников, религиозных деятелей.

Когда просматриваешь все то, что время сохранило для нас из обширного литературного наследия Франциска Скорины, видишь, сколь еще долго и непросто будет оно входить в круг нашего чтения, ибо нам сложно понять скорининское время, его символи-

ку и язык. Чтение скорининских книг – большой труд, труд философский и эстетический.

Франциск Скорина – писатель-философ, писатель-гуманист, выступивший перед своим народом с яркими патриотическими возваниями, и одновременно глубокий психолог, лирик, сумевший рассказать людям о величайших тайнах мира.

Наряду со многими книгами, в том числе им самим написанными, Скорина издал в своем переводе значительную часть Библии. Она стала первой печатной Библией у восточно- и южнославянских народов и вышла в свет почти за полстолетия до появления польских печатных Библей.

Её издатель начинал свою деятельность одновременно с реформатором немецкого духа, языка и литературы – Мартином Лютером. Их деяния сопоставимы, но известность совершенно несравнима. Франциска Скорину знают куда меньше, а он ведь порой даже опережал своих великих современников: Мартина Лютера, Эразма Роттердамского, многих других.

Франциск Скорина во многом оказывается первым не только в культурах восточных славян: белорусов, русских, украинцев, но и во всей Восточной и Южной Европе. Он открыл и возглавил целое культурное направление.

Любой народ, любая нация, всё человечество не могут жить вне культуры, вне определенной природной, материальной и духовной среды. Культура сейчас понимается как несомненное условие самой жизни, возможности нашего существования.

Удивительно, что именно так рассуждал полтысячи лет назад и Франциск Скорина. В 1519 г. он писал: „Понеже от прирождения Звери ходящие в пустыни знают ямы своя. Птицы летающие по возьдуху, ведают гнезда своя. Рибы плывающие по морю и в реках чуют виры своя. Пчелы и тым подобная боронят ульев своих. Також и люди где зродилися и ускормлены суть по бозе к тому месту великую ласку имеют”.

Задолго до гения мировой литературы Л. Н. Толстого Франциск Скорина доверил бумаге такие сокровенные, выстраданные свои мысли, читающиеся теперь как некая абсолютная законченная формула духовного развития человека: „Есть наивысшая мудрость размышление смерти и познание самого себе”; „Наиболей любовь ко всим да соблудает, еже есть совершена над все иные парования, без нея же ничто проспешно есть”.

Средством, инструментом пропаганды этой земной возвышенческой любви гуманист Скорина избрал печатную книгу, доступную его братьям на Руси благодаря хорошо понятному, близкому к народному языку и значительным тиражам.

„Да совершен будет человек” – вслед за авторитетами древности воскликнул Франциск Скорина. Он стремился сделать все,

чтобы его народ на родном языке мог постигнуть сокровенную мудрость человечества.

Как выдающийся европеец-гуманист Скорина страстно желал послужить общему делу духовного возрождения человека, его внутреннему совершенствованию.

Этому и посвящены книги великого белоруса, воспринимающиеся сейчас как самая дорогая национальная реликвия, как духовное сокровище, национальная святыня, как символ всей тысячелетней белорусской культуры. Поражает то, что по своему числу книги белорусского просветителя составляют 2/3 всех изданий кириллицей в мире за ХУ – первую четверть ХУІ в. и более половины подобных изданий, если иметь в виду ХУ и всю первую половину ХУІ столетия.

Скорина поместил в напечатанных им библейских книгах даже свой портрет, тем самым как бы утверждая собственную индивидуальность, свою личность, свое авторство, несомненную причастность к тем глубинным гуманистическим движениям европейского Ренессанса, которые оформились в его эпоху в виде „христианского гуманизма” Эразма Роттердамского и Томаса Мора.

Библия глубоко символична и потому сложна для восприятия, её необходимо не просто читать, а изучать, только тогда и начнет открываться истинный смысл в ней написанного. Франциск Скорина, вслед за Григорием Великим, считал, что она „под простыми словами замыкает тайну”.

Такое понимание лежит в основе средневековых и ренессансных учений о символе. Данте Алигьери, например, писал: „...надо знать, что писания могут быть поняты и должны с величайшим напряжением толковаться в четырех смыслах. Первый называется буквальным, и это смысл, который не простирается дальше буквального значения вымышленных слов, – таковы басни поэтов. Второй называется аллегорическим, он таится под покровом этих басен и является истиной, скрытой под прекрасной ложью... Третий смысл называется моральным, и это смысл, который читатели должны внимательно отыскать в писаниях на пользу себе и своим ученикам. Такой смысл может быть открыт в Евангелии... Четвертый смысл называется анаготическим, то есть сверхсмыслом или духовным объяснением писания; он остается истинным также в буквальном смысле и через вещи означенные выражает вещи наивысшие, причастные вечной славе”.

В своем взгляде на роль и значение „книги книг” Скорина чрезвычайно близок к Эразму Роттердамскому, этому „Вольтеру ХУІ века”, самому известному тогда европейскому писателю, считавшему, что „Библию должны читать все”.

В силу исторических условий, в отличие от западноевропей-

ских гуманистов, Скорина должен был весьма считаться с особой, веками узаконенной восточнославянской книжной традицией, которую, тем не менее, он значительно реформировал. Невозможность отойти в своем литературном творчестве на традиционном литературном языке – церковнославянском – и даже на языке, близком к народному, от этой традиции (иначе он бы не был понят соотечественниками-современниками), вынуждает Скорину максимально опираться на неё, часто высказывать свои собственные суждения устами известных древних авторитетов.

Использование в творчестве чисто традиционных, восточных, начал и сплав их с западными дали необычайно интересный, неповторимый, оригинальнейший литературно-графический материал, ставящий в тупик при его рассмотрении не только современника Скорины, но и ученого наших дней. Рождающийся художественный образ заставляет одновременно помнить и о литературных особенностях Востока, и о достижениях графического искусства Запада, и о той общности культур, которая свойственна всей Европе. Вот почему невозможно отделить в творчестве Скорины эти две главнейшие европейские традиции: традицию византийского Востока и традицию римского, латинского Запада.

Величайшая заслуга Скорины в том, что он предназначает свои издания и сочинения не узкому кругу образованных лиц, пишет для них не на латинском языке, как это делает, например, Эразм Роттердамский, а, используя в основном традиционные литературные жанры и близкий к народному язык, создает народноязычные издания, предназначавшиеся всем людям без исключения. Скорина как мастер слова предстает перед нами сразу в нескольких авторских ипостасях: писателя-прозаика, гимнографа и поэта, великолепного переводчика с нескольких древних и новых языков.

Скорина-прозаик работал во многих жанрах, одни из которых были у нас почти традиционными, другие, и их едва ли не большинство, впервые введены в белорусскую, да и во все восточнославянские литературы именно им.

Скорина – поэт-гимнограф – тема неисчерпаемая.

Ему, Франциску Скорине, принадлежат и многочисленные, порой весьма объемные, произведения классического жанра молений, помещенные в гимнографических сборниках, сборниках канонов и акафистов. В молении гораздо отчетливее обнаруживается индивидуальность писательской работы Скорины по сравнению с другими сочинениями, входящими в тот или иной сборник.

Творчество Скорины – это синтез старого и нового в белорусской литературе. Без использования старой, классической традиции, без опоры на неё его просто бы не поняли соотечественники.

Суть литературного подвига Скорины в том, что ему впервые

стель масштабно и успешно удалось слить в своем творчестве две гланциши традиции европейской культуры – восточную и западную, ввести новые литературные формы.

## Францыск Скарына і навацыі еўрапейскай медыцыны пачатку 16 стагоддзя

А. Г. Майселянек  
г. Гродна.

У канцы 80-х гадоў і асабліва ў 1990 годзе да 500-годдзя з дня нараджэння Францыска Скарыны з'явілася шмат публікаций пра гэтую высакаадукованую, шматгранную, таленавітую асобу, яго шлях як нацыянальнага героя, выдатнага прадстаўніка эпохі Еўрапейскага Адраджэння. Вось толькі медычная дзейнасць Скарыны, за рэдкім выключэннем (В. Грыцкевіч), амаль не знайшла свайго адлюстравання ў гэты перыяд. Таму мы лічым неабходным звярнуцца да гэтага аспекта дзейнасці „доктора Франтишка со славнога града Полоцка” і разгледзець некалькі пытанняў адносна медыка-білагічнай дзейнасці Ф. Скарыны. Відаць, пытанняў магло быць і больш, таму што гэты навуковы і практычны аспект дзейнасці нашага вялікага асветніка па сутнасці застаўся па-за рамкамі глыбокіх навуковых даследаванняў. Таму асабліва ўважліва трэба яшчэ раз разгледзець архіўныя матэрыялы, публікацыі айчынных і замежных даследчыкаў, вынікі даследаванняў у сумежных галінах гісторыі навукі, тэхнікі і культуры, каб акрэсліць самае галоўнае.

Першае – гэта вызначэнне галоўных месц лекарскай дзейнасці Скарыны. Вядома, што ў 1504–1506 годзе ён вучыўся ў Кракаўскім універсітэце і 15 снежня 1506 г. быў узведзены ў ступень бакалаўра. Тым не менш, месца яго першапачатковай медычнай адукацыі (Кракаў? Прага? Захоўная Еўропа?), і першых гадоў сталай лекарскай працы невядома. У лістападзе 1512 г. вучоныя Падуанскаага ўніверсітэта аднаголосна прызналі яго годным звання доктара медыцыны, і ён атрымаў „знакі медыцынскай годнасці”. Найбольш верагодна, што ў наступныя гады медычная дзейнасць Скарыны працягвалася ў Празе, дзе ў 1517–19 гг. ён надрукаваў „Біблію зуполную” са сваімі прадмовамі і пасляслоўямі. Вядомы архіўны запіс храніста В. Гаека пра пажар у Празе 2 чэрвеня 1541 г., дзе сярод загінуўшых значыцца... Францішак, сын колішняга доктара Руса...” [1]. На падставе гэтага дакумента раней лічылася, што Скарына памёр у 1541 г. (ці не раней?) [2]. На наш погляд гэты дакумент сведчыць аб ранейшай лекарскай (доктарскай) дзейна-

сці доктара Руса (Скарыны) і абытых, што пасля вяртання ў Прагу ў другой палове 30-х гадоў і пазней ён практычна лекарскай справай не займаўся. Магчыма, што пасада карабеўскага садоўніка абліжоўвала яго магчымасці, але ён, аднак, мог быць прыватным (хатнім) лекарам у некаторых асоб. Вядомае паведамленне храніста Бжэзана ад лета 1577 г. пра скананне князя Іржыка Чэтла, дзе ўзгадваецца: „Ен карыстаўся паслугамі доктара, нейкага паліка Сімяона па прозвішчы Рус з Полацка”, бязумоўна, трэба аднесці к дзейнасці сына Францыска Скарыны [3].

Амаль усе 20-я гады Скарына правёў у Вільні. Не жаль, дакументаў пра яго медычную працу ў Вільні не захавалася, але дзейнасць першадрукара адзначана выданнямі 1522 і 1525 гадоў. Ёсьць пра яго звесткі і ў акте Літоўскай метрыкі за 1526 г., дзе ён характэрizuецца як „...выдатны муж пан Францыск, доктар медыцыны...” [4]. Магчыма, цяжкія абставіны кнігаўцы даюць працы, прэтэнзіі крэдытараў вымусілі яго пайсці на службу да прускага герцага Альбрэхта. Але тут не ўлічваецца яшчэ адна магчымасць: запрошэнне Скарыны ў Кёнігсберг на выкладчыцкую дзейнасць.

Калі звярнуцца да вядомых лістоў герцага Альбрэхта 1530 года з гэтай версіяй, то становіца зразумела, чаму Скарына характарызуецца як „...доктар прыгожых мастацтваў і медыцыны, ДАРАВІТЫ ВЫКЛАДЧЫК, (у арыгінале - прафесар)...” (ліст ад 16 траўня) [5]. Вядома, што Альбрэхт Брандэргургскі, вялікі паборнік ідэй Рэформацыі, вельмі спрыяў развиццю сістэмы адукацыі. Заснаваны ім у 1544 годзе ўніверсітэт (*Collegium Albrechtinum*), магчыма пачынаўся яшчэ раней: з дзейнасці аднаго із некалькіх школ альбо калегій. Тут, магчыма і быў адзначаны талент Скарыны, як выдатнага выкладчыка. Побыт Скарыны у Кёнігсбергу быў кароткім, аднак і тут ён працягваў лекарскую справу. Аб гэтым сведчыць запіс прускага герцага Альбрэхта у падарожнай грамаце ад 16 траўня 1530 года, якім адзначаецца ўвага да Скарыны: „...як... да выдатнага мужа непараўнальнага разуму і мастацтва дару, светлага лекарскага таленту і славнага еспыту...” [6]. У пачатку 30-х гадоў Ф. Скарына працаваў сакратаром і лекарам віленскага епіскапа Яна [7].

Час Францыска Скарыны – гэта эпоха новацый еўрапейскай медыцыны. Вось якія падзеі, зафіксаваныя ў храналогіі Дзержанскаўскага [8] могуць быць цікавымі для разумення медыка-біялагічных ведаў і дзейнасці Скарыны.

- 1505 – адкрыццё другой кафедры лекарскага аддзела Кракаўскай Акадэміі;
- 1509 – успам'янаецца статут цеха хірургаў у Вільні;
- 1512 - выданне першай фармакапеі „*Thesaurus avomatagio-*”;
- 1513 - выданне Рэслінским падручніка акушэрства „*Rosengart-*”

- 1516 – пасмяротнае выданне працы Ахіла „*Coproris Humani Anatomia*;„;
- 1517 – першае выданне „*хірургіі палёвай*”;
- 1520 – першая друкаваная праца ў Польшчы пра сіфіліс (Кіла);
- 1522 – выданне „*Conservatio sanitatis*;„;
- 1524 – выданне Эленбогам таксілагічнага трактата „*Morbis metallicis*;„;
- 1525 – выданне ў Рыме збора прац Гіпакрата на італьянскай мове;
- выданне ў Венецыі збора прац Галена;
- 1526 – праца Парасцэльса, які выказаў прынцыпы ятрахіміі;
- 1528 – выданне галоўных трактатаў Парасцэльса (1528–1530).

Як вынікае з гэтых звестак, у пачатку 16 стагоддзя на хвалі Адраджэння ішоў перагляд галенізму, абагульненне практикі медычнай дзейнасці і пропаганда асабістага, экспериментальнага вопыту, галоўным выразнікам якой стаў Парасцэльс (Тэафаст Бамбаст фон Гогенгейм) [9]. Няма падстаў не пагадзіцца з думкай В. П. Грыцкевіча аб спатканні і дыскусіі Скарыны і Парасцэльса ў час (1520–25 гг.), побыта астматыга ў Польшчы [10]. Аўтары польскай „*Гісторыі фармацыі*” больш канкрэтна ўспамінаюць месца (Вільні) і год (1520) літоўска-польскай вандроўкі заснавальніка ятрахіміі [11]. Наватарскія погляды Парасцэльса патрабавалі абмеркавання і, як сведчыць ён сам, у Вільні перамаглі яго апаненты (Скарына?). На жаль, няма матэрыялаў, якія адносяцца да гэтага дыспута, але магчыма, што сутыкнуліся крайнія пункты гледжання: Парасцэльса (як пропагандыста) фармацеўтычнай хіміі і Скарыны, добра а знаўца медычных сродкаў расліннага паходжання (аб гэтым сведчыць праца Ф. Скарыны з сярэдзіны 30-х гадоў аж да сканання ў каралеўскім батанічным садзе). Аднак без пошукаў навуковых прац Скарыны цяжка ўявіць яго адносіны да рэфарматарскіх ідэй Парасцэльса, тым больш, што развіццё гэтых ідэй было не простым і далёка не паўсюдным.

1. Францыск Скарына: Зб. документаў і матэрыялаў. Мн.: Навука і тэхніка, 1988. С. 184–185.

2. Там жа. С. 334.

3. Там жа. С. 187.

4. Там жа. С. 83–91.

5. Там жа. С. 95–97.

6. Там жа. С. 98–100.

7. Там жа. С. 150.

8. R. Dziezbanowski *Słownik chronologiczny dziejów medycyny i farmacji Warszawa*, 1983, s. 1513–1529.

9. М. Джуа *Істория химии*. М., „Мир”, 1966, С. 61–69.
10. В. П. Грицкевич С факелом Гиппократа. Из истории белорусской медицины. Мин., Наука и техника, 1987, С. 102–103.
11. R. Rembielinski, R. Kurnicka *Historia farmacji*, Warszawa, 1987, S. 85–87.

## Гродзенская Скарыніяна

Л. Р. Шагун

г. Гродна.

Беларускае скарыназнаўства, як раздзел гісторыка-кнігаведчай навукі, прайшоў складаны, 70-гадовы шлях. Яго многагадовая гісторыя часамі азмрочвалася абмежаванасцю і прадузятасцю ў падыходзе да гэтай вялікай і адказнай справы ў вывучэнні гісторыі культуры. Значны ўклад у скарыніяну зрабілі ўраджэнцы Гродзеншчыны: вучоны Я. Ф. Карскі, пісьменнікі Алег Лойка, А. Цётка, Данута Бічэль-Загнетава, Вольга Іпатава, нашы землякі Максім Багдановіч, Валянцін Таўлай, Ларыса Геніуш. Першую значную працу аб Скарыне ў савецкі час надрукаваў у рэвалюцыйным Петраградзе Я. Ф. Карскі. Яна называецца „Доктор Франциск Скорина” ў часопісе „Чырвоны шлях” у нумарах № 3 і № 4 за 1918 год.

Пасля акадэмік Карскі дапрацаваў яе, змясціў у кнізе „Беларусы” ў 1921 годзе. Заслуга гэтай працы ў тым, што ўпершыню быў раскрыты веліч Скарыны, яго шаноўнае месца ў гісторыі беларускага народа. Я. Ф. Карскі выказаў меркаванне, што магчыма некаторыя кнігі, перакладзеныя Ф. Скарынай, засталіся рукапіснымі. Работа Я. Карскага не згубіла сваёй актуальнасці і сёння.

У ненаяўнай форме на спадчыну першадрукара спасылаліся К. Каліноўскі і Ф. Багушэвіч, аргументуючы гістарычнае права беларусаў на сваю родную мову.

Рэалістычнае, гістарычна-праудзівае і рамантычна-ўзнёсласе адлюстраванне вобраза Скарыны і яго эпохі пачынаеца ў творчасці М. Багдановіча, аднаго з першых даследчыкаў беларускага адраджэння 16 стагоддзя (артыкул „Белорусское возрождение” ў часопісе „Украинская жизнь”, 1915 г. №№ 1, 2), аўтара манаграфічнага артыкула пра Ф. Скарыну (1913, не зберогся). Яго цыкл вершаў „Старая Беларусь” (1911) высокамастацкае адлюстраванне духоўнай красы нашых сярэдневяковых асветнікаў эстэтычнай каштоўнасці плёну іх працы – кнігі. У гэтым жа цыкле шэдэўр Багдановічавай гісторыка-філасофскай лірыкі „Безнадзейнасць” –

першы твор у беларускай літаратуры, у якім глыбока раскрываюцца трагічныя супярэчнасці жыцця і светапогляду скарынінскай эпохі:

„Скарына, доктар лекарскіх навук. У доўгай вопрацы на вежы сочыць зоры. Яны спрыяюць! Час! З рухавых рук Скарыны п'е адвар на земскі пісар хворы...

Але па tym, як імгліца ізумруд у „пярсцёнку залатым”, пісар з болем эразумеў, што яму ўжо не вярнуцца да жыцця (Багдановіч Максім. Вянок. Вільня, 1913: с. 46). Вобраз Францыска Скаріны увасабляе ў вершы творча актыўны пачатак тагачаснай культуры пераходнага перыяду ад сярэднявякоўя да новага часу: ён адукаваны ўрач і батанік, знаўца традыцыйнай і народнай медыцыны разам з tym ён, як і яго сучаснікі, еўрапейскія вучоныя, – астролаг, перакананы ў існаванні таямнічай сувязі паміж рухам зор і душэўна-цялесным станам чалавека.

Мастацкую Скарініню складаюць творы розных жанраў: вершы, раманы, апавяданні. У іх аснове ляжаць гістарычныя матывы, але праз іх бачацца і сённяшнія праблемы.

Ла імя Скаріны звяртаецца ў сваім вершы „Аб маіх вершах” пісняр рэвалюцыйнай барацьбы Заходній Беларусі Валянцін Таўлай. У светлых напеўных радках верша „Скарына” Ларысы Геніуш устае славутая Падуя, званы калакалоў, бачна адчувааем строгія экзаменацыйныя залы:

Пад Падуяй неба такое накруг,  
як сны мастакоў Адраджэння.  
Падуя – горад вялікіх навук,  
славутых надзеі і імкненняў.

Вобразы Падуі змяняюцца мядзведжымі сцяжынкамі пушчы, па якой едзе ў родную Беларусь „першы доктар на ўсходзе Еўропы”:

...Вязе Беларусі, народу свайму  
жыццё сваё, знанне і імя.  
І першую кнігу на мове сваёй  
Друкуе нашчадкам Скарына.

Прасякнуты вялікай любоўю да роднай мовы верш заканчваецца словамі:

Будзем думаць, вучыцца тварыць  
Так, як ты.  
у сваёй мове,  
Скарына.

У выглядзе ўспамінаў напісаны верш Аллега Лойкі „Скарына – каралеўскі садоўнік на Градчанах”: векавечныя ліпі Прагі – навеялі паэту карціны далёкага мінулага, вобраз выгнанніка доктара Скаріны:

Адсюль, з Градчан, ён пэўна, па-за Влатву  
Не раз на поўнач любую глядзеў:  
То пах туман над дзвінскаю атавай,  
То цвіў чаромхай воблак у вадзе.

Думкі Скарыны а ё людзях паспалітых, а б радзіме, а б яе незавершанай справе.

Садоўнік каралеўскі, муж славуты  
Доктар мастацкіх лекарскіх навук,  
Я б тут не замарудзіў ні мінuty,  
Зноў не змываў бы фарб друкарскіх з рук.

Думкі Алега Лойкі пераклікающа з вершам Дануты Бічэль-  
Загнетавай „Рыска”. У наш час імя Скарыны, як сцвярджае аўтар,  
аднагучна з думкамі а б Радзіме, а б яе гістарычным лёсе.

Аб Скарыне „ўспамінае” ў сваім вершы „Вільнюсу” Вольга  
Іпатава, у роздуме а б старажытным культурным горадзе, друж-  
любных адносінах літоўцаў да беларусаў.

Мастацкая Скарыніяна ўключае звыш 50 твораў. Значным  
творам з'яўляецца раман-эсе Алега Лойкі „Францыск Скарына”.  
Ён выклікае вялікую зацікаўленасць у чытачоў. Вядома, што гіс-  
тарычна дакладных матэрыялаў а б біяграфіі Скарыны мала. Аўтар  
выкарыстоўвае сваё права і на мастацкую выдумку і навуковыя  
даследаванні. Чытачы ўдзячны аўтару за тое, што ён знайшоў  
прымальныя формы Скарынінскай мовы, зрабіў яе зразумелай  
сучаснікам.

Новае пакаленне, маладыя імёны пісьменнікаў прынёманска-  
га краю папаўняюць скарбніцу Скарыніяны. Алеся Жамойцін да  
верша „Не кат Радзіму ўвасабляе” карыстаеша эпіграфам на сло-  
вы Скарыны: „...Гэтак жа і людзі да таго месца, дзе народзіліся і  
ўзгадаваліся, вялікую ласку маюць...”

Гродзенскае аддзяленне Беларускага фонда культуры ў бягу-  
чым годзе выдала зборнік вершаў „Кола” літаратурнай суполкі  
„Наднёманскія галасы”. Прыемна далучэнне да Скарыніяны  
Юрася Пацюпы, а Святлана Станкевіч так піша:

Выйдзі з сваіх берагоў.  
Выйдзі з чырвонае кнігі,  
Мова маіх бацькоў.  
Мова Францыска Скарыны.

- 
1. Багдановіч М. Безнадзейнасць „Збор твораў” у 2-х т.  
Т. 1. Мн., 1988. С. 71.
  2. Бічэль-Загнетава Д. Рыска. „Вершы і пазмы”. Мн., 1982, с. 218.
  3. Геніюш Л. Скарына. „Невадам з Нёмана”. – Мн., 1967. с. с. 162–163.

4. Іпатава В. Вільнюсу „Раніца”. Мн., 1969. с. 24.
5. Пойка А. Скарэна – каралеўскі садоўнік на Градчанах „Вершы”. – Мн., 1967. – с. 27–28.
6. Пойко О. Франциск Скорина „Неман”. – 1988. – № 3 с. 65–110, № 4. с. 34–94.
7. „Наропу свайму услугуючы”... Творы беларускіх аўтараў, прысвечаныя Ф. Скарэне Мн. 1990. с. 35, 52, 58, 104–106.
8. Таўлай В. Аб маіх вершах.. „Вершы”. – Мн., 1979. – с. 68.

## **Состояние и перспективы увековечивания имени Ф. СКОРИНЫ**

**Ф. И. Игнатович**  
г. Гродна.

Одной из лучших традиций большинства народов и стран является увековечение имен выдающихся государственных и общественных деятелей. В равной мере это относится и к известным ученым и специалистам, самоотверженно выполняющим свой профессиональный долг. К числу тех, кто не предан забвению, относится и Ф. Скорина (ок. 1490 – ок. 1551) – доктор медицины, книгоиздатель и просветитель эпохи Возрождения. Его имя бережно сохраняется и увековечено не только на родине в Республике Беларусь, но и в ряде других стран.

На единичные факты увековечения имени Ф. Скорины указывает ряд энциклопедических и справочных изданий. Так, Белорусская советская энциклопедия отмечает, что оно присвоено в Минске улице и типографии, в Полоцке – улице и педагогическому училищу.<sup>1</sup> Проф В. Ч. Бржеский в „Указателе увековеченных имен медицинских работников СССР” зафиксировал 5 наименований в честь Ф. Скорины.<sup>2</sup> По его данным в Полоцке имя Ф. Скорины носят не только улица и педагогическое училище, но и типография. Кроме того, он указал и на наличие улицы Ф. Скорины в Вильнюсе.

Наиболее полные данные, включающие 13 фактов увековечения имени Ф. Скорины, приведены в энциклопедическом справочнике „Іх іменами названы...”<sup>3</sup> К сожалению, сведения о части из них не были включены в выпущенный этим же издательством капитальный труд „Францыск Скарэна і яго час”.<sup>4</sup> В статье о скорининских наименованиях С. В. Кузьмин приводит только 14 фактов увековечения. Одновременно он упоминает и о 4 фактах утери имени Ф. Скорины.

В рецензии на последнее издание нами указано на неполноту представленных сведений об увековечении Ф. Скорины. В частности, обращалось внимание на то, что его имя носит типография в Полоцке и одна из улиц в Вильнюсе.<sup>5</sup> Однако при переиздании справочника на русском языке это не было принято во внимание.<sup>6</sup>

Учитывая вышеизложенное, а также появление новых фактов увековечения Ф. Скорины в связи с его 500-летним юбилеем возникла необходимость дополнительного изучения этой важной проблемы с охватом не только Республики Беларусь, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. С этой целью нами проведены специальные исследования по болееному выявлению, учету и систематизации фактов увековечения имени Ф. Скорины. Полученные результаты показали, что оно увековечено неоднократно, разными способами и во многих местах (см. таблицу).

Как было установлено, первые попытки увековечивания имени Ф. Скорины в Белоруссии были связаны с подготовкой к празднованию 400-летия начала его издательской деятельности. В 1913–1915 гг. группой деятелей (И. И. Луцкевич, Р. А. Земкевич и др.), объединявшихся вокруг газеты „Наша ніва”, предпринимались меры по основанию в Вильно Белорусского научного общества имени Ф. Скорины. В 1915 г. были даже выпущены две рекламные открытки, на которых приводилось название общества с добавлением имени Ф. Скорины. Однако начавшаяся война, видимо, помешала ему развернуть активную деятельность.

В 1917 г., когда отмечался юбилей, на страницах белорусских газет в Минске и Вильно высказывались предложения об увековечении имени Ф. Скорины. В частности, предлагалось создать Белорусскую историческую библиотеку его имени.<sup>7</sup> Возобновились попытки оживить работу научного общества имени Ф. Скорины в Вильно, о чем свидетельствуют недавно обнаруженные А. К. Кавко материалы<sup>8</sup>. Правда, при издании в 1925 г. книги А. В. Станкевича „Локтар Францішак Скарына – першы друкар беларускі” на обложке было лишь указано, что спонсором является Белорусское научное общество, но без добавления к названию имени Ф. Скорины.

Когда в 1925–1926 гг. в Белоруссии праздновалось 400-летие белорусского книгопечатания, именем Ф. Скорины по сообщениям печати названы улица и школа в Полоцке,<sup>9</sup> библиотека и изба читальня на Могилевщине<sup>10</sup>. Но тогда, в условиях начавшейся борьбы с „национализмом”, эти наименования долго не смогли продержаться. Да и само имя Ф. Скорины, названного „средневековым монахом”, стало чуть ли не запретным.

За рубежом сохранению памяти о Ф. Скорине способствовала белорусская эмиграция. В 20-е годы в столице Чехословакии Праге

активно действовало Белорусское культурное общество имени Ф. Скорины, издававшее журнал „Іскры Скарыны”<sup>11</sup>. В Западной Белоруссии, входившей в состав Польши, Имя Ф. Скорины носила в 1922–1928 гг. белорусская гимназия, располагавшаяся в Радошковичах<sup>12</sup>. В Вильно в 20–30-е годы действовала белорусская типография имени Ф. Скорины<sup>13</sup>.

В послевоенный период среди белорусов-эмигрантов существовали общественные организации, носившие имя Ф. Скорины. В Аргентине одна из 16 белорусских групп, до объединения их в Славянский союз, называлась „Георгій Скарына”<sup>14</sup>. В США под именем Ф. Скорины успешно действовали Кривичское (Белорусское) научное общество и типографско-издательское объединение<sup>15</sup>.

Наиболее значительная работа по популяризации и увековечению имени Ф. Скорины осуществлена в 1967 и 1990 гг., когда отмечались 450-летие белорусского книгопечатания и 500-летие дня рождения первопечатника. В ходе проведения юбилейных мероприятий в Республике Беларусь и за рубежом появилось ряд новых улиц, учреждений и других объектов, названных именем Ф. Скорины.

Все выявленные нами факты увековечения имени Ф. Скорины внесены в специальную картотеку. Как видно из представленных в таблице обобщенных данных, имя Ф. Скорины было присвоено 39 объектам, в том числе в Республике Беларусь 28, в странах ближнего и дальнего зарубежья – 11. Не все они сохранили его в своих названиях, чаще всего из-за прекращения существования, реорганизации и пр.

В настоящее время память о Ф. Скорине лучше всего чтят на родине. Его имя носят в Полоцке: педагогическое училище, типография, библиотека, улица, площадь, парк; в Минске: национальный культурно-просветительный центр, товарищество белорусского языка, типография, магазин, проспект, улица, переулок. Имеются единичные случаи увековечения имени Ф. Скорины и в других государствах: Литовской Республике (улица в Вильнюсе), Российской Федерации (общество белорусской культуры в Москве с 1989 г.) Англии (библиотека-музей в Лондоне с 1971 г.).

Подытоживая вышеизложенное, можно сделать вывод, что имя Ф. Скорины надежно защищено от забвения, особенно в Республике Беларусь. Между тем, не может не обратить на себя внимание то, что оно пока не присвоено ни одному медицинскому учреждению. Ученый совет Гродненского медицинского института дважды обращался к властям бывшей БССР с просьбой удостоить чести носить имя Ф. Скорины. Но ни в год 475-летия, ни в год 500-летия со дня рождения добиться этого не удалось. Продолжение ходатайств, по-видимому, утрачивает смысл, поскольку с 1988 г. имя Ф. Скорины уже носит Гомельский университет. Более

оправданным было бы присвоение имени первого белорусского доктора медицины и книгоиздателя Республикаской научной медицинской библиотеке в Минске.

Страны	Объекты	Присвоено имя	Носят имя
Республика Беларусь	улицы учреждения общественные организации дипломы медали	12 12 1 1 2	10 8 1 1 2
Ближнее зарубежье	улицы учреждения общественные организации	1 2 3	1 — 1
Дальнее зарубежье	учреждения общественные организации	1 4	1 —
ВСЕГО		39	25

<sup>1</sup> Беларуская Савецкая Энцыклапедыя. — Мінск: Выд-ва БелСЭ, 1973. — Т. 9. — С. 551.

<sup>2</sup> Госархив Гродненской области, ф. 260. Указатель увековеченных имен медицинских работников СССР. — Гродно, 1980. — С. 275.

<sup>3</sup> Их именами названы... — Минск: Изд-во БелСЭ, 1987. — С. 553.

<sup>4</sup> Ф. Скарына і яго час. — Мінск: Выд-ва БелСЭ, 1988. — С. 500.

<sup>5</sup> Игнатович Ф. И. Скорина и его время: рецензия // Здравоохранение Белоруссии. — 1989. — № 11. — С. 72.

<sup>6</sup> Ф. Скорина и его время. — Минск: Изд-во БелСЭ, 1990. — С. 506—507.

<sup>7</sup> Вольная Беларусь. — 1917. — 8 жніўня.

<sup>8</sup> Каўка А. Тут мой народ. — Мінск: Маст. літ-ра, 1989. — С. 217.

<sup>9</sup> Скарынінскі юбілей у Радавай Беларусі // Беларуская доля. — 1925. — 1 красавіка. — С. 4.

<sup>10</sup> Святкаванне 400-годдзя друку на Беларусі // Сав. Беларусь. — 1926. — 14 студзеня. — С. 7.

<sup>11</sup> Сачанка Б. Сняцца сны аб Беларусі. — Мінск: Маст. літ-ра, 1990. — С. 33.

<sup>12</sup> Ніжанкоўская В. А. Водгук на анкету // Скарыніч. — Мінск: Маст. літ-ра, 1991. — Вып. 1. — С. 63.

<sup>13</sup> Багдановіч Я. На жыццёвым шляху. — Мінск: Маст. літ-ра, 1992. — с. 86.

<sup>14</sup> Дрозд С. Агледзіны былога // Літаратура і мастацтва. — 1993. — 3—9 ліпеня. — С. 6.

<sup>15</sup> Кіпель В. Беларусы ў ЗША. — Менск: Беларусь, 1993. — С. 189, 198.

# **Доктор медицины Ф. Скорина и медицина средневековья Беларуси в экспозиции республиканского музея истории медицины Беларуси**

**И. В. Панюк, Т. П. Разуменко,**

г. Минск.

Республиканский музей истории медицины Беларуси организован в мае 1990 года на базе музейной группы при кафедре социальной гигиены и организации здравоохранения Минского медицинского института, основанной в 1957 г, профессором Г. Р. Крючковым. Под его руководством была создана и долгое время существовала экспозиция, посвященная медицине Белоруссии в начале XX в., в годы гражданской войны и иностранной интервенции, отражала развитие медицины в республике в довоенные годы.

В настоящее время фонды музея содержат около 25 тыс. экспонатов. Среди них подлинные дореволюционные и довоенные фотографии, дипломы, аттестаты, диссертации, медицинские инструменты, аптечная посуда, журналы, книги XVII – начала XX в.

За период 1991–1993 г. г. коллективом музея создана новая экспозиция, посвященная развитию медицины в Беларуси с древнейших времен до начала XX в. Она состоит из следующих разделов:

1. Возникновение народной гигиены и врачевания (от истоков до XV столетия);
2. Медицина Беларуси в XVI – I-ой половине XIX ст.;
3. Медицина Беларуси II-ой половины XIX – начала XX ст.

Основой первого раздела экспозиции явились материалы археологических, палеопатологических и палеоэтнографических исследований, дающие представление о главных этапах антропо-биогенеза, развития племен, об их поселениях, жилищах, физическом развитии, продолжительности жизни, о сущности болезней и способах лечения.

Два последующих раздела рассказывают о мероприятиях по борьбе с заразными болезнями, зарождении санитарно-эпидемиологической службы, развитии лечебного и аптечного дела, возникновении государственной медицины, медицинском образовании и научной медицинской мысли в XVI – I-ой половине XX века.

Завершается экспозиция показом состояния медицины в годы I-ой мировой войны на территории Белоруссии.

Характерной особенностью средневековой медицины в Бела-

руси являлось то, что лечебная помощь населению оказывалась несколькими категориями лекарей. Профессия лекарей в Белоруссии достаточно древняя. Первые письменные упоминания о лекарях профессионалах относятся ко II-ой половине ХУ–ХУІ в. в., что не отрицает их наличия ранее. Бедное население Беларуси чаще всего обращалось за помощью к народным лекарям, большей частью это были женщины, хранившие языческий опыт лечения и использовавшие „шептания и другие чары”, за что они часто обвинялись в колдовстве и преследовались церковью. В средние века на территории Беларуси действовали монастырские больницы, богадельни, приюты, шпитали, в которых бездомные, инвалиды, нищие и бедные больные могли получить не только кров, пищу, присмотр, но и лечение.

Лечебной практикой в этот период также занимались „лазебники” (банщики), которым позволялось применять банки, прикладывать пластыри, делать массажи, но только в банях. Наиболее распространенным типом лекаря в средние века в Беларуси, как и во многих европейских странах, был цирюльник-хирург. В этот период наблюдалось юридическое разделение медиков на врачей с университетским дипломом (это наиболее привилегированная группа) и хирургов, по общественной иерархии стоявших выше банщиков, но ниже врачей. Врач с дипломом должен был размышлять над болезнью, а потом предлагать методы лечения, а хирург работал руками – пускал кровь, вырывал зубы, вправлял вывихи, лечил переломы и раны. Занятие физическим трудом, в том числе хирургией, в средние века не считалось почетным.

Таким образом, знахари, банщики, цирюльники в качестве врачей не признавались. Знать и богатые магнаты пользовались услугами врачей с университетским дипломом.

Яркой страницей в истории Европы явилось открытие университетов. В университетах существовали три факультета – богословия, права и медицины. Европейская университетская медицина вобрала в себя традиции античной, ближневосточной и среднеазиатской медицины. Ученая степень доктора медицины имела вес дворянского титула. Люди без знатного происхождения с получением звания доктора медицины проникали в высшие слои общества, занимая должности придворных медиков.

До 1579 г. в Великом княжестве Литовском не было высших учебных заведений. Поэтому для получения знаний белорусские юноши вынуждены были уезжать за границу. География этих мест достаточно обширна: это университеты Праги, Кракова, Германии, Австрии, Италии, Швейцарии, Нидерландов, Франции. Так с 1504 по 1506 г. г. в Краковском университете учился наш земляк Ф. Скорина, а в 1512 г. получил степень доктора медицины в известном своими передовыми взглядами Падуанском университете. Именно

этому факту в биографии Ф. Скорины и посвящен главный экспозиционный комплекс в разделе „Медицина Беларуси в ХУІ – 1-ой половине XІХ в.”, представленный следующими экспонатами: художественно выполненной диорамой с объемной фигурой Ф. Скорины на переднем плане (авторское исполнение художника – члена Союза художников Беларуси П. Н. Драчова) „Ф. Скорина держит экзамен на степень доктора медицины перед профессорами Падуанского университета 9 ноября 1512 г.”; копиями документов, подтверждающих сдачу Ф. Скориной пробного и особого экзаменов и присвоения ему звания доктора медицины; титульными листами книг, изданных Ф. Скориной и известных под общим названием „Виблия руска”; копиями гравюр „Краков ХУ в.”, „Занятия в университете ХУ в.”, „План Вильно ХУ в.”, Западноевропейский печатный станок ХУІ в., акварельной работой современного художника Н. Купавы „Одежда студентов и преподавателей Краковского университета в ХУІ в.”, копией гравюры с портретом Пацацельса.

Все эти экспонаты позволяют наглядно раскрыть во время экскурсии значение Ф. Скорины не только как основоположника восточнославянского книгопечатания, а как первого доктора медицины Беларуси, званием которого он гордился и упоминал о нем во всех своих предисловиях к изданиям книг.

К сожалению, до нас не дошли медицинские сочинения Ф. Скорины, но известно, что в 20-30-е годы ХУІ в. он жил в Вильно, был секретарем и домашним доктором виленского епископа, что, в некоторой степени, и подтверждает его врачебную деятельность. Заслуживает внимания и одно любопытное событие из жизни виленских врачей, к которому несомненно причастен Ф. Скорина. Как считает историк медицины В. П. Грицкевич, Ф. Скорина, возможно, принимал участие в диспуте виленских врачей и известного швейцарского реформатора медицины Филиппа Ауреола Теофаста Вомбаста фон Гогенгейма (Пацацельса), (в 1520–1525 г. г.), в котором принимали участие все врачи столицы, т. к. врачей в столице было много, и не так часто были диспуты.

При создании экспозиционного комплекса, посвященного Ф. Скорине, мы стремились передать не только эпоху, в которой он жил, но и дух новаторства и просвещения, присущие нашему великому земляку.

В. Рамук  
Чыкага, ЗША

На фоне дакладаў у гэтай зале глыбока аналітычных, мае слова будуць экспромтам і толькі рэфлексіяй адносна Скарыны. Я хацеў бы пачаць з выслоўя славутага паэта Гётэ: „Толькі той чалавек, каторы працеваў усё жыццё, можа сказаць: я жыў”. Вось тут эсэнцыя чалавека ў працы, у працы пазітыўнай і вось мы тут стаім перад цікавай альтэрнатывай, як гэты геніальны чалавек доктар Францыск Скарына, будучы лекарам медыціны, пасвяціў амаль цэлае жыццё беларускаму друкаванаму слову. Вось другое ёсьць „мотто”, я скажу па-латыні, што ён гаварыў: „Я ёсьць чалавек і нічога, што ёсьць людскага, не ёсьць для мяне чужым”. Так вось, будучы лекарам, пазнаў патрэбы свайго народа, патрэбы друкаванага слова. Як гэты геніальны чалавек, каторы абараніў дысертацыю доктара медыцінскіх навук, пасвяціў сваё жыццё друкаванаму слову. Мяне асабліва і ўсіх інтрыгую пытанне, а дзе ж творы, а дзе ж праца Францішка Скарыны аб медыціне? Той геніальны чалавек, каторы ператлумачыў Біблію і каторы такія глыбокія слова выразіў у сваіх уступных словах да Бібліі – як гэта сталася, што ён нічога новага не ўвёў у медыціну, а мы хіба спадзяваліся ад геніальнага чалавека. Безумоўна яго праца, як кажуць, другародная – гэта медыціна, на першую чаргу ён паставіў як раз друкаванае слова ў беларускай мове, бо народ патрабаваў Біблію, каторая была ўжо тлумачана на ўсіх мовах. І вось ён першы, каторы ператлумачыў Біблію яшчэ перад Марцінам Лютэрам, гэта заслуга вялікая. Але яшчэ раз не буду ўваходзіць у дэталі адносна яго прац над друкаваным словам – Бібліяй, толькі мяне інтрыгую медычная дзейнасць. Тут доктар Майсіёнак добра прадставіў у сваім дакладзе аб гэтай працы і мяне гэта таксама інтарэсавала ўжо ад некалькі гадоў. Я хацеў пісаць „Медычная дзейнасць Францыска Скарыны”. Я буду старацца сабраць якія-небудзь матэрыялы, не ведаю, як гэта ўдастца мне, але як я бачу доктар Майсіёнак кажа, што шмат ужо ёсьць, з'яўляючыся пэўныя факты, яшчэ не зусім хіба яны падцверджаныя, але напэўна старанная праца давядзе да плёну. Дык у гэтай зале я хацеў бы яшчэ раз падкрэсліць, што наш славуты доктар Францыск Скарына – гэта геніальны чалавек, гуманіста, каторы быў лекарам, а кожны ведае, што лекар – гэта адданасць чалавеку. Не толькі падыход да гэтага ёсьць як раз поўны і душа, і цела, а з другой стараны ён прынёс духоўны пожыў тлумачэння Бібліі ў беларускай мове. На гэтым закончу, шчыра дзякую за слова.

# Родословная Франциска Скорины и его возможных потомков

А. Н. Нарбут  
г. Москва.

Фамилия Скорина изменялась в России на Скорино (белорусское написание Скарына, польское – Skoguna). Есть созвучные фамилии: Скорин; Скорик, но они не имеют отношения к Скоринам.

Собранные мной [1] материалы по Скоринам можно было разделить на три части: 1) Франциск и его близкие родственники (I – IV колена), 2) Предполагаемые потомки до XIX века включительно (V – XII колена), 3) ныне живущие потомки и их предки. Эти три части в ряде случаев еще не имеют документально доказанных родственных связей, хотя уже наметилось слияние двух последних частей.

Довольно обширна литература о жизни и деятельности Франциска Скорины. 2, 3. Краткие сведения о нем. Родился Франциск около 1490 г. (по Н. Н. Щекотихину – в день солнечного затмения 6 марта 1486 г., с чем он связывает гербовый знак Франциска – Солнце с полумесяцем) в Полоцке, находившемся тогда в Великом Княжестве Литовском. В 1504 г. поступил в Краковский университет на факультет свободных наук и в 1506 г. получил степень бакалавра. С 1507 по 1512 гг. совершенствовал свои знания по философии, природоведению, медицине в европейских университетах. В 1512 г. в Падуе получил ученую степень доктора медицины. В 1517 г. основал в Праге типографию и в 1517–1519 гг. выпустил „Псалтырь” и 20 отдельных книг Библии, впервые на славянском (старобелорусском) языке. В начале 20-х годов Франциск основывает типографию в Вильно, первую на территории ВКЛ, и выпускает там книги. Около 1535 г. поселился в Праге. Работал там ученым ботаником в Королевском ботаническом саду. Умер около 1552 г. (Е. Л. Немировский склоняется к дате 1540–1541 г.).

По первой части также известны: отец Франциска – купец из Полоцка, Лукиян, старший брат Франциска – Иван и его дети: сын Роман и две дочери, одна замужем за Еско Степановичем, другая – за Михно Овсянниковым, а также дети Франциска: Симеон (р. около 1530 – ум. около 1585) и Францишек (р. около 1535 – ум. 1541, погиб во время пожара в Праге). Известно, что у Романа и Симеона были сыновья. Все они указаны на приведенном ниже формализованном древе (табл.). Интересно<sup>4</sup> [с. 504–505], что Еско Степановичу, мужу одной из дочерей Ивана Скорины, удалось сохранить в своих руках большую часть наследственного имущества Ивана и Франциска в Полоцке. По записи в полоцкой ревизии за 1552 г. он

именуется как Еска Скорына, то-есть он, видимо, присвоил себе и родовое имя – Скорина. Двор его находился в Великом посаде рядом с дворами бурмистров, причем на его земле жили мещане 21 человек – гораздо больше, чем на землях бурмистров. У него, видимо, в совместном владении с Марко, сыном Михно Овсянникова, были и загородные села, в частности имение – село Тройдевичи. Ко второму сыну Михно Овсянникова – Василию перешло дворище в Полоцком замке. Василий также в некоторых записях именуется Скарыной.

Таким образом, потомки Франциска Скорины, продолжатели его фамилии, могли быть и по мужской линии: от № 7 Якуба (см. табл.), сына Романа, и от № 8, сына Симеона, а также и по женской линии: от Марко и Василия, сыновей Михно Овсянникова, взявших фамилию Скорина. Важно также и то, что эти последние владели имением, землями, а отсюда, имея в виду и другие факты, до дворянства совсем недалеко. Однако, к сожалению, не известны дети Якуба, Марко, Василия и сына Симеона, а следовательно, не известно и прямое продолжение рода Франциска Скорины.

Где же следовало бы продолжить поиски? Симеон Скорина остался в Чехии. Роман Скорина жил и, возможно, умер в Гданьске. В Польше есть Скорины, например, в Гданьске живет Скорына Янина. Наши запросы в Прагу и Гданьск так и остались без положительного ответа. Ничего почти не дали и поиски различных исследователей в Полоцке. Правда, было установлено, что в 1552–1558 гг. упоминаются в различных записях кроме Василия, Марко, Ески, Михно Скорины еще и Иоанн Хризостомас, а в 1601 г. Алхим и Сава Алхимыч Скорины, но неизвестны их связи с родом Скорины.

Отмечая, что в инвентаре имениям Полоцкой архиепископии, составленном в 1601 г., названы крестьяне села Долцы „Алхим Скорына дым один... Сава Алхимович Скорына дым один”, Е. Л. Немировский [4, с. 152–153] делает вывод, что полоцкие Скорины, видимо, обеднели и из купцов или мещан перешли в более низкий класс – крестьян. Что ж, такое возможно. Но те ли это Скорины, потомки ли это Франциска? Ведь здесь же [4, с. 152–153] Е. Л. Немировский убедительно показывает, что фамильное прозвище Скорина могло быть весьма распространенным. А ведь Еско, Михно и его дети по дошедшим до нас документам не беднели, а как раз наоборот, богатели и даже приобретали дома и земли. Алхим Скорина по датам мог быть сыном Марко или Василия, но столь резкий переход в крестьяне от процветающего богатого отца, не крестьянина, вряд ли возможен. А вот переход в шляхту (в дворяне) представляется в данном случае, для потомков Франциска Скорины гораздо более вероятным, хотя такой переход был весьма нелегким. И нет документальных доказательств этому.

Было известно о существовании дворянского рода с фамилией Скорина, которая в России изменялась на Скорино. Это – речицкие Скорины, как часто называют их в современной литературе. Почему-то считалось, что это единственный дворянский род Скорин, его отождествляли с родом Скорин герба Шалява (Szatawa), упоминавшемся в „Книге о моем жизненном пути”, 1934 г. Гальки-Ледуховского и в статье А. Саладуха<sup>5</sup>. Встречались утверждения, что дворянство речицких Скорин не было потомственным. К сожалению, все эти ошибки встречаются и до сих пор.

Обратимся к дворянской родословной Скорин Минской губ. Речицкого уезда,<sup>6</sup> приведенной ниже также в виде формализованного древа (см. табл.). Она начинается от Ивана (р. около 1590 г. по нашим расчетам) – это У колено, если отца Франциска отнести к I Колену и заканчивается согласно архивным данным<sup>6</sup> в XII колене в трех линиях из семи человек, родившихся в 1818–1859 гг., дети которых неизвестны. В первых известных коленах эти Скорины были католиками, принадлежа к шляхте, но в XII колене дети № 46 – грекоуниатской веры. Имена Охочичи, Турки, Хизахи Речицкого и Рогачевского уездов.

По материалам ЦГВИА<sup>7</sup> удалось расширить сведения об XI и XII коленах этого рода и дополнить его XIII коленом. Однако ныне живущих потомков этого рода пока обнаружить не удалось.

Этот род определением Минского дворянского собрания от 24.11.1802 был отнесен в I часть родословной книги, но определением от 20.10. 1835 – в 6 часть, что и было утверждено Указом Правительствующего Сената от 25.02.1842. Таким образом, род этих Скорин не только признан потомственным дворянским родом, но более того – древним, благородным, поскольку он внесен в 6 часть, куда вносили „только потомство лиц, верстанных поместьями до 1685 г.“. Могли ли речицкие Скорины быть потомками полоцких Скорин? Вполне, хотя Полоцк находится на севере нынешней Белоруссии, а Речица – на ее юге. И не хватает только лишь доказательств родственных связей между IУ коленом (внуки Франциска и Ивана) и У коленом – № 16. Иваном – родоначальником речицких Скорин, кстати, еще не признанным принадлежащим к шляхте. Его сын Фурсыан (№ 17) был речицким писарем гродским, а вот внук – Александр (№ 19) был речицким подстолием и владел имением Турки.

Гербсный знак, применявшийся Франциском Скориной – Золотое с полумесяцем (рис. 1, а). Речицкие Скорины пользовались польским гербом Друцк (рис. 1, б). Герб Шалява (рис. 1, в), тоже польский, в документах речицких Скорин нигде не упоминается. Изображения на гербах Друцк и Шалява существенно отличаются от гербового знака Франциска Скорины, хотя при желании можно найти какие-то сходные элементы. Принятие этих гербов речицкими и мазовецкими Скоринами вряд ли определялось связью с

именем Франциска Скорины.

В польских источниках<sup>8</sup> среди других фамилий: Ледуховских, Якушевских, Навротынских и др. пользующихся гербом Шаллява, указываются и Скорины, но сведений об этих Скоринах нет. Поиск в архивах позволили собрать материалы о шестнадцати лицах этого рода, условно отнесенных к XI–XII–XIII коленам (от № 72 Якуба до 29 ж. Елены). Оказывается, этот дворянский род Скорин пользовался не гербом Шаллява, а гербом Селява (Sielawa)рис. 1, г, был утвержден Геральдией Царства Польского в потомственном дворянстве и в соответствии с предписанием 1854 года был внесен в родословную книгу по Мазовецкому отделению, назовем этих Скорин мазовецкими.

В последние годы было несколько публикаций о профессоре медицины Стэнли Скорине, живущем в Канаде и его родственниках<sup>9, 10</sup>. Ему известно, по крайней мере, шесть колен его рода: Якуб (р. около 1790) – Кристиан (р. около 1820) – Антони Валенты (р. около 1850) – Константы Гжегож (р. около 1888), Стэнли, его брат Джордж и сестра, их дети, а также один из дальних предков – депутат Литовского трибунала в Бресте в 1740 г. (по этой дате он мог быть дедом Якуба и род. около 1700–1720). Именно этот Скорина указан у Несецкого,<sup>11</sup> причем, кроме этого Скорины, у Несецкого указан еще только один: Михаил, в 1788 г. судья земский в Речицком уезде. Однако оба эти Скорины речицкие, а не мазовецкие, по-видимому, это № 25 и кто-то из VІІ колена. Предки Стэнли Скорины в 18 веке переехали в пригород Варшавы – Прагу, известным строителем которого был Кристиан. Его сын, Антони Валенты, был инженером, а внук Константы Гжегож, отец Стэнли Скорины, был врачом и переехал с семьей в Чехословакию в 20-х годах. Идентичность Кристиана, Антони Валенты и Константы Гжегожа Скоринам мазовецким установить было не трудно. Антони Валенты родился в Варшаве, венчался в Киеве, долго жил в Ворснеже, где родились все его дети.

Стэнли (Станислав) родился в Варшаве, в 1947 г. переехал в Канаду, живет в Монреале, является доктором философии по биологии и доктором медицинских наук, руководит в университете МакГилл медицинской исследовательской группой, охватывающей врачей, биохимиков, бактериологов, биологов. Его брат Джордж также живет в Канаде, в Ивибесити, инженер, на пенсии. Сестра живет в Швеции. Мать Стэнли была шведской, лютеранского вероисповедания, остальные предки Стэнли, насколько он помнит, были католиками. Отец Стэнли считал себя потомком Франиска Скорины, но нет этому прямых доказательств, как и родственным связям речицких и мазовецких Скорин.

По рассказам Стэнли, за одним из его предков был утвержден

дворянский герб (рис. 1, д) с изображением стрелы и змеи, как считает Стэнли, вероятно, в память Франциска Скорины. В польских справочниках такого герба нет, но герб Селява (рис. 1, г) несомненно принадлежит роду Скорин мазовецких, в который входит и Стэнли. Герб Шелява, видимо, по звучанию был спутан с гербом Селява и Скоринам не принадлежал.

Кроме этих двух дворянских родов Скорин, есть еще личные дворяне Скорины, есть дворянский род, внесенный во 2 часть родословной книги Пензенской губ., состоящий из №№ 100–104, 50ж, 51ж и выявленный по архивным документам, причем Николай (№ 101) был из обер-офицерских детей. Он и был утвержден первым в дворянстве.

В 1942 г. в „Белорусской газете“ была напечатана статья,<sup>12</sup> в которой приведена биография Тимофея Скорины (р. 2.05.1860 в Витебске – ум. в 1934 г. в Риге). Андрей, его отец, был витебским мещанином и рассказывал часто о своем происхождении из Полоцка и о своем предке – Франциске Скорине. Около 1880 г. Тимофей переехал в Даугавпилс, полюбил Эмилию из Гаудзей, но ее родители, католики, белорусы, потребовали от Тимофея (он был праесслаенной веры) принятия католической веры. Он не согласился, и их брак не состоялся (только в 1929 г. они вновь встретились и женились). Сын Тимофея Николай (р. 1896 г.) в 1929 г. уехал из Латвии в СССР, его судьба и дети неизвестны. Эта семья также представлена на формализованном древе (№№ 120–124).

Невозможно было не упомянуть живущую в Москве Людмилу Ивановну Скорину (в краткой литературной энциклопедии о ней помещен очерк). Родилась в 1908 г., окончила в 1937 г. литературный институт, литературовед. Её отец, Иван Николаевич, из крестьян (1869–1930), подполковник русской армии, командир Красной Армии, незаконнорожденный сын Прасковьи Скорине, родившейся около 1850 г. Она, её сын и внучка родились в Вильно. У Людмилы Ивановны был брат Георгий (1914–1991), у него два сына: Владимир Георгиевич (р. 1942) и Сергей Георгиевич (р. 1953), у Сергея сын Георгий (р. 1987).

Известны многие ныне живущие Скорины, но, как они обычно утверждают, их предки из крестьян и более трехколен им не известны. Возможнее, что кто то из них мог бы быть потомком Франциска Скорины, но это маловероятно.

<sup>1</sup> Чарбут А. Н. Родословная рода Франциска Скорины / В сб. Франциск Скорина и традиции гуманизма в славянской культуре. – Мин.: 1991.

<sup>2</sup> Франциск Скорина и его время. Энциклопедический справочник. – Мин.: 1990.

<sup>3</sup> Франциск Скорина: Жыцця – дзеянасць; Паказ, літ (Склад. Я. Л. Неміроўскі, Л. А. Оспічык. – Мин.: Навука і тэхніка, 1990.

<sup>4</sup> Немировский Е. Л. Франциск Скорина: Жизнь и деятельность белорусского просветителя. — Минск. 1990.

<sup>5</sup> Саладуха Ад. З доследаў аб паходжанні і аб гэрбе Скарынаў. — „Калоссе”, 1936. кн. 4 (8).

<sup>6</sup> Центральный государственный исторический архив СССР, г. Ленинград (ЦГИАЛ), ф. 1343, оп. 29, д. 3681, 3682; оп. 38, д. 2023, 2082.

<sup>7</sup> Центральный государственный военно-исторический архив (ЦГВИА) ф. 400, 409, 489, 1351.

<sup>8</sup> Zbigniew Leszczyc, Herby szlachty polskiej, t. 1–2. — 1908.

<sup>9</sup> Budrewicz O. Przez krainę cierpien. — „Perspektywy”, 1978, № 48.

<sup>10</sup> Величко В. Всплеск высокой волны. — „Коммунист Белоруссии”, 1990, № 1.

<sup>11</sup> Herbarz polski Kospra Niesieckiego S. I., t. 1–10. — Lipsk: 1839–1845.

<sup>12</sup> Зинум М. Потомки доктора Ф. Скорины. — „Белорусская газета”, 1942, № 50.





Рис. 1. Гербовый знак (а) и гербы (б – д) Скорин (показаны только изображения на гербовом щите, не показаны: намет, шлем, корона, нашлемник)

СКОРИНЫ

Таблица



I колено


II колено

III колено

IV колено

V колено

10.

Таблица  
/продолжение/

XI колено

XII колено

XIII колено

XIV колено XV колено

## II. ГІСТОРЫЯ І КРАЯЗНАЎСТВА ЛІДЧЫНЫ

**Асноўныя напрамкі комплекснага навуковага  
даследвання гісторыі горада Ліды.**

В. М. Чарапіца  
г. Гродна

Імкненне чакмага лепш пазнаць гісторыю свайго края аб'яднала на сённяшніх гісторыка-краязнаўчых чытаннях беспрэцэндэнтную колькасць людзей, прафесіяналаў і аматараў, улюблёных у гісторыю горада з такім прысха-загадкаем называй Ліда. Паўстае пытанне, а чым выкліканы такая зацікаўленасць людзей гісторыяй насугул, і гісторыяи Ліды (Лідчыны) у прыгатнасці?

У науцы існуе класіфікацыя матываў тагоў рода зацікаўленасці гісторыяй, і яе ў асноўным, як нам здаецца, можна перанесці і на наш выпадак. Матыў першы – тэхналагічны, узнякае на перакана-насці, што ў гісторыі ўсё паутараешна. І знаёмасць з гэтым можа быць карыснай сёння; матыў другі – культуралагічны, звязаны з пошукамі ў мінульым культурных каштоўнасцяў, якія маглі бы узбагаціць сучасніка; матыў трэці – ідэалагічны, звязаны са зваротам людзей да мінулага з мэтай знайсці ў ім пацверджанне сваім падыходам да такіх катэгорый, як народ, дзяржава, грамадскі лад, свобода, дэмакратыя і г. д. У блізкім суседстве з матывам ідэалагічным знаходзіцца матыў чацвёрты – пропагандысцкі, да якога звяртаюцца тады, калі у гісторыі шукаюць тых ці іншых палітычных эффектаў. Вельмі распаўсюджаны і матыў пяты, – дыдактычны, звязаны з пошукамі ў мінульым сярод гістарычных дзеячоў узораў для пераймальнасці ў людскіх паводзінах.

Цікавасць да гісторыі паяўляеца з матываў не толькі пазнаваўчых, ці чиста практычных, але і такіх, якія носяць спецыфічныя хараектар: пры цікавасці да жыцця знакамітых асоб і перажыванні за-

іх поспех і непрыемнасці як бы за свае; з мэтай адыйскі ад штодзён насці і перамесціца ў свет інтыгуючых падзеяў; у пошуках у мінульым матэрыяла для творчай, артыстычнай дзейнасці і г. д.

Зразумела, што ў удзельнікаў чытанняў могуць прэваліраваць адныя і адсутніцаць і шыя матывы, але магчыма наяўнасць усіх адразу. Незалежна ад гэтага, кожны з нас сваё бачанне гісторыі хоча лічыць самым праудзівім. Тут многае залежыць ад таго званай гістарычнай культуры грамадства і кожнага канкрэтнага даследчыка і спажыўца гісторыі.

Польскі гісторык Е. Топольскі прапануе ў такіх выпадках наступную паслядоўнасць дзеянняў сапраўднага даследчыка: 1) выбар вобласці даследавання; 2) фармулёвка пытання; 3) выяўленне крыніц для даследавання праблемы; 4) чытанне інфармацый дабытых крыніц; 5) вызначэнне верагоднасці крыніц і становленне прычинна-следчых сувязей; 6) сінтэтычнае вытлумачэнне (адказ на пытанні даследчыку); 7) ацэнка (адскратная) гістарычных фактаў і інш.

Сёння ў асноўным прызнаецца, што з пералічаных аперацый толькі меншая іх частка (пункт 5) заснована на ведах неласрэдна дабытых з крыніц. Усё астатніе базіруеца на пазакрынічным веданні. Тым не менш, у працэсе вызначэння фактаў веды, здабываюмыя з крыніц, адигрываюць вядучую ролю.

І ўсё ж такі нельга не прызнаць, што вызначаныя падыходы пры сучасным становішчы навуковых даследаванняў у нашым краі не што іншае як аголеная ці чистая тэорыя. Да гэтага трэба яшчэ расці і расці... Што ж датычыцца практычнага падыходу да гісторыі, то для мяне асабіста горад Ліда - гэта маё дзяяціцтва і юнацтва... Як сёння бачу зруйнаваны вайной горад і ўнадэльня, нягледзячы на усе выпрабаванні, высокія сцены замка - сімвал гістарычнай пераемнасці і няуміручасці. Нібыта на кінастужы бачу вехі аграджэння горада ў 50-60-я гады, чую беларускую, русскую, польскую, яўрэйскую мову, якая гучала тады на гарадскім рынку. Усё гэта не магло не адбіцца, калі прыйшоў час, на ўласных пошуках прафесіі „на ўсё жыцце”. Пасля заканчэння лідскай сярэдняй школы ў 1963 годзе я паступіў на гістарычны факультэт Гродзенскага педагогічнага інстытута з адной адзінай мэтай – напісаць гісторыю гор. Ліды. Да тагоў заяўкі мой навуковы кіраунік Я. Н. Мараш аднёсся вельмі сур'ёзна, але прапанаваў даследаваць... гісторыю лідской абутковай фабрыкі (раней „Ардаль”). Работа над гэтай тэмай з выкарыстаннем самых разнастайных крыніц стала для мяне сапраўднай гісторыка-даследчай школай. Далей прадметам маёй навуковай працы сталі беларуска-польскія ўзаемаадносіны ў XIX – пачатку XX стагоддзяў. Давялося прапрацаваць пры іх вывучэнні ва ўсіх буйнейшых кнігасховішчах Беларусі, Расіі і Польшчы. Амаль што год працаваў у Варшаўскім універсітэце. Выдаў дзве кнігі, дарэчы апошняя на

друкавана ў Лідзе, і каля сотні артыкулаў. У кантэксце раскрыцця руска беларуска польскіх адносін з асаблівай увагай адносіўся да ўсяго таго, што было звязана з родным горадам. Маю на гэту тэму некалькі публікацый, прысвечаных лідчаніну М. В. Алюшкевічу – заснавальніку першых сацыял-дэмакратычных арганізацый у Расіі, а таксама польскому пісьменніку Е. Путраменту, жыццё якога ў 20-30 гады было цесна звязана з Лідай. ! усе ж такі юнацкая мара напісаны гісторыю горада са старажытных часоў да сучасніці паданейшаму застасці адкрытай як для мяне, так і для большасці прафесійных гісторыкаў і аматараў. Але работа такая – сталая, акадэмічная – сёння, як ніколі, патрэбна.

З чаго яе трэба пачаць? Думасць, што з распрацоўкі дакладнага, поунага і ўсебаковага бібліографічнага даведніка. Неабходна прызнаць, што такія заходы рабіліся. Спашлюся на апошні з іх – „Прынеманскі край. гарады і раённыя цэнтры” (Гродна, 1982). У гэтым даведніку маецца каля 150 спасылак на літаратуру, маючую дачыненне да гісторыі Ліды, прычым выданную за апошнія 30 год. Але ж гэта кропля ў моры. Нам патрэбен такі даведнік, дзе было бы сабрана ўсё, што напісана пра горад са старажытнасці да сённяшняга дня, пры гэтым маючы на ўвазе ўсё напісаныя не толькі ў Беларусі, Расіі, Польшчы, але і іншых краінах. Такой бібліографіі па гісторыі Ліды мы ніколі не мелі, але будзем мень. Агітаваць за такі падыход да навуковай працы няма неабходнасці. І так зразумела, чым больш інформаціі, тым больш праудзівая гісторыя. Пры ўсіх хібах і недахопах дарэвалюцыйнай рускай гісторыяграфіі, яе заваёвы таксама не перакрэслілі, а яны ёсць і ў галізе гісторычнага краязнаўства. Узяць, напрыклад, „Гісторыю Расіі” С. М. Салаўёва. Келькі гут цікавага і адначасова важкага для разумення жыцця горада ў ХІУ стагоддзі. Асабліваи увагі запрошвае сюжэт пра кар'еру Вайдыллы – парабка, прыгоннага халопа, якога князь Ольгерд трymаў пры сабе спачатку дзеля таго, каб „пасцелю слаць і піць падаваць”, а потым аддаў яму трymаць горад Ліду. Тоё, што пры гэтым адбылося – не толькі матэрыйял для цікавага гісторычнага даследавання, але і шырокое поле для стварэння шэкспіраўскага гучання мастацкіх твораў.

Наступны напрамак – выяўленне рукапісных, яшчэ не надрукаваных крыніц. Негледзячы на тое, што такія матэрыйялы захоўваюцца ў архівасховішчах і рукапісных аддзелах навуковых і публічных бібліятэк мноства гарадоў і краін, такую працу трэба пачынаць. Вынікам яе павінна быць таксама стаць канкрэтнае выданне. Вельмі б не хацелася, каб гэтая прапанова ўспрымалася пад знакам пытання: а калі ж сама гісторыя горада будзе пісцца, бо час ідзе? Мне здаецца стварэнне такой гісторыі гэта не кампанія, яно будзе актуальным і для нашых нашчадкаў. Але тое, што пропануем пачаць мы, таксама дагэтуль ніхто не рабіў. Акрамя таго, пошу-

кі крыніц, іх асэнсаванне неразарвальны з самым працесам напісання гісторыі горада.

Можна пералічваць яшчэ шмат чаго, маючага дачыненне да „тэхналогіі” даследавання гісторыі Ліды, але аб гэтым размова можа ісці, як кажуць, у рабочым парадку. А тут неабходна сказаць аб галоўным: хто гэтую працу будзе рабіць?

Зразумела, што яна пад сілу толькі прафесіяналам. А яны ёсьць на гістарычных і іншых кафедрах Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Пры іх творчым узаемадзеянні з краязнаўцамі, настаўнікамі гісторыі горада Ліды, неабходным фінансаванні тэмы з боку мясцовых улад, так званых спонсараў, усёй грамадскасці можна паставленыя задачы паспяхова вырашыць. Да гэтай працы, маючай глыбокое сацыяльнае і навуковае гучанне, павінны быць прыцягнуты ўсе тыя, хто прымае ўдзел у нашай канферэнцыі, незалежна адкуль яны прыехалі. Сама ж канферэнцыя таксама павінна стаць тым важкім каменьчыкам, ад якога будзе расці і мацнець фундамент нашай агульнай справы.

## Хан Тахтамыш і Вітаўт Вялікі

А. П. Цыхун

г. Гродна.

Паяўленне татараў у нашых мясцінах мае сваю даўнюю гісторыю, якая адносіцца да часоў паходу хана Батыя (1236–1241 г. г.). Шмат можна пазнаць аб татарах з рукапісу мулы Сяяпана Паўтараковіча з паселішча Сорак-Татары з-пад Вільні, (рукапіс знаходзіцца ў музее Луцкевіча ў Вільні), з прац нашага земляка, заснавальніка беларускага мовазнаўства і філалогіі акадэміка Я. Ф. Карскага, з кнігі А. Мухлінскага „Даследаванне аб паходжанні і стане літсўскіх татар” і іншых.

Вось, што паведамляе Я. Ф. Карскі ў кнізе „Працы па беларускай мове і іншых славянскіх мовах”: „Татары – магамятане жывуць у Беларусі асобнымі астраўкамі ў розных месцах”, напрыклад, у Вільні, Мінску і іншых гарадах і мястэчках. Яны з'явіліся тут ужо з пачатку ХУІ ст. часткова добрахвотна для барацьбы з крыжакамі, часткова яны складваліся з палонных крымскіх і іншых татараў. Вядомае сведчанне аб tym, што ў 1319 годзе татары прымалі ўдзел у бітвах з таўтонскім ордэнам. У другім помніку 1324 года паведамляецца аб людзях, якія ўжываюць у малітвах нейкую азіяцкую мову. У час праўлення князя Вітаўта ў Беларусь перасялілася 40.000 татар. Пасяліўшыся ў Літоўскай дзяржаве, яны хутка абеларусіліся, так як сваіх жанчын з імі не было – жаніліся на беларускіх. Праз некаторы час яны амаль поўнасцю забылі мову

сваіх багаслужэбных кніг. У выніку чаго ім давялося перакладаць іх на беларускую мову, захаваўшы аднак знаёмае ім арабскае пісьмо. Так абстаяла справа ў ХІІ-ХІІІ ст.

Са старых хронік вядома, што князь Вітаут у 1396 годзе ў аколіцах Гародні пасяліў вялікую колькасць палонных татар. У тым шматлікія прозвішчы нагадваюць нам і сёння былых татар, як І'айбак, Кірэй, Гірэй, Гардзей, Ажгірэй, Салей і іншыя. Неабходна сказаць, што і ў маёй роднай вёсачы Кунцаўшчыне Індурскага сельсавета Гродзенскага раёна большасць жыхароў маюць прозвішча Салей. Можна меркаваць, што і яны далёкія патомкі былых татар, хати ўсе яны пішуцца беларусамі.

Асаблівым прыстанішчам для татар быў Лідскі замак, пабудаваны ў 1323–1325 гадах пры князе Гелыміне. Ён прызначаўся для размяшчэння гарнізона і навакольнага насельніцтва ў час варожай асады, уваходзіў у лінію крапасных умацаванняў: Тракай, Мядзінінкай, Навагрудак, Крэва. У Лідскім замку з дазволу Вітаута з 1396 па 1399 год жыв хан Залатой арды Тахтамыш. Год яго нараджэння невядомы. Памёр у 1406 або 1407 годзе. Ён з'яўляўся ханам Залатой Арды з 1380 года, імкнуўся алінавісь магутнасць Залатой Арды пасля Кулікоўскай бітвы. У 1382 годзе ўварваўся ў Паўночна-Усходнюю Русь, спаліў Москву і прымусіў плаціць даніну. Зрабіў паходы ў Азербайджан і іншыя краіны.

Пасля паражэння яго войск на рацэ Церак змушаны быў бегчы ў Вялікае княства Літоўскае. З ім князь Вітаут доўгі час рыхтаваўся да паходу на Залатую Арду, у якой у тых часах працягваў кіраваць хан Шимур-Кутлай са сваімі родзічамі, разумным і хітрым Элыгеем. Вітаут сабраў больш як 70 тысяч войск, у тым ліку і татарскія войскі пад камандай хана Тахтамыша, але паход на Залатую Арду не ўдаўся. У бітве 12 жніўня 1399 года на рацэ Ворсклі Вітаут з Тахтамышам пацярпелі страшнае паражэнне, у выніку якога Вітауту і Тахтамышу ледзьве ўдалося ўцячы ад пагоні хана Шімура-Кутлай і Элыгея.

Лідскі замак быў прыстанішчам і другому татарскому хану Хаджы-Герэю, выхадцу з Арды, які ў ім знаходзіўся са сваім войскам да 1448 года, атрымаўшы дазвол ад Вялікага княства Літоўскага. У пачатку ХІІІ ст. каля сцен Лідскага замка былі разбіты орды крымскіх татар і загінуў хан І'айбак.

У снежні 1409 года Вітаут з Ягайлам, польскім каралём сустрэліся ў Брасце, дзе абмяркоўвалі план паходу на крыжакоў. На гэтую нараду быў запрошаны і сын Тахтамыша, якому падпарадкоўвалася прынятае ў Вялікім княстве Літоўскім шматлікае залатаардынская войска. З ханам быў заключаны дагавор, што ён павядзе на крыжакоў сваю конніцу, а за гэта пасля вайны Вітаут дапаможа Лжэлалэдзіну еярнуць бацькоўскі трон у Залатой Ардзе. Пасля ўдалага паходу на Арду Вітаут пасадзіў Лжэлалэдзіна на

ардынскі трон, што Вялікаму княству Літоўскому было выгадна. Гэта забяспечвала паўднёвыя граніцы Вялікага княства Літоўска-га ад татарскіх набегаў.

Наш зямляк вялікі вучоны Я. Ф. Карскі вельмі цікавіўся беларускімі татарамі. Вывучаў іх быт, культуру, аналізаваў рэлігійныя кнігі аль-Кітабы, у tym ліку прааналізаваў два ярлыкі хана Тахтамыша і даў характеристыку іх пісьма.

Татары ў Вялікім княстве Літоўскім карысталіся прывілеямі, дапамагалі абараняць дзяржаву ад ворагаў, неслі ваенную службу, займалі адказныя пасады. Яны стагоддзямі пражывалі разам з беларускім народам, дзялілі з ім радасць і гора. Да сённяшняга часу захавалі сваю культуру, звычаі, святы. Яднае іх з беларусамі мова рэлігійных кніг – Кітабы. Таму іх называюць беларускімі татарамі. У нас з імі адны карані.

Яшчэ да Вітаута князя гарадзенскага, вялікага князя літоўска-га былі пасяленні татар у Літве, але самай бліскучай эпохай для беларускіх татар з'яўляецца эпоха княжэння слаўнейшага з ўсіх тагачасных кіраўнікоў дзяржаў у Паўночнай Еўропе князя Вітаута. Адораны геніем, ваенным духам, вопытам, князь Вітаут стаў грозным для суседніх дзяржаў, ён здолеў зрабіць моцны ўплыў на справы Рускай зямлі, Ордэна і Залатой Арды. Вітаут, надзяліўшы татар шырокімі правамі і прывілеямі, забяспечыўшы ім будучыню, як быцім прывязаў іх да сябе і выкарыстоўваў у бітве са сваімі ворагамі. У той час татары лічыліся выдатнымі коннымі стральцамі, адзначаліся адвагай і спрытам у бітвах. Яны ла князя Вітаута адносіліся з вялікай пашанай, яго імя праслаўлялі ў песнях, маліліся за яго здароўе, лічылі яго самым моцным „найсільнейшым з усіх князёў”.

Як ужо было сказана, у большасці татар, асабліва і наеннапалонных, не было з сабой жанчын, па гэтай прычыне Чялікі князь Вітаут і яго наследнікі дазвалялі ім жанішча на тугішчых лэяўчатах, з умовай, што кожны з іх павінен мець толькі алну жонку. У выніку чаго і да сённяшняга дні ў беларускіх татараў захаваўся звычай алнашлюбнасці.

Вітаут быў трох разы жанаты. Першая жонка яго была Мария, дачка князя лукомскага і стародубскага. Другая – Іанна Святиславаўна, князёўна смаленская. Трэцяя, якая перажыла Вітаута, Юльяна, княгиня альшчанская. Трэцім у яго не было. Вітаут захвароў нейкім зложасным нарывам, у пачатку каstryчніка з усім сваім дваром пераехаў у Трокі ў свой замак і там 27 каstryчніка ў прысутнасці Ягайлы і маскоўскага князя памер. Пахаваны ў віленскім каталіцкім саборы святога Станіслава. Над магілай і зараз ёсьць надмагільная пліта, а над ёю ікона Багамацяры, прысланая Вітауту ў 1386 годзе грэчаскім імператарам Мануілам.

З дзённіка німецкага пасла Кібурта: Калі Кібурт уступіў у аўлы-

енц-залу Вітаўта, то перал яго вачамі прадставіўся вельмі багаты ўвабраны пакой, сярод якога на ўзвышшы, пакрытым малінавым аксамітам, стаяла залатое крэсла, на якім сядзеў Вітаўт, адзеты быў у жоўты камзол (камізэльку), зашпілены да самага горла залатымі гузікамі, на залатых пятліцах. На ногі ў яго былі надзеты ружовыя порткі і чырвоныя скуранныя боты з залатымі шпорамі. Па камізэльцы Вітаўт быў падпяразаны дарагім поясам, шытым золатам, з-за якога выглядала ручка кінжала, уся усыпаная дарагім брыльянтамі. Зверху камізэлькі быў накінуты кароткі каптан гранатавага колеру, літоўскага пакрою. Галава яго была пакрыта капялашам у выглядзе гішпанскага камбрэро. Вітаўт добра мог гаварыць па-немецку. Па вонкавым выглядзе Вітаўт быў даволі прыгожы мужчына: сярэдняга росту, моцнага і поўнага складу цела, твар яго быў мажавы. Барады і вусоў не насіў. Позірк меў ветлівы – рысы якога ён атрымаў у спадчыну ад свайго маткі Біруты.

Нямецкі пасол абрысаваў вялікага князя літоўскага вельмі прывабнымі рысамі. Са слоў пасла Вітаўт, як і яго дзед Ольгерд, не любіў ні палявання, ні шумных балаў, неразумных забаў, пацех. З алкагольных напіткаў амаль нічога не піў. Умераны быў у харчаванні. У абыходжанні Вітаўт быў вельмі ўстрыманы і нават халодны. Мала смяяўся. Усялякае паведамленне, добрае і дрэннае, да канца выслушоўваў з бясстрасным тварам. Ля свайго народа быў вельмі даступным, простым у абыходжанні. Вітаўт быў разумным і дзейным чалавекам. За кароткі час свайго кіравання дзяржавай ён патрапіў поўнасцю ўстановіць парадак, парушаны папярэднімі смутамі і забойствамі. Узбагаціць дзяржаўную казну. Ён сам аб'язлжаў уладанні свайгі магутнай дзяржавы, назіраў за кароннымі памесцімі, наведваў васальных князёў і такім чынам збіраў у карысць дзяржавы значныя даходы. У мірны перыяд, калі не было вайны, Вітаўт увесь час праводзіў у Новых Троках, у замку на возеры Гальва, або ў Старых Троках у сваім драўляным утульным палацы.

## Островское соглашение.

В. В. Сливкин

г. Ліда.

4 августа 1392 г. в Островском имении под Лидой было заключено соглашение, известное как Востраускае или Остраускае пагадненне или Остравский договор. Соглашение подписали, с одной стороны король польский Владислав II, он же Великий князь Литовский, Русский и Жамойтский Ягайло и его жена 18-летняя королева польская Ядвига, с другой стороны князь Гродненский Витовт и его

жена Анна.<sup>1</sup> Договорились прекратить междуусобную войну. Витовту вернули Трокское княжество и другие отцовские земли, ему была вверена столица Великого княжества Вильня. Он стал наместником и вассалом короля польского и фактическим правителем Великого Литовского княжества, но пока без титула Великого князя.

Соглашение имело огромные исторические последствия: оно положило конец братоубийственным войнам, привело к разгрому крестоносцев на полях Грюнвальда и позволило Великому княжеству вскоре достичь наивысшего могущества.

Соглашение подписали двоюродные братья, одногодки, друзья ютства и молодости. Они же непримиримые враги, клятвопреступники и кровники по мести: в сентябре 1382 г. по распоряжению Ягайлы был удушен отец Витовта князь Кейстут, возможно утоплен в Буге мать Бирута, колесованы дядя матери Видимунт и внук Бутрим.<sup>2</sup> По приказу Витовта в сентябре 1390 г. был подвешен за ноги на дереве и расстрелян из луков родной брат Ягайлы Коригайло,<sup>3</sup> а в 1391 г. отравлен младший из Ольгердовичей Минигайло-Вигунл.<sup>4</sup> Оба, Витовт и Ягайло, чтобы сокрушить другого обращались за помощью к крестоносцам, оба уступали рыцарям Ордена Жмудь как разменную карту, оба предавали, оба нарушали клятвы. Витовт дважды принимал католицизм, Ягайло обращался в православие. Оба громили замки, города и селения своей Родины. На совести Ягайло десятидневная осада Берестеского замка и 50-дневная Гродненского,<sup>5</sup> на совести Витовта позор Лидского замка в январе 1392 г.<sup>6</sup>

Инициаторами соглашения были поляки – члены Краковского королевского совета.<sup>7</sup> Активная сторонница соглашения – королева Ядвиги. Прелварительные переговоры с Витовтом провел епископ плоцкий князь мазовецкий Хенрик.<sup>8</sup> Перед Островской встречей в конце июля 1392 г. в Вильне состоялся съезд младших Ольгердовичей с участием Ядвиги, на котором было принято окончательное решение о передаче власти Витовту.<sup>9</sup> Возможность мира между Ягайло и Витовтом казалась настолько призрачной, что Островский договор был подписан также их женами, как гарантами примирения.

Управление Великим княжеством было отдано Кейстутовичу в обход девятых Ольгердовичей – родных братьев Ягайло. Старшим братом – от Марии Битебской – князьям православным Ягайло не доверял: Андрей – главный его соперник в прошлом за титул Великого князя сидел в тюрьме в Хенцинах,<sup>10</sup> остальные управляемы дальними православными уделами. Четверо младших единогубогих от Ульянии Тверской своими дарованиями уступали Витовту. Ягайло считал, что Витовт наилучшим образом соответствует трудной задаче становления Литвы. Терпеть ежегодные наезды

лужины Витовта при поддержке тысяч крестоносцев стало невмоготу: княжество теряло воинов и терпело невероятные лишения. Не было, конечно, забыто, что Великий князь Московский Василий Дмитриевич вот уже два года как зять Витовта.<sup>11</sup> Постаточно сложной проблемой оставался Скиргайло – действующий намесник Короля в княжестве с титулом Великого князя. Каким-то образом его заставили отречься и подчиниться. В 1395 г. усилиями Витовта он был посажен на княжение в Киев с титулом Великого князя Русского.<sup>12</sup>

Литовские и белорусские историки уверенно утверждают, что соглашение подписано в имении Остров под Лидой, некоторые польские удаляют совещание в Люблинскую Острону и договор по этой причине называют Остронским. Поселения с названием Остров нет на Лидчине. В прошлом году в связи с 600-летием договора в газетах появились статьи, в которых местом встречи называлась деревня Островля. Но эта деревня лишь – ля, т. е. около Острова, но не сам Остров. Место съезда найдено благодаря Т. Нарбуту: имение литовской казны Остров с обширным лворцом располагалось к западу от Лиды недалеко от д. Мыто на берегу Литвы<sup>13</sup>. Так оно и оказалось. В 2 км к северу от Мыто на правом берегу Литвы в живописной местности на высоком песчаном холме, окаймленном заболоченной поймой и двумя небольшими ложбинами сохранились каменные развалы многотонных глыб из валунов, скрепленных известковым раствором. Здесь же хорошо сохранившиеся фундаменты хозяйственных построек из мелких валунов. Судя по развалам лворец был огромным. Из исторической памяти он исчез после Мытненского сражения 1655 г., когда был разрушен войсками русского воеводы Хованского. Вместе с лворцом исчезло название. Ныне это Новоселки – молочно-товарная ферма колхоза „Рассвет”.

В качестве места съезда Островский дворец был выбран по двум причинам. Во-первых, сооружение было достаточно крупным, чтобы принять большое количество знати и обслужива. Во-вторых, дворец располагался почти на нейтральной территории, ибо границы между Гродненским княжеством, принадлежавшем Витовту как Кейстутовичу, и Лидским, принадлежавшем Ягайле как Ольгердовичу, проходили по р. Литве<sup>14</sup>. Для Гедиминовичей вообще было характерно заключать договора на островах: Лубисские договоры 1382 г. и Салинский договор 1398 г. были подписаны посредине Немана<sup>15</sup>.

Бывшие враги вновь стали друзьями и выполнили все условия своего соглашения. Витовт при этом потерял двух своих сыновей, отправленных в Кривиче, а его брат Сигизмунд оказался в тюремном заключении<sup>16</sup>.

Островское соглашение – яркий пример выхода из безнадежной политической ситуации, вечный пример подражания всем политикам земли белорусской: законный правитель уступил власть более

достойному и более талантливому родственнику, что в конечном итоге привело к разгрому главных врагов славянских народов как на западе, так и на юге, к процветанию Великого Литовского Княжества и народов, как на западе, так и на юге, к процветанию Великого Литовского Княжества и народов его населявших.

## Нарбуты Лидские

проф. А. Н. Нарбут

(Москва)

Н. И. Нарбут

(Москва).

Нарбуты – древний род (дворянский, точнее несколько дворянских родов), литовского происхождения, восходящих к ХУ–ХУІІ (и даже ранее) векам. Первоначально, как и во многих странах, это было имя (а еще раньше, повидимому, прозвище, что было распространено на Литве, причем некоторые литовские специалисты, например, С. Абрамаускас указывают на превне-прусское происхождение этого слова, означающего „семьянин“).

В польском написании Нарбуты пишутся с двумя т: *Narbutt*, в современном литовском языке добавляются суффиксы „as“, (*Narbutas*) в фамилиях мужчин, „epe, – замужних женщин и „ite..., „aite“, – незамужних. Встречаются и другие производные [1].

Начальная зона расселения Нарбутов – это зона Лиды, Вильнюса, Каунаса, Шяуляя, Россиен, то есть восточная часть Литвы – западная часть Белоруссии, причем в основном это были несколько родов одной фамилии, не имевших родственных связей.

Удалось собрать сведения и составить 19 дворянских родословных росписей фамилии Нарбут, причем по 17 родословным известны и гербы. Нарбуты пользовались гербами: Трубы, Лис, Залора, Роза, а также Незгода, Стремя. Фамилии Нарбут, Нарбутович, Нарбутовский по разным причинам возникли и среди мещан и крестьян.

К белорусским дворянским родам можно отнести Нарбутов Гродненской губ. Лидского уезда (Лит 1 и Лит 5), Витебской губ. (Вит 1 – выходцы из Гродненской губ. и Вит 2), Виленской губ. Ошмянского уезда (Лит 12).

Род Нарбутов Лит 1 [2, 3, 4] самый многочисленный (около 250 лиц) и самый древний (начинается с 15 в., а легендарная часть – с 10 в.) (см. табл., № 1). В основном он прославился из-за Теодора (1784–1864) – историка Литвы (ВКЛ). Известно свыше 100 фамилий родственников первого колена этого рода, то есть жен или мужей Нарбутов.

В основном это представители литовско-белорусской шляхты, особенно за период до XIX века, но встречаются и титулованные особы. Так женой Доброгоста (№ 2), порсунского наместника, была Клинич, упоминаемая в 1507 г., женой Станислава (№ 17), ум. 1596 г. бывшего воеводой Мстиславским, была Глебович. Пётр (№ 10) был мужем Ганны, дочери князя Глеба Юрьевича Пронского, убитого в битве с татарами в 1513 г. под Минском. Княжна Анна Шуйская была второй женой Ивана-Михаила (№ 27), родившегося около 1630, одного из прямых предков Теодора Нарбута. Княжна Изабелла Станиславовна Массальская была – (около 1676 г.) женой Михаила (№ 34), а княжна Кристина Пруцкая-Соколинская – женой Ивана-Михаила (35). Каролина (№ 9ж) была замужем за графом Пусловским, владельцем имения Волчин севернее Бреста. Отец Теодора – Ноахим (№ 70), р. около 1760 г. был женат на Изабелле Ноневич, унаследовавшей имение Чавры от своего дяди Брониевского. У Ноахима и Изабеллы было трое сыновей. Старший, известный историк (№ 106) Теодор Нарбут был женат на сироте Кристине Палевской (1803–1899). У них было одиннадцать детей. Это один из немногих случаев в этом роду вступления в брак с лицом не шляхетского сословия в период до XX века.

Юлия (№ 24ж, 1799–1849), была замужем за Лобаржевским, вице-президентом юстиц-коллегии, а затем с 1826 (ей 26 лет, ему 72 года) за адмиралом, Министром народного просвещения в 1824–1828, Президентом Российской Академии Александром Семеновичем Шишковым (1754–1841). Иосиф (№ 85), лидский хорунжий, некоторое время был мужем княжны Анны Радзивиллы (р. ок. 1780). Эмилия (№ 18ж) была замужем за князем Николаем Радзивиллом, у них был сын Николай (1827–1882), камергер грани Ф. Г. Роникер была женой Казимира (№ 139), родившегося в 1862 г.


Об одиннадцати лицах этого рода есть статьи в Польском биографическом словаре. Нарбут (№ 1, р. ок. 1430) владел имениями Орняны и Колтыняны Неменченской волости Виленской губ. Один из его сыновей, Войцех (№ 5), приобрел им. Лебедь и получил после бегства кн. Михаила Глинского его им. Заблощ в Лидском повете. Его внук, Петр (№ 15, р. ок. 1540), считается родоначальником Нарбутов в Лидском повете, он построил костел в Заблоне. Его сын, Николай (№ 23), был лидским земским писарем. Один из его сыновей, Адам (№ 28), лидский войский, был одним из основателей костела кармелитов в 1672 г. в Лиде, ему достались имения отца в Слонимском повете. Прругому сыну, Юрию (№ 29) досталось Заблощ, которое затем перешло к Тышкевичам, а потомки Юрия, по-видимому, переселились в Ковенскую губ. (род. Лит 4).

Александр (№ 31) владел им. Ходилони около Лиды с деревнями Михневы, Сквородяны, Подгалишки, Вороничи, Антон-Иван

(№ 55) маршалок шляхты Лидского повета в 1802 г. Его брат, Даниэль (№ 56, Казимир, 1738–1807) философ, автор Логики. Другой брат, Доминик (№ 57, ок. 1740 – ок. 1807) владел Радзивонишками около Лиды и Крупами. Принадлежали этому роду также Андрушовцы, Шавры, Сукорче, Мариамполь, Иоршишки, Былинжики, Никодемов, Старый Двор и др. в Лидском повете (уезде), а также в Слонимском, Кобринском, Брестском поветах, Августовской губ. и т. д.

- 
1. Нарбут А. Н. Нарбуты: происхождение и родословные. – В сб. „Наш радавод” Гродно: 1990, с. 263–269.
  2. Нарбут А. Н. Родословная литовского историка Теодора Нарбута. Чеп., в ИНИОН РАН 7.02.89, № 56909.
  3. Нарбут А. Н. Генеалогія сям'ї. – „Чырвоная змена”, № 223–224, 18.11.89.
  4. Нарбут А. Н. Родственные связи древнего рода Нарбутов герба Трубы. – В сб. „Браслаўскія чытанні”, Браслаў: 1991, с. 56–57.

НАРБУТЫ /литовские - Лит I, герба Трубы,  
Лидский уезд, Гродненская губерния/



Легендарная часть




II колено


III колено

IV колено

V колено

VI колено






X колено

XI колено

XII колено



XIII колено

XIV колено

XV колено

XVI колено

резерв I82-I88, 70ж-77ж

резерв I65-167, 60ж-62ж.



резерв I75-I80

# Матэрыялы па гісторыі архітэктуры Лідчыны ў беларускіх і замежных сховішчах

І. Г. Трусаў  
г. Гродна.

Найбольш значнымі сёння для паследчыка гісторыі архітэктуры Лідчыны безумоўна з'яўляючыя гістарычныя архівы ў Гродна і Мінску (Лідскі уезд спачатку ўваходзіў у Літоўска-Гродзенскую і Гродзенскую губерні Расейскай Імперыі і таму частка матэрыялаў захоўваецца ў Гродзенскім Цэнтральным Дзяржаўным гістарычным архіве Рэспублікі Беларусь (далей ЦГА Гродна). Так, напрыклад, у фондае Гродзенскай губернскай чарціжнай № 11 знаходзішь план гор. Ліда з 1842 года.<sup>1</sup> Гэты план вельмі карысны дзеля вывучэння развиція планіроўкі Ліды XIX ст. Некаторыя матэрыялы па гісторыі будаўніцтва Ліды захоўваюцца ў фондае „Губернская будаўнічая камісія”, напрыклад, матэрыялы па пабудове вязні. Значная колькасць – больш за 10 спраў па Лідзе і шмат па ўезду знаходзіцца ў фондае „Канцылярыя Гродзенскага губернатара”. Усе гэтыя матэрыялы лягічна ў асноўным казённага будаўніцтва. У Гродзенскім ЦГА захоўваешца таксама некаторая колькасць інвентароў памешчычых уладанняў на Лідчыне. Статыстычныя матэрыялы, прыдатныя для паследчыка архітэктуры, знаходзяцца ў фондах „Валасныя управы Віленскай губерні Ліскага ўезда”,<sup>2</sup> „Земскіх начальнікаў Ліскага ўезда”,<sup>3</sup> „Лідской гарадской думы”, „Лідской гарадской управы”. Вельмі цікавае апісанне Ліды за 1841 год (параўноўваешца з планам 1842 г.) знаходзіцца ў фондае „Гродзенскі губернскі статыстычны камітэт”<sup>4</sup>.

Пасля перапачты Лідскага і Навагрудскага ўездаў Гродзенскай губерні ў склад Віленскай і Мінскай (гэта адбылося ў канцы 1842 года) матэрыялы па гісторыі архітэктуры Лідчыны пачалі канцэнтравацца ў Віленскім губернскім архіве (зараў гэта частка Гістарычнага архіва Літвы). Аднак і ў Цэнтральным гістарычным архіве Рэспублікі Беларусь у Мінску, на жаль, ў неанннатараваным стане, захоўваюцца пікавыя інвентары пабудоў Літчыны XVI–XVIII ст.<sup>5</sup> то лягічна гістарычнага архіва Літвы ў Вільні, гэтае, зараў замежнае сховішча, з'яўляючыся асноўным блізкім да Ліды для пошуку крыніц па гісторыі архітэктуры Літчыны. Напрыклад, толькі ў фондае „Віленская каталічная епархія, № 694” па Лідскім дэканаце сабрана столькі інвентароў культавых пабудоў Літчыны, што толькі іх аналіз можа заняць паследчыку культавай архітэктуры палову жыцця. Зразумета, што і ў іншых фондах гэтага архіва шмат матэрыялаў па гісторыі архітэктуры Лідчыны. Такія

матэрыялы ёсь у фондах № 378 „Канцылярыя Віленскага, Ковенскага і Гродзенскага генерал-губернатарства”, № 301 „Віленскае губернскае праўленне”, у фондах прыватных асоб: № 459 „Радзівілы”, № 1274 „Агінскія”, № 1029 „Масальскія”, № 1177 „Сапегі” і інш. Вельмі цікавы фонд „Таварыства сяброў навук”, № 1135, пэз захоўваючы матэрыялы па Лідскіх кармелітах, замку і г. д. У фонлзе № 567 „Віленская навучальная акруга” захоўваючы каштоўныя матэрыялы па сінагогах і мадчысцкіх школах.

Невялікая, але вельмі цікавая калекцыя матэрыялаў па гісторыі архітэктуры Лідчыны ёсь у фондах Гродзенскага гісторыка-археалагічнага музея. Гэта, напрыклад, тры архітэктурныя малюнкі Юзefa Іадкоўскага з выявай дэталяў царквы ў Малым Мажэйкаве<sup>6</sup>.

Наўмысльным для даследчыка архітэктуры Лідчыны архіўным сховішчам з яўляешчы гістарычны архіў Расіі ў Санкт-Пецярбургу. У гэты, калісьні галоўны архіў Расійскай Імперыі, паступаў першы экземпляр амаль кожнай паперы, якая рыхтавалася на месцы. Таму, каб доўга не гаварыць аб магчымасцях гэтага сховішча, можна сказаць наступнае: даследчык архітэктуры мае шанс знайсці ў гэтым архіве амаль кожны чарцёж любога будынку. Матэрыялы па гісторыі архітэктуры Беларусі, якія на лумку архівістаў Расіі не прадстаўляюць вялікай каштоўнасці, вельмі слаба апрацаваны праз гэтых архівістаў, што ўскладняе працу даследчыка ў Пецярбургу. На маю лумку, у фондах № 206 „Галоўнае упраўленне шляхоў зносін”, № 796 „Канцылярыя Сінода”, № 799 „Гаспадарчае упраўленне Сінода”, № 821 „Лэпартамент духоўных спраў МУС для замежных вераспавяданняў”, № 1290 „Пэнтральны статыстычны камітэт”, № 1399 „Карты, планы і чарцежы Пецярбурскага Сенатскага Архіва”, № 1488 „Планы і чарцежы грамадзянскай архітэктуры” і г. д. даследчыкі будуць працаваць дзесяцігоддзі і не вычарпаюць усе крыніцы па гісторыі архітэктуры.

Другое, вельмі цікавае сховішча Расіі, – Пэнтральны вайскова-гістарычны архіў ў Маскве. Па гісторыі архітэктуры Лідчыны там таксама ёсьць шмат крыніц. Прывяду толькі больш цікавыя: „План гор. Ліда 1798 года”<sup>7</sup>, матэрыялы па перабудове лідскіх кармелітаў<sup>8</sup>, чарцяжы вязні ў Лідзе<sup>9</sup>, цэлы комплекс чарцяжоў па кляштары кармелітаў у Лідзе<sup>10</sup> і г. д.

У Кіеве таксама ёсьць матэрыялы па гісторыі архітэктуры Лідчыны. Напрыклад, у албуме рукапісаў Бібліятэкі акаадэміі навук Украіны сярод папераў, якія былі вывезены са Шчорсаў на Навагрудчыне, захоўваещы вельмі цікавы комплекс да гэтага часу ня выкарыстаны беларускімі даследчыкамі – тэктавыя матэрыялы да карты Вялікага княства Літоўскага, якую ў канцы ХVІІІ ст. хадеў выканаць каралеўскі геадэзіст Кароль Пяртэс. У гэтым

комплексе ёсь вельмі падрабязнае апісанне Лідскага доканату<sup>11</sup>, якое было зроблена ў 1784 годзе і з'яўляеца вельмі каштоўнай, крыніцай як для даследчыка архітэктуры, так і ў вогуле для гісторыка і краязнаўны. У аддзеле картаграфіі тойжа бібліятэкі захоўваюча і планы сядзіб памешчыкаў і сялян Лідчыны.

У музеях Krakava і Варшавы захоўваюша малюнкі Напалеона Арды, які шмат працаваў на Лідчыне. У галоўным архіве старжытных актаў у Варшаве ў фондах картаграфіі інвентароў шмат крыніц па Лідчыне. Пля мяне, напрыклад, найбольш цікавымі выдаюча матэрыялы фонда Радзівілаў па прыватных мясцінках Лідчыны, напрыклад па Беліцы. Гэта шматлікія інвентары ХVІІ ст., дзе апісана не толькі сама Беліца, але і Стокі, Збліны, Аンドрушаў. Архіў у Варшаве больш меныш выкарыстоўваеца беларускім даследчыкамі архітэктуры, таксама як і архіў інстытута мастацтва ў Варшаве і Палітэхнікі Варшаўскай.

Я хацеў бы звярнуць увагу беларускіх гісторыкаў, у тым ліку і гісторыкаў архітэктуры, на два прыватных магнацкіх фонда, якія захоўвающа ў Krakave на Вавелю. Гэта фонды князёў Сангушак і графаў Хадкевічаў. І той і другі сення амаль невядомы беларускім даследчыкам. А, напрыклад, у фондзе Хадкевічаў ёсьць шмат матэрыялаў па так званаму „Грабству мажайкаўскаму ХVІ-XIX” ст. ст., дзе ёсьць крыніцы да гісторыі Маламажайкаўскай марквы ХУ ст., сядзіб у Малым і Вялікім Мажайкаве, Ламброве, Лзікушках, Лебеды, Раманаўка і г. д.

Напрыканцы трэба сівярліць, што аўтар у гэтым рэферансе не прэтэндаваў на паўнату агляду крыніц па гісторыі архітэктуры Лідчыны, а толькі хацеў звярнуць увагу на некаторыя асобныя моманты гэтай справы.

<sup>1</sup> ЦДГА РБ ў Гродне, ф. 11, вол. 6, спр. 27.

<sup>2</sup> Там жа, фф. 1638, 1637, 1636, 1635, 1634.

<sup>3</sup> Там жа, фф. 957, 1674, 555, 1565.

<sup>4</sup> Там жа, ф. 14, вол. 1, спр. 112, л. 42.

<sup>5</sup> ЦДГА Літвы, Вільня, ф. 1135, вол. 4 спр. 504.

<sup>6</sup> ГГАМ ў Гродне, фондаховічча, №№ 17688, 14658.

<sup>7</sup> ЦДВГА ў Маскве, ф. 846, вол. 16, спр. 21529, ч. 3, л. 49.

<sup>8</sup> Там жа, ф. 405, вол. 7, спр. 2372, 761.

<sup>9</sup> Там жа, ф. 349, вол. 19, спр. 131-134, 902, 904.

<sup>11</sup> РА БАН Украіны, Кіеў, №№ 6002.

# Гісторыя Ліды ў дакументах Беларускага дзяржаўнага гістарычнага архіва.

\*М. М. Сачок  
г. Гродна.

Документальныя матэрыялы БЛГА, які захоўвае звесткі па гісторыі былога Гродзенскай губерні, сведчыць, што ў канцы ХУІІІ ст. пасля падзелаў Рэчы Паспалітай Ліда з'яўлялася павятовым цэнтрам спачатку Слонімскай губерні, утворанай у снежні 1795 года<sup>1</sup>, а з 1797 года – Літоўскай губерні<sup>2</sup>. У 1801 годзе Ліда і Лідскі павет увайшлі ў склад зноў утворанай Гродзенскай губерні<sup>3</sup>, якая з'яўлялася ў сёнсце тэрыторыі правапераемнай першых дзвюх. У 1843 г. згодна з новым адміністрацыйна-тэрытарыяльным падзелам Ліда і павет увайшлі ў склад Віленскай губерні<sup>4</sup>.

Документальныя звесткі па гісторыі Ліды і Лідскага павета знаходзяцца як у фондах губернскіх установ – канцэліярыі гродзенскага губернатара, гродзенскага губернскага праўлення, гродзенскага губернскага ўпраўлення землеіскуства і дзяржма-сасней, губернскай камісіі для вызначэння ступені „віны” удзельнікаў паўстання 1830–1831 гг. і інш., так і ў фондах менавіта Лідскага паходжання – Лідскага гаралавога магістрата, Лідской гарадской думы і управы, павятовага маршалка, Лідской дваранскай апекі, павятовага з'езла міравога пасрэдніка, павятовага земскага начальніка, павятовага суда, мяшчансіх упраў, власных праўленняў, у фондах рэлігійных канфесій.

Найбольш раннія звесткі дакументаў архіва латычынца гісторыі Лідскага замка. У рапарце лідскага гаралнічага гродзенскаму губернатару ад 20 снежня 1837 г. указаны дата ўзвядзення і даеща апісанне гэтага старажытнага збудавання: „...сие каменное укрепление имеет быть построенное Великим князем Литовским Гедимином около 1323 г. на вознесенной нарочно насыпанной горе, состоящее близ пруда между городом и двором, имеющее вид квадрата. Всякая стена длиною 32 сажени руской меры, высота стен равняется трехэтажному лому, толщиной около двух саженей, от стороны пруда в углу ближайшем к городу, некогда существовала высокая башня с главными под оною воротами, под башнею погреба, над оными вокруг стены каменные ступени, ведущие в башню, в коей некогда существовали покои и кладовые сводные на присутственные места, архива и жительство коменданта. Ныне сия башня разрушена, равно со стенами укрепления. В другом углу противу положенном существовала

другая башня для поклажи военных припасов с воротами под оною приходящими, ныне тоже вовсе разрушенная”<sup>5</sup>.

Другія дакументы распавядайць пра трагічны лёс Лідскага замка у XIX ст. У 80-я гады было нават паставлена пытанне пра знос збудавання ў замка. Гэта пытанне абмяркоўвалася на паседжанні Лідскай гарадской думы 27 верасня 1882 г., на якім гаварылася наступнае: „В 1878 г. Лідский уездный преволитель дворянства возбудил ходатайство пред г. віленским губернатором о сломке стен древнего замка в г. Лиде, как пришедших в ветхость и грозящих опасностью обрушения, а между тем на поддержку его нет городских средств, и он едва ли может быть причислен к тем памятникам древности, сохранение которых особенно желательно”<sup>6</sup>.

Як бачым, карані шкодных ідэй пра знос помніка ў заходзяще яшчэ ў мінульм стагоддзі.

Але трэба аддаць справядлівасць царскім чыноўнікам – пытанне пра знос замка лідскай думай было адкладзена. Было прынята наступнае пастановленне: „Разрешение этого вопроса отложить до осмотра сего замка самими гласными в отношении его безопасности”<sup>7</sup>.

Пытанне пра рамонт замка было паставлена яшчэ раз у пачатку XX ст. Пра гэта мающа звесткі ў пісьме віленскага губернатара да Лідскага павятовага маршалка ад 11 лістапада 1906 г.:

„В 1906 г. мною через посредство віленского генерал-губернатора представлено было в МВЛ ходатайство Лідского городского общественного управления об отпуске из казны 1943 руб. 2 коп. на производство ремонта древнего замка в Лиде.

По означенному ходатайству МВЛ сносилося с Министерством финансов, кое после уведомило главного начальника края, что оно не встречает препятствий к отпуску на ремонт замка в г. Ліда 1000 руб...”<sup>8</sup>

Віленскі губернатар абыцаў яшчэ раз прасіць міністэрства фінансаў, каб яно выдзеліла астатнія неабходныя 943 р. 2 к. на рамонт замка.

Старожытная гісторыя Ліды найшла адлюстраванне ў прывілеях каралёў Рэчы Паспалітай гораду, арыгіналы якіх былі знайдзены ў 1838 г. пры разбіранні архіва Лідскага магістрата. Вопіс гэтых прывілеяў захаваўся ў фондзе канцылярыі гродзенскага губернатара. Ніжэй друкуем гэты вопіс цалкам на мове арыгінала.

1838 г., снежань – Опись пяти привилегий бывших королей польских, найденных в архиве Лідского городового магістрата.

#### Содержание привилегий:

1. От 17 сентября 1590 г. Сигизмунда III о назначении печати

для города Лиды, бургомистра, знающего законы Магдебургские, и войта две волоки земли и лопатковой отрези скота. Назначение двух ярмарок в год, одной на Новый год, а другой на сопшествие Св. Луха и торгов еженедельно. Взимание торгового и померного, дозволение торговцам приезжать с товарами, удерживание казенных мер и уплачивание за оные в пользу города. Взимание с городских грунтов чинша. Починка дорог и гостинцев, постройка бани, постригальни, весов и взимание за оные дохода. Постройка ратуши, часов, христианской школы, лавок и богадельни.

2. От 20 августа 1640 г. Владислава ІУ о исполнении на Лятвойсвий уряд присяги, назначение торгов в понедельник и осмотр мер, дабы были верны.

3. От 12 апреля 1640 г. Михаила Вишневского о исполнении евреями и обывателями Лидского уезда, имеющих на городских грунтах дома, городских повинностей, суждение дворян, имеющих дома на тех же городских грунтах, в ратуше. Вымеривание разного хлеба в зернах ратушною мерою. Увольнение мещан от хождения на толоку замковую, починку гребли и дозволение брать мыто с приезжающих купцов.

4. От 17 сентября 1729 г. Августа ІІ о платеже евреями, занимающимися промыслом, в пользу города торгового. Непрепятствование мещанам-христианам торговать солью и увольнении их от сыпки гребли при замковой мельнице.

5. От 12 ноября 1744 г. Августа III с утверждением вышеуказанных всех привилегий.

Верно: исправляющий должность смотрителя Лидского дворянского училища титуллярный советник Подернь.

Верно: старший помощник правителя канцелярии (Подпись не разборчива)".

БЛГА. Ф. 1. Воп. 19. Спр. 1142. Л. 82.

У документах фондаў канцылярыі гродзенскага губернатара, губернскага праўлення, губернскай чарцёжной і інш. захоўваюца документы па сацыяльна-гаспадарчай гісторыі Ліды ў першай палове XIX ст.

Згодна з данымі ведамасцей пра колькасць народанаселніцтва, цэркваў, кляштараў, вучэбных устаноў, фабрикаў і інш. за 1841–1842 гг. у Лідзе працьвала ў той час 3 тыс. 440 жыхароў (2093 мужчыны, 1347 жанчын). Па сацыяльнаму складу насельніцтва горада падзялялася на дваран, разнацынцаў, мяшчан, купцоў, аднадворцаў, фабрыкантаў і інш. У горадзе тады было 282 дамы, з іх 7 – каменных, астатнія драўляныя, 3 фабрыкі, 1 вучэбная ўстанова, 2 каталіцкіх кляштары, 2 касцёла, 27 крамаў, 1 баня<sup>9</sup>.

У Лідскім павеце ў 1841 г. налічвалася 16 мястючак, 416 фальваркаў, 1420 вёсак, у якіх быў 9531 двор 983 аколічных двароў<sup>10</sup>.

У 1842 г. быў складзены план г. Ліды<sup>11</sup>, на якім бачна, што горад забудоўваўся ўздоўж паштовых дарог на Вільню і Навагрудак. З грамадскіх пабудоў на плане адзначаны 2 рымска-каталіцкія кляштары (кармеляцкі і піярскі), гаўптвахта, крамы, руіны старога замку, шпіталь, паятовае казначэйства, правіянцкая крама, яўрэйская школа, гарадскі астрог, могілкі яўрэйскія і хрысціянскія.

Планам прадугледжвалася ўзвядзенне новых пабудоў – павятовага вучылішка, службовых устаноў, кузні, жывёлабойні і інш.

У архіве захоўваецца каштарыс даходаў і выдаткаў па г. Лідзе на 1832 г.<sup>12</sup>, які паказвае, што даход горада складаў 767 руб. 77 кал. серабром і 900 руб. асігнацыямі. Большая частка сродкаў ішла на ўтриманне паліцыі – 900 руб. асігнацыямі. На асвяленне горада 16 ліхтарамі затрачвалася 20 руб. серабром, на ўтриманне пажарнай каманды, якая складалася з 123 чалавек ніжніх чыноў інваліднай каманды, – 50 руб. сер.<sup>13</sup> і нічога не гаворыла ў гэтym каштарысе, каб выдзяляліся сродкі на патрэбы культуры, бальніц і г. д.

Пра бальніцы горада мающа звесткі ў справаздачы гродзенскага губернатара за 1841 г.: „В больницах гражданского ведомства в течение года больных было 277, из них умерло 21, выздоровело 242, осталось 14 чел.”<sup>14</sup>

Як сведчань дакументы фондаў думы і ўправы г. Ліды, у гарадскім упраўленні галоўную ролю адыгрывалі фабрыканты, багатыя купцы. Члены ўправы бесцырымонна выкарыстоўвалі сваё становішча ў інтэрэсах асабістай нажывы. Бяздзейнасць управы, адсутнасць неабходных матэрыяльных сродкаў наклалі свой адбітак на знешні выгляд Ліды. Гэта быў тыпічны правінціяльны глухі горад Расейскай імперыі.

У горадзе атсутнічалі вадаправод і каналізація, уесь бруд выкідваўся на вуліцы. Антysанітарычны ўмовы бойні, гарбарных і піваварных заводаў, адходы якіх спускалі ў рэчку Лідзю, стваралі спрыяльныя ўмовы для эпідэмій. Да таго ж на працягу XIX ст. горад два разы выгараў: у 1842 годзе, калі ў агні згаралі 43 дамы<sup>15</sup> і ў 1891 годзе.

Пажар 7 кастрычніка 1891 г. быў асабліва жахлівым. Выгарала 3/5 часткі горада<sup>16</sup>, больш за 400 дамоў. Да таго ж, як гаварылася ў „Справе пра збіранне ахвяраванняў на карысць жыхароў Ліды, паярпеўшых ад пажару ў кастрычніку 1891 г. да 1991—1998 ст. .... паярпеўшыя апынуліся ў самім кропічным становішчы, бо большая частка дамоў, другой міні мае г на будзі дастрэхаты...”<sup>17</sup>

У архіве таксама захоўваюцца дакументы па палітычнай гісторыі Ліды, гісторыі яе культурнага жыцця, крыніцы для генеалагічных даследаванняў і г. д.

- <sup>1</sup> БДГА. Ф. 979. Воп. 1 Спр. 3. Л. 41.  
<sup>2</sup> Тамсама. Ф. 676. Воп. 2. Спр. 1. Л. 16.  
<sup>3</sup> Тамсама. Ф. 2. Воп. 2. Спр. 3, л. 2.  
<sup>4</sup> Тамсама. Ф. 2 Воп. 11. Спр. 1242.  
<sup>5</sup> Тамсама. Ф. 1. Воп. 19. Спр. 1494. Л. 19.  
<sup>6</sup> Тамсама. Ф. 1564. Воп. 1. Спр. 1. Л. 89.  
<sup>7</sup> Тамсама.  
<sup>8</sup> Тамсама. Ф. 1144. Воп. 3. Спр. 8. Л. 90.  
<sup>9</sup> Тамсама. Ф. 2. Воп. 21. Спр. 697. Л. 15; ф. 1. Вопр. 20, Спр. 673.  
<sup>10</sup> Тамсама. Ф. 1. Воп. 20. Спр. 471. Л. 22.  
<sup>11</sup> Тамсама. Ф. 11. Воп. 6. Спр. 297.  
<sup>12</sup> Тамсама. Ф. 1 Воп. 4. Спр. 40. Л. 2–3.  
<sup>13</sup> Тамсама. Ф. 1. Воп. 20. Спр. 459. Л. 32.  
<sup>14</sup> Тамсама.  
<sup>15</sup> Тамсама. Ф. 11. Воп. 6. Спр. 297.  
<sup>16</sup> Тамсама. Ф. 1. Воп. 8. Спр. 2648. Л. 1.  
<sup>17</sup> Тамсама.

## Город Ліда и лідчане.

### ІСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

**А. Ф. КУЛЕШ,**  
г. Ліда

Ліда – один из старейших городов Беларуси. Расположен в северо-западной части республики, вблизи границ с Польшей и Литвой, с географическими координатами  $22^{\circ}17'$  восточной долготы и  $53^{\circ}47'$  северной широты. Город раскинулся в скрещении важных транспортных магистралей: железных дорог Санкт-Петербург-Полоцк-Ліда-Гродно и далее в Польшу и Полесской железной дороги Лунинец-Барановичи-Ліда-Вильно. В меридиональном направлении через Ліду проходит шоссейная дорога, некогда звавшаяся Екатерининским трактом, ныне – крупная автомагистраль А 234 Брест-Ліда-Вильно и с запада на восток А 236 Гродно-Ліда-Минск. Он разместился на просторах плоской Лідской равнины, части бассейна реки Немана. Средние высоты над уровнем Балтийского моря не превышают 120 метров. Образована равнина моренными отложениями древнего ледника

Московской стадии максимального Днепровского оледенения. Верхний покров состоит из водоледниковых отложений послел- него Валдайского оледенения и отложениями антропогенного происхождения.

Абсолютная отметка залегания поверхности кристаллического фундамента составляет – 114 метров. Программи словами, он на- ходится на глубине более 220 метров.

Преобладающие атлантические воздушные массы формируют мягкий, достаточно влажный климат умеренных широт. Лето часто бывает прохладным и влажным. Средняя температура самого теплого месяца года (июль) достигает 17,5°–18°C. Зима – мягкая, в последние десятилетия чаще бесснежная. Устойчи- вый снежный покров наблюдается очень редко. Самый холодный месяц (февраль) – со средними температурами около -6°C. Трес- кучие креценские морозы стали предметом воспоминаний ста- рожилов.

Среднее годовое количество осадков колеблется от 600 до 650 миллиметров. Испаряемость – около 500 миллиметров. Избыточ- ное увлажнение способствовало интенсивному развитию густой речной системы. Через город Лиду протекает практически изче- зающая река Лидея. Будучи некогда широкой и многоводной под воздействием, прежде всего, антропогенных факторов ныне прев-ратилась в ручей. Её приток Каменка вообще исчезла. Ближай- ший к городу наиболее крупной рекой является воспетый в пес-нях и легендах Неман.

Некогда заштатный провинциальный городок Лида ныне прев-ратился в крупный экономический, административный и куль-турный центр Беларуси. Подъезжая с северной или южной сторон, уже за несколько километров предстает вашему взору широкая панорама города. Путник видит устремленные ввысь заводские трубы и многоэтажные дома. Окраины утопают в зелени садов. И только с запада и востока город открывается внезапно – его скры-вают от ваших глаз густые хвойные леса. Стоит отойти лишь на 1–2 километра от его окраин, как попадаешь в объятия изумруд-но-зелёного цвета сосен и елей, пахнувших смолой и неповто-римой свежестью.

Мало можно найти на географической карте городов со столь романтическим названием. Поэтому помимо официальной версии о его происхождении, в народе бытует немало трогательных, чаще всего лирических, легенд и преданий.

Нет единого мнения и в дате основания города. Так, гамбург-ская энциклопедия утверждает, что город Лида возник в конце XII века, в 1180 году. Белорусские же историки, проведя много-численные исследования архивных документов, пришли к выводу,

что город Лида возник паче веками позже и годом основания его следует считать 1386, так как первое упоминание о нем относится к этому времени. Так или нет, историю одно, Лида — старейший город Беларуси, имеющий свою боевую историю.

Как географический объект город Лида фигурирует на карте Средней Европы из „Географии“ Клавдия Птолемея, переработанной Николаем Кузы и изданной в 1507 году в Риме.

В настоящее время город занимает площадь более чем в 23,5 кв. километра. Его пересекают в различных направлениях 270 широких, благоустроенных улиц и переулков общей протяженностью в 116 километров, что равно расстоянию от Лиды до Гродно.

Зеленые насаждения скверов и парков занимают 296 гектаров или в расчете на одного жителя 36,5 кв. метра.

Согласно переписи 1989 года в Лиде проживало 95 327 жителей более десяти национальностей. 16 апреля 1993 года был зарегистрирован 100-тысячный житель. Им стал Ченис Казак.

Интенсивный рост численности населения в городе заметен в конце XIX и начале XX столетии, в период быстрого развития промышленного производства, связанного с расширением транспортной сети республики и прежде всего железных дорог.

29 ноября 1871 года вступила в строй главная магистраль Беларуси Смоленск-Минск-Брест. С целью увеличения вывоза сельскохозяйственной продукции на экспорт через Балтийское море была сооружена Либаво-Роменская железная дорога. Когда парское правительство объявило концессию на строительство этой дороги, соискателей нашлось много. Холатаиство инженер-капитана Яфимовича вкупе с венским банкиром Вокергейном, предложивших свои услуги, было отклонено как „не заслуживающее уважения“. Верх взял представитель Гамбургского Северного банка фон Мекк. 29 июля 1871 года последовала „высочайшая“ резолюция: „Исполнить“.

Срок строительства определялся в три года. Только 29 июля истекал срок ввода дороги в эксплуатацию, а 15 июля уже было открыто движение.

Железнодорожная магистраль Вильно-Лида-Барановичи-Лунинец вместе с другими участками этой линии вошли в состав Полесской сети. Ее строительство было завершено в 1884 году. В том же году в Лиде были построены депо и первый вокзал. В настоящее время в нем находится товарная контора по улице Труханова. Действующий вокзал вступил в строй накануне первой мировой войны. К концу XIX столетия на одну тысячу квадратных верст в Беларуси приходилось до 20,7 версты железных дорог.

Таким образом, в начале века город Лида становится значи-

тельным транспортным узлом, что решительным образом повлияло на его промышленное развитие. И, как следствие, приток населения резко увеличивается.

Согласно первой переписи населения Российской империи 1897 года в Лиде проживало 9323 человека двенадцати национальностей и 8 религиозных конфессий. Примечательно, что по числу грамотного населения Лида занимала в то время второе место в Виленской губернии – 52,8%, после Вильна – 52,9%.

В 1921 году население Лиды составляло 13,4, а спустя десять лет, в 1931 – 19,5 тысячи жителей. Настоящий „демографический взрыв“ произошел в последние три десятилетия, когда численность населения выросла более чем в 3 раза.

В последние годы наметился значительный спад в естественном приросте населения и его приток из сельской местности и других регионов. Главные причины тому – прежде всего социальные.

Ежегодно в городе рождается в среднем 1860 детей. Мальчиков больше. Но из-за большей их смертности к 10-ти годам численность выравнивается, а к 15-ти женское население начинает преобладать. Согласно последней переписи 1989 года мужское население города составляло 45,277 человек, а женское 50,050.

Средняя статистическая семья горожанина составляет 3,3 человека.

Разнообразен национальный состав населения. Основу же его составляют 7 национальностей: белорусы, поляки, русские, украинцы, литовцы, евреи, татары.

Немало дискуссий, особенно в последнее время, ведется по поводу преобладания польского населения над белорусским. Согласно той же переписи населения 1989 года процентное отношение белорусов и поляков к общему числу жителей составляло соответственно 41,4 и 37,3%. Вообще, как известно, большинство поляков проживает в западных областях Беларуси. Тем не менее, территория Западной Белоруссии – исконно белорусские земли. Поэтому утверждения оппонентов с польской стороны, будто это земли польские, лишены каких-либо оснований.

Полонизация белорусских земель началась с заключения ягеллонской „династической унии“ 1386 года, а ее продолжением стали Люблинская 1569 года и Городельская уния. Ягеллонская „династическая уния“ открыла большие возможности для проникновения польского элемента в Беларусь. Полонизация пришла вместе с католичеством. На основании Городельской Унии право занимать государственные посты в Великом княжестве Литовском предоставлялось исключительно католикам. Это обстоятельство привлекло некоторые знатные княжеские роды в объятия католичества. Перешли в католичество даже сыновья

Константина и Януша Острожских. Константин Острожский, известный гетман Великого княжества Литовского, приведший белорусско-литовские полки к победе над московскими под Оршей в 1514 году, бывший защитник православия в Беларуси. А его внука так усердно сочувствовала католичеству, что стала притеснять православных.

Дети, воспитанные в польских школах, становились поляками. Беларусь покрылась густой сетью польских колоний и польской шляхты, наехавшей из Польши.

Важную роль в полонизации белорусского населения играло католическое духовенство, состоявшее преимущественно из поляков. Для пополнения его полагались кадры в польско-католических школах, открытых во многих городах Беларуси. В это время очень сильно засорялся полонизмами белорусский язык. Засорение было настолько велико, что он превратился в диалект польского. Это обстоятельство побудило литовско-белорусских послов в сейме в 1696 году внести предложение о замене в государственных учреждениях, судах белорусского языка польским. Предложение было принято единогласно. Ни один голос не раздался в защиту белорусского языка, бывшего в течение 400 лет государственным в Великом княжестве Литовском. Кстати, следует сказать, что князь Великого княжества Литовского и король Польши Владислав II Ягайло совсем не умел говорить по-польски и говорил только по-белорусски. Говорил по белорусски и его сын Казимир Ягелончик и сыновья последнего. В пользу белорусского языка говорит и тот факт, что первая типография в Польше была белорусской. В 1483 году в Кракове была напечатана первая белорусская книга „Триод цветная”, а в 1491 году Фиоль из Германии печатал уже другую белорусскую книгу „Октоикс”. Польская типография в Кракове появилась лишь в 1505 году, спустя 22 года.

Это, однако, все не значит, что поляки в то время в просвещении стояли ниже белорусов. Но и культура белорусов была на высоком уровне.

Полонизация городов Беларуси проводилась в течение XVI-XVII веков, вследствие чего города потеряли свой белорусский облик. Белорусская же деревня полонизации не поддалась. „Сельское крестьянское население, — говорит польский профессор С. Костялковский, — сохраняло сокровища старолитовского, или белорусского прошлого. Оно жило в своей сословной обособленности отдельной культурной жизни. Оно говорило по-литовски или по-белорусски, часто не понимая польского языка”. Белорусский язык еще долго оставался в церквях и kostelах и запрещен был Указом 1839 года.

После московско-польской войны по мирному договору, подписанному в Андрушево близ Смоленска в 1667 году на 13 с половиной лет Беларусь оказалась под властью Польши.

Польское владычество сменилось русским после второго раздела Польши в 1792 году. По приказу Российской императрицы Екатерины Второй польский сейм был распущен как революционный и отменена действовавшая Конституция 3-го Мая. По требованию российских властей в 1793 году в Гродно был создан польский сейм, который молча принял условия Австрии, Пруссии и России о втором разделе территории Польского государства. Этот сейм вошел в историю Польши под названием „Немого сейма“. По разделу к России были присоединены все территории Беларуси, в том числе и Западные губернии с городом Лида. Такое положение продолжалось до марта 1921 года.

Если литовцы и, составляющие вместе с белорусами единую семью славянских народов, русские, украинцы, поляки расселились здесь в силу соседского проживания на протяжении многих веков, то появление в Беларуси, в том числе и на Лидчине, евреев и татар связано с несколько иными обстоятельствами. И те, и другие поселились здесь во времена княжения в Великом княжестве Литовском князя Витовта.

Гордый и недоступный с князьями и боярами, строгий к начальникам и военным чинам, Витовт всегда был доступен для низших слоев населения. Он принадлежал к числу тех, кто умел людей различных наций, вероисповедания считать равными. Что для тех времен было признаком государственной мудрости.

В своих законах Витовт писал: „естлі бы жыда забіто, а церэз сведоцтво не мог довесці своім прыяцелем, каторый бы яго забіл; естлі бы каго в пытанню некаторага падозрэннага мелі, мы жыдам на противку падозреннаго хочам абаронцэм быці“.

Появление евреев на территории Великого княжества Литовского, а, следовательно, и на территории нынешней Беларуси, было следствием разгула инквизиции в Западной Европе. В первую очередь она коснулась иноверцев, евреев. Достаточно познакомиться с историческими произведениями Фихтвангера („Испанская баллада“), чтобы убедиться в этом. Многочисленными потоками евреи начали заселять Беларусь. Сюда приезжали художники, музыканты, высококвалифицированные ремесленники. Они строили и отделявали Вильно, Гродно, Слоним, Минск.

По данным туристического путеводителя, изданного в 1936 году, еврейское население Лиды накануне второй мировой войны составляло 38%. Если основная часть населения города была занята главным образом в промышленности, на транспорте, частично в сельском хозяйстве, еврейское население занималось преимущественно торговлей. Кроме того, евреи владели практи-

чески всеми промышленными предприятиями.

Учитывая многочисленность еврейского населения в городе еще в 1579 году во времена правления польского короля Стефана Батория была построена синагога и Ешибот. Здание это не сохранилось. Последняя синагога, построенная в конце XIX века, была разрушена в годы немецко-фашистской оккупации.

Большая часть евреев проживала в центре города по улицам ныне Советской, Ленинской, Кирова, Тавляя, на рынке (пл. Ленина). Целый квартал между улицами Советской и рекой Лидеей, от улицы Маяковского до улицы Тавляя был заселен евреями.

В настоящее время удельный вес еврейского населения в Лиде незначителен. Всего 0,25%. Это объясняется прежде всего тем, что значительная часть его была уничтожена во время второй мировой войны, вторая – в послевоенное время эмигрировала.

Из летописных источников известно, что после победы над татарами у Азова „...одну орду Витовт до Литвы при проводил, которую над рекой Вокою посадил, другую часть орды той же послал королеви Ягайло до Польши”.

Это было первое расселение татар на нынешних территориях Беларуси и Лидского района. В годы войны, как и евреев, татар постигла участь „лишних людей”. Поэтому их удельный вес в общем количестве населения города и района весьма скромен и составляет 0,1%. В начале 1992 года в Лиде официально была зарегистрирована мусульманская религиозная община.

### Распределение населения по национальности и родному языку (1989 г.)

	Всего	В том числе язык			% лиц, считающих яз. род. языком своей нац.	
		своей нацио- нальн.	не своей национальности	русский	белорус.	
Всего нас.	91263	45862	26159	19649	54	49,7
белорусы	37778	26628	11150	–	–	70,5
поляки	34044	2512	12443	19060	29	7,4
русские	15387	15044	–	329	14	97,8
украинцы	3076	972	1944	160	–	7,0
литовцы	236	63	107	63	3	26,7
евреи	187	13	173	1	–	7,0
татары	121	11	98	6	6	9,1
другие	434	158	244	30	2	36,4

Лидчина чтила известных миру людей, которые родились и творили здесь. В первую очередь к ним следует отнести великого ученого Игнатия Ломейко, человека передовых для своего времени взглядов, который задолго до Манифеста Александра I отмене крепостного права, отменил барщину в своей деревне Заполье, что недалеко от Лиды. Известны на Лидчине имена участников восстания 1863 года под предводительством Кастуся Калиновского – Валерия Врублевского, генерала Парижской Коммуны, Людвика Нарбута, жительницы деревни Гончары Валерии Цеханович.

В Лиде в 1911 году родился выдающийся ученый физик-теоретик, член-корреспондент АН СССР Аркадий Бейнусович Мигдал. Долгое время проживал в городе участник октябрьских событий в Петрограде в 1917 году уроженец деревни Локудово Лидского района Крипец Иван Евстафьевич. Избрал своим постоянным местожительством город Герой Советского Союза Малахов Николай Михайлович.

## З гісторыі уніяцтва на лідчыне

С. В. Палуцкая  
г. Гродна

Найбольш рання пісьмовая звесткі пра распаўсюджанне хрысціянства на Лідчыне адносяцца да другой паловы ХІУ ст. У 1366 г., згодна з данымі Балінськага, у Ліду з Польшчы прыбылі „прапаведаць веру Хрыстову” францысканцы<sup>1</sup>. У 1387 г. у горадзе заснаваны першы касцёл – адзін з ранніх на тэрыторыі Беларусі<sup>2</sup>. На працягу ХУ–ХІХ ст. у краі былі заснаваны і пабудаваны касцёлы Шчучыне (1436 г.), Крупаве (1460 г.) Жалудку (1490 г.), Тракелях (1500 г.), Жырмунах (1500 г.) Ішчолне (1514 г.), Белагрудзе (1609 г.), Нечечы (1715 г.), Вашкевічах (1763 г.), Беліцы (1850 г.), а таксама у Мінойтах<sup>3</sup>, Ражанцы, Ляцку, Елні, Новым Лвары, Ваверны, Германішках<sup>4</sup> (гл. карту № 1).

Прыхільнікі ўсходняга вyzнання заснавалі ў Лідзе праваслаўную царкву, асвяченую ў 1535 г.<sup>5</sup> К канцу ХУІ ст. на поўдні Лідчыны ўжо існавала даволі шырокая сетка праваслаўных храмаў. Самы старжытны праваслаўны манастыр – Голдаўскі<sup>6</sup> У другом палове ХУІ–ХУІІ ст. у некаторых населеных пунктах (Лакулава, Беліца, Сялец, Орля) паўсталі евангеліцкія зборы<sup>7</sup>.

З канца ХУІ ст. у краі з'яўляеша яшчэ адно адгалінаванне хрысціянства – уніяцтва. Рэканструяваць гісторыю гэтага вера-

вызнання на Лідчыне ва ўсёй яе паўнаме, асабліва гісторыю пачатковую, уяўляеща справай нялёткай у сувязі са станам крыніц, іх раскіданасцю па архівам блізкага і далёкага замежжа, фрагментарнасцю і лаканічнасцю іх звестак.

Увядзенне уніяцтва ў канцы ХУІ – пачатку ХУІІ ст. праходзіла ў выглядзе перавода часткі праваслаўнай царквы ў разрад уніяцкай. Надпрарадкаванне уніяцкім духавенствам сабе культавых устаноў выклікала прэтэст праваслаўнага насельніцтва. Гэта незадавальненне набыло шырокі размах у межах Вялікага княства Літоўскага і вымусіла новага караля Уладзіслава ІУ займашча пытаннямі „заспакаення грэчаскай рэлігіі” алразу пасля ўступлення на трон. У 1633 г. ён выдаў універсал аб вяртанні праваслаўным некаторых іх цэркваў і манастыроў, на якія мелі прэтэнзіі уніяты. Сярод 19 такіх культавых будынкаў на тэрыторыі Беларусі, у якіх кароль дазволіў „неунітам... адпраўляць набажэнства без усялякай перашкоды пад пагрозай адказнасці па законах”, – царква св. Спаса ў Лідзе<sup>8</sup>.

Аднак незадавальненне праваслаўнай апазіцыі засталося. У барацьбе за вяртанне святынь яна шукала падтрымкі ў рускага цара, які клопатам аб абароне адзінаверцаў прыкрываў палітычныя інтэрэсы Рускай дзяржавы на ўсходнеславянскіх землях Рэчы Паспалітай. У 1658 г. была накіравана скарга ў Москву на ўніятаў, якія забралі ўсе цэрквы ў Ваўкавыску, Гродне, Ноўгарадку, Слоніме, Лідзе<sup>9</sup>.

На працягу ХУІІ–ХУІІІ ст. уніяцкія прыходы былі створаны ў Лідзе і вёсках Ганчары, Глыбокае, Голдава, Ізікушкі, Лакудава, Жыжма, Лебядка, Збліны, Малое Мажэйкава, Мыта, Орля, Астрэна, Радзівонічы (сучасныя Радзівонішкі), Ракаўцы, Сабакіны (сучасная Першамайская), Турэйск, Васкевічы, Бабры<sup>10</sup> (гл. карту № 2). Наводле „Ведамасці аб грэка-уніяцкіх цэрквах і манастырах Брэсцкай епархіі” за 1827 г., у Лідскім уездзе было 18 уніяцкіх цэркваў і адзін манастыр, якія мелі 22.496 прыхаджан<sup>11</sup>. Згодна з данымі 1838 г., Ганчарскую царкву наведвалі 1230 вернікаў-уніятаў, да Глыбоцкай было прыпісана 1872 чалавекі, да Голдаўскай – 1047, Ізікушскай – 614, Лакудаўскай – 922, Жыжмянскай – 725, Лябёдскай – 812, Зблінскай – 1135, Маламажэйкаўскай – 497, Мытлюнскай – 272, Арлянскай – 1400, Астрэнскай – 3327, Ракавіцкай – 630, Сабакінскай – 1379, Турэйскай – 947, Баброўскай – 417, Лэмбраўскай – 853<sup>12</sup>. Грэка-уніяцкаму духавенству быў перададзены кармеліцкі манастыр у Лідзе пасля яго скасавання ў 1832 г.<sup>13</sup>

Архівы і дакументальныя публікацыі захавалі крыніцы аб некаторых баках дзейнасці мясцовых уніяцкіх прыходаў і духавенства, іх зямельныя спрэчкі, фінансавыя пытанні, кадравыя справы, заходы на ніве адукацыі, клопаты пра аздабленне храмаў: аб

препусках набажэнства радзівоніцкім святаром з-за п'янства ў 1725 г.<sup>11</sup> і неіспраўнай службе прасвітара гэтай жа царквы Івана Герасімавіча, які ў 1748 г. таксама зрываў набажэнствы<sup>12</sup>; аб не законным зборанні падаткаў у панялічаных памерах лідскім дэканам Бялынічам ('787 г.)<sup>13</sup>; аб забойстве святара Мышлянскай царквы Багдана Варшавскага ў 1671 г.<sup>14</sup>; аб аздынавачванні жыжмянскага алміністратара ё „неблагоповеденій” (1780 г.)<sup>15</sup>; за хавалася завинчанне тілскага земяніна Сільвестра Войны Аранскага пахаваць яго ў Жыжмянскай царкве (1667 г.)<sup>16</sup>, воліс каптоўніасцей Лябёдской царквы<sup>17</sup>.

Адна з крыніц расказвае, што ў 1753 г. уніяцкія дэканы на вагрудскай кангрэгашы заявілі аб патрэбе адкрыць школы для навучання капланскіх дзяцей. Была прынята пастанова менш у Кожным дэкананце па адной школе, у якой бы сыны святароў ва ўзросце ад 7 да 10 гадоў, за кошт башкоў, трох гады вучыліся чытаць па руска славянску (відаць, на беларускай і царкоўна славянскай мовах) псалтыры, актоіхі і ірмалогіі, навучаліся бы царкоўным спевам і парадку набажэнства. У лідскім дэкананце такая школа стваралася ў Орлі, алказнасць за пытанні адукцыі неслі святары з вёсак Ваксевічы, Збліны, Жыжма<sup>21</sup>. Калі б хто з духавенства не пажадаў алданы свайго сына ў школу, то пад вяргаўся штрафу на працягу трох год па 3 талеры штогод. Гэты штраф паступаў на выхаванне ў школе бедных дзяцей.

У апісанні з данымі Яна Курчэўскага, якія ён прыводзіць у сваіх кнізе „Biskupstwo Wileńskie”, у канцы XVIII – пачатку XIX ст. у Лідскім дэкананце існавалі школы каталіцкай і уніяцкай цэркваў у наступных населеных пунктах: Белагруда, Дылеў, Ва сілінкі, Ішчотна, Беліна, Паск (Лапк), Новы Івор, Забалоцце Восаў (Осаў), Елна, Жалудок, Ражанка, Шчучын, Ятвеск, Ка менка, Цэмбраў, Жырмуны, Нечеч.

Найбольшая колькасць вядомых нам дакументаў апавядают пра апошнія гады існавання уніяцтва на Лідчыне. Рэформа уніяцкай царквы з мэтай збліжэння яе з праваслаўнай, якая право дзілася самім вышэйшым уніяцкім духавенствам ва ўгоду рускаму царызму, перарасла ў 30-ыя гады XIX ст. у працэс абмежавання сферы ўплыву уніяцтва і ў рэшце рэшт у яго ліквідацый. На тэрыторыі Гродзенскай губерні гэты працэс праходзіў пад пільным наглядам і нашікам з боку мясцовых улад.

У 1834 г. пачалося ўсталяванне праваслаўных іканастасаў ва уніяцкіх храмах Лідскага уезда. Унутранаму пераабсталяванню першай падверглася Голдаўская царква, за ёй Ракавіцкая, Астрынская, Арлянская, Сабакінская, Ганчарская і Лябёдская ж аказаліся настолькі беднымі, што былі няздолъны за ўласны кошт запрасіць сталяроў і мастакоў. Радзівонішская царква знаходзілася ў такім прэнным стане, што яе наогул было вырашана зні

шчыць. Святар і вернікі з Накудава, відаць, аказалі супрацілленне зменам у інтэр'еры свайго храма, так што, як доносіла афішыная асона, „употребляется леятельнейшее наставление” аб усталіванні тут іканастаса<sup>22</sup>.

30 снежня 1835 г. гродзенскі губернатар Копцеў загадаў убраць з грэка-уніяцкіх цэркваў усе ручы, неуласцівныя ўходній абрацнасці і перанятыя з каталіцтва: арганы, лаўкі звончкі. На выкананне загада алволгілася 5 месяцаў. 27 сакавіка 1836 г. Лідскі земскі ісправнік палкоунік фон Берг інфармаваў губернатара, што такая работа ў Лідскім уезлзе ўжо распачата і дае абязанне прасачыць, каб яна была выканана ва ўсёй дакладнасці.


Згодна з распараджэннем грэка-уніяцкай кансісторыі, у трох-месячны тэрмін павінны быць прададзены арганы, а калі не знайдуцца пакупнікі, іх прадпісвалася разабраць. Арганісты пераводзіліся на іншыя лухоўныя пасады. Арганы тады меліся ў Баброўскай, Голдаўскай, Сабакінскай і Маламажэйкаўскай цэрквах. Лідскі ісправнік алным з першых зрабіў справаздачу, што арганы знішчаны, лаўкі вынесены, іншыя ручы ліквідаваны<sup>23</sup>.

У 30-ыя гады XIX ст. пачалася перадача уніяцкіх храмаў праваслаўнай царкве, якая завяршылася ў Лідскім уездзе пасля Полацкага сабора 1834 года. Гісторык Іванікі азначае, што ў другой палове XIX ст. тут была 31 праваслаўная царква з 16280 вернікамі (католікаў тады ва ўезлзе налічвалася 41668 чалавек). Праваслаўныя парафіі існавалі у Лідзе, Беліцы, Ганчарах, Һабрах, Гольдаве, Накудаве, Зблінах, Жыжме, Лебядзе, Мыше, Малым Мажэйкаве, Радзівонішках<sup>24</sup> (гл. карту № 3).

Параўнанне карт 1, 2, 3, складзеных на аснове анатазіза крыніц, дазваляе зрабіць наступныя выводы. 1. Гістарычна склалася, што на поўначы Лідскага раёна, там, где перанажала каталіцкае насельніцтва, уніяцкіх прыходаў, за исключэннем Ліды, не было. 2. Уніяцты атрымала распаўсюджанне на традыцыйнай тэрыторыі праваслаўя (па рацэ Нёман, акрамя крайняга поўдня раёна, і ад вёскі Збліны да сярэдняга цячэння ракі Лебяды і Літвы<sup>25</sup>). 3. Пасля скасавання уніі праваслаўныя парафіі былі створаны (ці адноўлены) там, дзе ў ХУІІ – пачатку XX ст. існавалі уніяцкія храмы. Карты 2, 3, накладзеныя адна на атну, поунасію супадаюць.

У рукапісным аддзеле Навуковай бібліятэцы Вільнускага дзяржаўнага універсітэта намі выяўлены цікавы, але, на жаль, недатаваны лакумент, які, па нашым назіраннім, можна аднесці да 20–30-х гадоў XX ст. Гэта спіс цэркваў Віленскай архідыяцэзіі, якія падлягалі вяртанню на унію. Сярод іх цэрквы ў Һабрах, Ізікушках, Глыбокім, Ганчарах, Мыше, Наўгародавічах, Орлі, Радзівонішках, Ракавічах і Сабакінішах Лідскага павету і у Лебядзе Шчучынскага павету<sup>26</sup>. Паўтарыць гісторыю не удалося.

- <sup>1</sup> Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, G. 5 Warszawa, 1884, S. 216.
- <sup>2</sup> Францыск Скарына. Энцыклапедычны даведнік. Мн., 1988, С. 358.
- <sup>3</sup> Hlebowicz A. Dekanat Lidzki // Zemja Lidzka. 1992. Kwiecien. N7. S. 11; Słownik geograficzny... G. 5. S. 217.
- <sup>4</sup> Гаучас П. К вопросу о восточной и южной границах литовской этнической территории в средневековье // Балто-славянские исследования. 1986. М., 1988. С. 202.
- <sup>5</sup> Słownik geograficzny... G. 5. S. 216.
- <sup>6</sup> Мартос А. Беларусь в исторической государственной и церковной жизни. Мн., 1990, С. 76.
- <sup>7</sup> Акты, издаваемые Виленскою археологическою комиссией (далей – АВАК). Т. 12. Вильна, 1883. С. 520.
- <sup>8</sup> Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов. Т. 1. Спб., 1897. С. 227-228.
- <sup>9</sup> Цэнтральны дзяржаўны архіў старажытных актаў, г. Масква. Ф. 124, 1658 год, спр. 1, л. 30.
- <sup>10</sup> Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов. Т. 2. Птг., 1907. С. 863, 1230, 1497.
- <sup>11</sup> Дзяржаўны гістарычны архіў Расіі, г. Санкт-Пецярбург. Ф. 824, вол. 1, спр. 78, л. 43-63 зв.
- <sup>12</sup> Беларускі дзяржаўны гістарычны архіў, г. Гродна. Ф. 1, вол. 19, спр. 1752. Л. 5 зв.-9.
- <sup>13</sup> Там жа. Спр. 239, л. 44 зв.
- <sup>14</sup> Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов . Т. 2. С. 55.
- <sup>15</sup> Там жа. С. 124.
- <sup>16</sup> Там жа. С. 461.
- <sup>17</sup> Там жа. С. 283.
- <sup>18</sup> Там жа. С. 388.
- <sup>19</sup> АВАК. Т. 12 С. 592-593.
- <sup>20</sup> Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов. Т. 2. С. 68.
- <sup>21</sup> Там жа. С. 153.
- <sup>22</sup> Беларускі дзяржаўны гістарычны архіў, г. Гродна. Ф. 1., вол. 19, спр. 1004, л. 3.
- <sup>23</sup> Там жа. Спр. 1005.
- <sup>24</sup> Słownik geograficzny. G. 5. S. 217.
- <sup>25</sup> Гаучас П. К вопросу о восточной и южной границах литовской этнической территории в средневековье... С. 201-202.
- <sup>26</sup> Рукапісны аддзел Навуковай бібліятэкі Вільнюскага дзяржаўнага універсітэта. Ф. 264, спр. 1365, л. 1.



карта № 2

УНІЯЦКІЯ ЦЭРКВЫ  
ЛІДСКАГА УЕЗДА  
У ДРУГОЙ ПАССОВЕ  
ХУШ СТ.



карта № 3  
ПРАВАСЛАУННЫЙ ПРИХОДЫ  
У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ  
XIX СТ.



## **Саслоўна-групавы склад сялянства Лідскага павета ў першай палове XIX ст.**

У. А. Сосна  
г. Мінск

У нашых краязнаўчых нарысах і працах, прысвеченых мінуламу Лідскага краю, ды і іншых беларускіх мясцін, адносна сялян да адмены прыгоннага права звычайна агулам канстатуецца, што яны былі ва ўладзе паноў і прыводзяцца для ілюстрацыі асобныя звесткі аб іх павіннасцях, аўтаматычна распаўсюджваючы гэта на ўсю масу дарэформеннага сялянства. Між тым, у сапраўднасці сяляне дзяліліся на цэлы шэраг разрадаў і груп, як па прыналежнасці асобным катэгорыям уладальнікаў, так і паводле асаблівасцяў уласнага юрыдычнага стану. Усё гэта надавала вёсцы кожнага рэгіёну адметны сацыяльна-саслоўны каларыт, абумоўлівала харектар паводзін сялян у розных сітуацыях, было прадметам асобных клопатаў царскага ўрада і памешчыкаў.

### **Колькасць і ўдзельная вага катэгорый сялянства сярод населеніцтва Лідскага павета ў канцы XVIII — першай палове XIX ст.**

Катэгорыя сялян	V рэвізія (1796 г.) <sup>1</sup>		IX рэвізія (1850 г.) <sup>2</sup>	
	душ муж. полу	%	душ муж. полу	%
Памешчыцкая	22815	54,3	29674	53,7
Дзяржаўныя	5065	12,1	13106	23,7
Духоўныя	2101	5,0	63	0,1
Ілаезуіцкая	655	1,6	—	—
Ленные	—	—	33	0,1
«Вольныя» людзі	2972	7,1	217	0,4
Аднадворцы	—	—	2569	4,7
Разам сялян	33608	80,0	45662	82,6
Усіго насельніцтва	42033	100,0	55272	100,0

Аб шматсаслоўнасці сялянства Лідскага павета, які да 1843 г. уваходзіў у склад Гродзенскай, а пасля – Віленскай губерняў, сведчань даныя рэвізій, паводле якіх складалі перапіс падатковага насельніцтва, што абавязана было плаціць падушны падатак і адбываць рэкурсную павіннасць. Для таго, каб прагледзець эвалюцыю асноўных сялянскіх саслоўяў на Лідчыне, возьмем даныя крайніх па храналогіі рэвізій: пятай, якая праводзілася адразу пасля ўключэння Заходняй Беларусі у склад Расійскай Імперыі, і дзесятай – у сярэдзіне XIX ст. (гл. табліцу)

Памешчыцкія (панскія) сяляне з'яўляліся самай шматлікай і найбольш бяспраўнай часткай сельскага насельніцтва. Іх асова, праца, маёма – усё належала ўладальнікам, якія самі ці пры дапамозе арандатарапі і аканомаў чынілі над імі суд і расправу. Прыгонных прадавалі і закладвалі, дарылі і абменьвалі на любую реч, ссыпалі без суда на катаргу, білі розгамі. Самавольства памешчыкаў практична нічым не абліжоўвалася, так як сялянам забаранялася падаваць на іх скаргі царскай адміністрацыі. Асноўным абавязкам прыгонных было выкананне на карысць памешчыка розных павіннасцяў, замацаваных у інвентарах, якія складаліся і рэгулярна пераглядаліся самімі ўладальнікамі. Акрамя таго, на плечы сялян клаліся дзяржаўныя падаткі, рэкурсныя і розныя грамадскія работы. Спраба дзяржавы рэгулюваць інвентары ў 40–50-х гг. не прынесла істотнай палёгкі сялянам, бо фактычна замацоўвала той узровень павіннасных адносін іх з памешчыкамі, які склаўся да сярэдзіны XIX ст. Некаторае змяншэнне ўдзельнай вагі памешчыцкіх сялян на Лідчыне можна тлумачыць канфіскацыямі маёнткаў удзельнікаў шляхецкага паўстання 1830–1831 гг.: паводле УІІІ рэвізіі (1834 г.) у Лідскім павеце лічыліся 1424 души мужчынскага полу канфіскаваных сялян<sup>3</sup>. Яшчэ раней канфіскаваліся больш 60 маёнткаў (каля 10,5 тыс. душ) у асоб, якія супрацоўнічалі з французскімі ўладамі ў 1812 г.<sup>4</sup>, але Аляксандр I хутка дараваў шляхце „прошедшіе заблуждения”.

Пругім па значэнні разрадам сельскага насельніцтва з'яўляліся дзяржаўныя (казённыя) сяляне. Аснову іх складалі прыгонныя былых каралеўскіх старостваў, так званыя старосцінскія, тыя з іх, якія пазбеглі падараванняў расійскім памешчыкам. Паводле звестак на 1798 г., казённымі ў Лідскім павеце лічыліся старости Барцянскае, Шыборскае, Эйшынскае, Рубіцкае, Радунскае, Васіжышскае, Качаўскае, Лідскае, Новадворскае, Астрынскае, Тусаманскае, дзяржавы – (невялікія маёнткі, ці часткі іх, якія находзіліся ў трывалі розных асоб) Бакшты і Філіпаўцы, Баблоышкі і Аздзеркі, Кержышкі, Пугачы і Міляшчы, Чемаўцы, Горня, Грэнкішкі, Канюхі, Кульбаны, Лядныш, лясніцтва Каняўскае<sup>5</sup>. На працягу канца ХVІІІ – першай трэці XIX ст. казённае саслоўе ўключыла ў свой склад нямала сялян, якія тымі ці іншымі

шляхамі выйшлі з-пад улады вітчыннікау. Гэта епіскапская (былых стальных маёнткаў віленскага каталіцкага епіскапа; ключ Дамбровенскі і фальварак Любор – 591 і 170 душ м. п.<sup>6</sup>), паманастырскія (пасля скасавання ў 1832 г. „малалюдных” каталіцкіх кляштараў; маёнткі Шайбакполь, Старалворы, Зарэчча, Крупа, Калеснікі, Спецэлёўшчына, Ельна, Фалькоўшчына, Шкордзе, Радзевічы, Хільчыцы – усяго 676 душ м. п.<sup>7</sup>), канфіскаваныя (ва ўлэльнікаў паўстання 1830 – 1831 гг.; усяго 8 маёнткаў і 1573 души м. п.<sup>8</sup>) і да т. п. У 1837 г. на тэрыторыі Лідскага павета знаходзілася 49 дзяржаўных маёнткаў і 12938 сялян (душ м. п.)<sup>9</sup>.

Ажыццяўленне гаспадарчых, адміністрацыйных і судовых правоў нал дзяржаўнымі сялянамі аплывалася арандатарамі і адміністраторамі казённых маёнткаў. Фармальна аб'ём паштчынных работ і плацяжоў вызначаўся на аснове інвентароў, што зацвярджаліся губернскай казённай палатай, але парушэнні гэтых інвентароў часовымі ўладальнікамі, іх злоджэнні на сваю карысьць былі звычайнай з'явай. Існавала практика перадачы арандатарамі казённых маёнткаў у карыстанне іншым асобам, так званая субарэнда, у якой, паводле звестак на 1806 г., знаходзіліся 4092 мужчынскага і 3852 жаночага полу душ у 7 маёнтках Лідскага павета, прычым без зацвярдження і ведама казённай палаты<sup>10</sup>. У выніку, эканамічнае і прававое становішча належачых казне сялян да 40-х гг. XIX ст. практична не адрознівалася ад становішча памешчыкіх прыгонных. Толькі дзяякуючы рэформе, якую правёў міністр дзяржаўных маёмыцаў граф Кісялёў, была ліквідавана аренальная сістэма эксплуатацыі, значна зменшаны павіннасці сялян, а самі яны пераведзены з паштчыны на грашовы аброк. Адсюль з'явіўся стымул для прыватнаўласнікіх сялян стаць казённымі, чаго, напрыклад, дабіваліся, двойчы звяртаючыся аб слайм старосцінскім паходжанні да цара Аляксандра II, сяляне вёскі Кульбакі, паколькі лічылі далей немагчымым жыць ва ўладзе памешчыка Падгурскага<sup>11</sup>. У 40-х гадах збег ад памешчыка Вільканица ў суседні Гродзенскі павет да казённых сялян маёнтка Ротніца селянін Конюх. Яго добра прынялі і нават жорстка зблітых, каго паслалі вярнуць учекача<sup>12</sup>.

Буйнейшым уласнікам зямлі і прыгонных з'яўлялася царква, перш за ўсё каталіцкая. У Гродзенскай губерні ёй належала ў трох разы больш сялян, чым ўсім астатнім канфесіям. У Расійскай імперыі царскі ўрад правёў секулярызацыйную царкоўных маёнткаў яшчэ ў 60-х гг. ХУІІІ ст. На новадалучаных тэрыторыях ён з гэтай справай не спяшаўся, бо не хапеў пісаваць адносіны з упływowым царкоўным клірам, канчаткова тут не заманаваўшыся. На Лідчыне спачатку взялі ў казну толькі епіскапская маёнткі у сувязі са смерцю ад рук касцюшкаўскіх паўстанцаў віленскага епіскапа Масальскага. Налей, як ўжо пісалася, прыйшла чарга да нека-

торых монастырских уладанняў, а ў першай палове 40-х гг., пасля распаўсюджання на заходнія губерні агульнаімперскага закана-даўства, шэрагам царскіх указаў перадаваліся ў казну ўсе астатнія царкоўныя маёнткі : сяляне. Наводле даных на 1842 г., секуля-рызаны падлягали 36 маёнткаў, а у іх 46 вольных і 1452 прыгонных душ м. п. сялян у Лідскім павеце<sup>13</sup>.

Іхнай колькасць сялян знаходзілася па „умоўным уладанні”. Гэта так званыя ленныея (раздадзеныя сеймам Рэчы Паспалітай у непадзельную спадчынную ўласнасць да спынення мужчынскай лініі) і паслушкія (пасля ліквідацыі ў 1773 г. у Рэчы Паспалітай ордна езуітаў прададзены шляхце пры ўплаты вызначаных прашэнтаў). Такога ролу маёнткі знаходзіліся толькі пад „наглядам урала”, а кіраваліся як вотчынныя; у перспектыве большасць з іх зліліся з памешчыцкімі.

Акрамя асноўных груп прыватнауласніцкага і дзяржаўнага сялянства, у беларускай вёсне існавалі адносна неімплікія катэгорыі неірыгоннага ці паўсвабоднага насельніцтва. Першае месца сярод іх займалі „вольныя” людзі – асабіста свабоднае насельніцтва Вялікага княства Жітоўскага, вядомае яшчэ з ХУІ ст. Яно папаўнялася пераважна беглымі прыгоннымі, ваенна-слу-жытым людам, замежнымі выхадцамі і г. д. Нямногія з „вольных” людзей мелі ўласную зямлю, асноўная маса карысталася ўчасткамі паводле дагавораў з землеўласнікамі, за што ўносіла чыши, ралзей – адбывала паншчынную павіннасць, плаціла значныя балшыны, чым прыгонныя, дзяржаўны падатак. Пры патуранні мяс-цовых улад і ўрада, памешчыкі выкарысталі ўсе легальныя і нелегальныя спосабы для ператварэння „вольных” сялян у сваіх прыгонных. Так, „вольны” чалавек Ян Лычка неаднаразова скар-дзіўся віленскому генерал-губернатару на шляхцянку Ленскую і яе аканома Навіцкага „за рабаванне каня, быдла, усей гаспадар-чай маёмаў, прыгнёт паншчынай па 10 дзён у тыдзень і забранне розных дакументаў, пацвярджаючых вольнасць”. Тры гады (1822 – 1825) цягнулася гэтая справа ў Лідскім павятовым, а пасля Гродзенскім галоўным судзе, паколькі памешчыца Ленская ўсяляк перашкаджала яе справядліваму вырашэнню. І ўсё ж, дзякуючы настойлівасці Яна Лычкі, ён вырваўся з-пад запрыгоньвання<sup>14</sup>. Але гэта было шчаслівым выключэннем, у асноўным колькасць „вольных” людзей рэзка скарачалася. Тых з іх, хто пражываў на казённых землях, іх меў уласныя, указамі 1840 і 1847 гг. залічылі ў склад дзяржаўных сялян.

Катэгорию аднаўворцаў заходніх губерняў стварылі царскія улады на падставе указа 19 кастрычніка 1831 г. „Аб разборы шляхты ў Заходніх губернях і аб упрадкоўванні гэтага роду лю-дзей”. Лідскі павет далёка апярэджаў усе іншыя паветы Гродзенскай губерні па колькасці шляхты (на 1802 г. – 5056 мужчын-

скага і 4753 жаночага полу), відань таму, што знаходзіўся найбліжэй да г. Вільні – сталіцы былога Беларуска-Літоўскага гаспадарства (для паразнання: Гродзенскі павет – адпаведна 3248 і 3136, Пружанскі – 801 і 764)<sup>15</sup>. Беспамесная шляхта з'яўлялася асяродкам буржуазных сацыяльных рухаў і нацыянальнай барацьбы, таму царскі ўрад пасля паўстання 1830–1831 г.г. ажыццяўляў перавод яе ў палаткове саслоўе аднадворцаў, якіх, ў сваю чаргу, на аснове законаў 1841 і 1857 гг. зліваў з дзяржаўнымі сялянамі і „вольнымі“ людзьмі (на памешчыцкіх землях).

Хаця агульная колькасць сялян у павече за першую палову XIX ст. узрасла больш чым на 12 тысяч душ м. п., але ўдзельная вага іх сярод усяго насельніцтва заставалася практычна нязменнай (каля 80%). Затое ўнутры ажыццяўляўся працэс нівеліроўкі і аб'яднання сялянскіх катэгорый у напрамку захавання толькі двух асноўных груп: дзяржаўных і памешчыцкіх, дзякуючы чаму колькасць і ўдзельная вага першых вырасла ў 2 разы.

<sup>1</sup> Zytkowicz I., Rzady Republika Litwia w Latach 1794-7, Wilno, 1938, S. 398-401.

<sup>2</sup> РДГ у С.-Пецярбургу. Ф. 571, вол. 9, спр. 53, арк. 24–29.

<sup>3</sup> Тамсама, спр. 36, арк. 68-69.

<sup>4</sup> ДГА Літоўскай Рэспублікі. Ф. 378, 1813 г., спр. 52, ч. 1, арк. 303-321.

<sup>5</sup> РДГА у С.-Пецярбургу. Ф. 1374, вол. 2, спр. 969, арк. 143–177.

<sup>6</sup> ДГА Літоўскай Рэспублікі. Ф. 515, вол. 22, спр. 54, арк. 6–7.

<sup>7</sup> РДГА у С.-Пецярбургу. Ф. 384, вол. 1, спр. 7, арк. 26–28.

<sup>8</sup> ДГА Літоўскай Рэспублікі. Ф. 378, 1830 г., спр. 487, арк. 328.

<sup>9</sup> РДГА у С.-Пецярбургу. Ф. 379, вол. 3, спр. 2043, арк. 15–16.

<sup>10</sup> ЦДГА РБ у Гродне. Ф. 24, вол. 6, спр. 4, арк. 15–17.

<sup>11</sup> Крестьянское движение в России в 1857 – мае 1861 г. М., 1963, С. 259–261, 538.

<sup>12</sup> ЦДГА РБ у Гродне. Ф. 1, вол. 13, спр. 5, арк. 1–3.

<sup>13</sup> ДГА Літоўскай Рэспублікі. Ф. 378, 1842 г., спр. 1336, арк. 184–192.

<sup>14</sup> ЦДГА РБ у Гродне. Ф. 1, вол. 2, спр. 473, арк. 1–13.

<sup>15</sup> ДГА Літоўскай Рэспублікі. Ф. 378, 1802 г., спр. 145, арк. 29.

<sup>16</sup> ЦДГА РБ у Гродне. Ф. 1, вол. 2, спр. 1753.

## Лідскія шляхі Ігната Дамейкі

М. І. БУЛАЙ  
г. Ліда.

Час няўмольна аддаліе нас ад тых далёкіх падзеяў, з якімі звязалі свой лёс лепшыя людзі нашай айчыны. На вялікі жаль, за смугу часу, нават тыя, лёс чыхіх дзядоў і прадзядоў быў песна звязаны з жыццём славных сыноў народу, не заўсёды памятаюць

заслугі такіх людзей перад чалавецтвам. І сёння, наўрад ці хто з жыхароў невялікай вёскі Дамэйкі, што размясцілася непадалёку ад горада Ліды, зможа расказаць, чаму яго вёска носіць такую назуву.

Менавіта, з назвай гэтай невялікай вёсачкі звязана жыщё і дзейнасць вядомага ва ўсім свеце вучонага, Ігната Іпалітавіча Дамэйкі. Яго юнацкае жыцце і пачатак працоўнай дзейнасці звязаны з Лідчынай. Але лепш усё па парадку.

Нарадзіўся Ігнат Дамэйка ў ліпені 1802 года ў вёсцы В. Мядзведка, што знаходзіша ў 10 кіламетрах ад пасёлка Мір Навагрудскага павета (цяпер Карэліцкі раён), у заможнай шляхецкай сям'і. У Дамэйкаў, акрамя Ігната, было яшчэ два сыны і ліве дачкі. Усе дзеци атрымалі выхаванне і першапачатковую адукацыю пад наглядам адукаваных настаўнікаў-гувернераў, у атмасфери павагі да простых людзей, цягу да ведаў і кнігі, патрыятызму, глубокай рэлігійнай перакананасці. Усе яны, яшчэ да паступлення ў школу, размаўлялі не толькі на беларускай і польскай мовах, але і на некаторых заходніх еўрапейскіх.

Пасля смерці бацькі, калі Ігнату ледзь споўнілася сем гадоў, хлопчыка ўзяў да сябе на выхаванне ягоны дзядзька Ігнат, якому належалі маёнтак Жабуртоўшчына на Ізятаўшчыне і апека над памесцем Заполле непадалёку ад Ліды. Тут і быў некаторы час маленъкі Ігнат. У дзесяцігадовым узросце, у 1812 годзе, юнак паступае ў школу манахаў-піяраў у Шчучыне, якую скончыў у 1816 годзе. Здольнасці да навукі ў Ігната былі бездакорныя, і ён без асаблівых цяжкасцей паступае ў Віленскі ўніверсітэт на факультэт прыродазнаўчых навук, дзе вывучаў біялогію, хімію, матэматыку. У тыя ж гады ва ўніверсітэце вучыліся маладыя паэты Адам Міцкевіч, Томаш Зан, Ян Чачот. У хуткім часе Дамэйка пазнаёміўся з імі і ўступіў у тайнае таварыства філаматаў, якім кіравалі Зан і Чачот. Таварыства было блізкім па духу рускім дзекабрыстам.

Універсітэт закончыў у 1822 годзе. Але не пакінуў яго - піша магістарскую работу, наведвае лекцыі па гісторыі і філасофіі. Дзядзька ўскладвае на яго ўсе абавязкі па самастойнаму кіраўніцтву маёнткам у Заполлі. У 1823 годзе абараняе навуковую работу па матэматыцы і з дыпломам магістра філасофіі пераїзджае ў Заполле. Было ў той час у Заполлі хат каля трыццаці і значны зямельны масіў урадлівых зямель і сенажацій, якіх нядоўга жыў Дамэйка ў Заполлі. У канцы кастрычніка за ўдзел у таварыстве філаматаў яго арыштавалі. Амаль паўгода правёў ён у Віленскім астрозе. Але дзякуючы клопатам дзядзькі, былога вядомага алваката Трыбунала Вялікага княства Літоўскага, маладога Дамэйку вызвалілі з турмы і дазволілі пасяліцца пад

наглядам паліцыі ў Заполлі без права працаваць у дзяржаўных установах і без права выезду за межы Лідскага павета. У Заполлі ён цалкам аддае сябе працы ў сельскай гаспадарцы і любімым кнігам. Пачягнуліся доўгія, нудныя, поўныя адзіноты гады. Ён шмат чытае кніг і часопісаў па жывёлагадоўлі і земляробству. Малады гаспадар займаецца развяліжненем пародзістых кароў, коней, наколькі гэта магчыма, імкненіца аблегчыць долю прыгонных сялян у сваім памесці, арганізуе школу для сялянскіх дзяцей. Бываючы на паляванні, наведвае ў Һолыніках Марылю Верашчака (stryечную сястру), у Жабуртоўшчыне – дзядзьку Ігната, зредку бываў у сястры ў вёсцы Лалматаўшчына, але не можа наведаць родную маці ў маёнтку Сачыўкі, у Мядзвяды братоў, магілу бацькі, таму што на выезд у суседні Навагрудскі павет трэба мець дазвол мясцовых улад. А прыніжана перад жандарамі Дамэйку не дазваляе яго гонар.

Жыцце ў вёсцы не зламала дух патрыятызму І. Дамэйкі. Палітыка нацыянальнага прыгнечання ў заходній частцы Расійскай імперыі выклікала адпор з боку народаў прыгнечаных ускраін. Ліпеньская рэвалюцыя 1830 года ў Францыі паскорыла выбух паўстання ў Польшчы, Літве і Беларусі. Ігнат Дамэйка далучыўся да паўстаўшых. Аднак сяляне не падтрымалі гэты рух і паўстанне пацярпела няудачу. У сувязі з гэтым Дамэйка пакідае родныя мясціны і накіроўваецца ў Парыж. Яшчэ ў дарозе ён сустракае А. Міцкевіча. У выгнанні іх сяброўства становіша больш шчырым і дружалюбным. У Парыжы Дамэйка слухае лекцыі ў Горнай школе, у Сарбонскім універсітэце, займаецца грамалскай і палітычнай дзеяйнасцю, выступае на мітынгах з прамовай, заклікае суайчыннікаў працягнаньне барацьбу з царскім самадзяржаўем.

... і вось – Чылі. Гасцінна сустрэлі чылійцы маладога вольнадумца з рэвалюцыйнымі поглядамі, вучонага-славяніна. І згоду паехаць у Чылі Дамэйка даў, напэўна, таму што Чылі ўжо стала незалежнаю рэспублікай. Каля двух дзесяткаў навучэнцаў Горнай школы ў Կակіմба ахвотна сталі дапамагаць Дамэйку будаваць лабараторыю. У краіне пасля іспанскага гаспадарання хутка развіваліся капіталістычныя адносіны ў эканоміцы. У багатай на карысныя выкапні краіне адкрываліся новыя руднікі, шахты, і для работы патрабаваліся кваліфікованыя спецыялісты. У падрыхтоўцы іх вялучую ролю адыграў наш суайчыннік. Ігнат Дамэйка даследуе Анды, наведвае шахты. З болем і спагадаю назірае за жыццём шахцёраў, якім за мізэрную плату даводзілася працаваць у неймаверна цяжкіх умовах – у ствале шахты вертыкальна ставіліся бярвенні з высечанымі прыступкамі, і на такой вось лесвіцы шахцёру трэба было падымаць на паверхню здабытую руду. Вывучаючы Анды, вучоны адкрыў і апісаў шмат радо-

вішчаў карысных выкапняў. Яму належыць права першаадкрывальніка чылійскай салетры, якая пасля заваявала сусветную вядомасць. У час аднаго з падарожжаў на поўдзень краіны, у Араўканію, тубыльцы якой адмовіліся падпарадкоўвацца іспанскім заваёунікам, сабраны матэрыял аб прыродзе Араўканіі, яе жыхарах даў магчымасць падарожніку выдаць кнігу „Араўканія і яе жыхары”, якая ў 1860 годзе была выдала з Вільні на польскай мове. Сярод дзікай прыроды Ігнат Іпалітавіч у лумках вяртаўся на радзіму. Лясы гэтых мясцін нагадвалі яму бары і дубровы ірлезнічны.

На ўскраіне Сант'яга Цамэйка пабудаваў сабе дамок. У сціплым кабінечце была напісана большасць навуковых прац. У гэтym ломе збіраліся лепшыя людзі Чылі – вучоныя, дзяржаўныя дзеячы, раіліся аб будучым краіны.

На багатыя радовішчы чылійскай салетры протэндавалі Балівія і Перу. Наміж Чылі, з аднаго боку, і Балівіяй і Перу, з другога, успыхнула вайна. Чылійцы перамаглі. Цамэйка абурыўся, калі чылійскія генералы даслалі яму трафейнае абсталяванне і бібліятэку з універсітэта ў Ліме. І даслаў ім свой пратэст: „Універсітэт накрадзеных трафеяў не прымае. Прашу не марудзячы забраць рэчы назад”. Асудзіў захопніцкую пазіцыю чылійцаў публічна. Прагрэсіўнымі былі яго погляды на адносіны чылійскіх улад да арауканскіх індзейцаў. „Не бачу ніякай неабходнасці, каб дамагацца каланізацыі гэтых земель, якія належаць не ўраду, а працоўнаму, чеснаму і мужнаму народу”. І яшчэ з усёй катэгарычнасцю: „Арауканская індзейцы не з'яўляюцца дзікунамі. Я лічу іх больші цывілізаванымі.., чым іх прыгранічныя цывілізатары...”

Удзячная чылійская грамадскасць абрала І. Цамэйку рэктарам універсітэта у Сант'яга, а затым тройчы перавыбірала яго на гэту пасаду. Аўтарытэт нашага земляка ў Чылі быў бездакорны. Ён стварыў праект структуры выкладання дысцыплін у агульнаадукацийнай і вышэйшай школах. У Сант'яга ўзначаліў работы па водазабеспячэнню горада, увёў метрычную сістэму мер і вагаў, напісаў гадручнікі па мінералогіі і фізіцы. Ён патрабаваў ад улад паляпшэння ўмоў працы і жыцця гарнякоў. І ўрад прыслухоўваўся да яго голасу.

Творчая думка і энергія былі невычэрпныя і ён арганізаваў службу метэаралогіі, курсы фізікі і хіміі для моладзі, стварыў мінералагічны і этнографічны музеі, хімічную і горную лабараторыі. З яго імем звязана распрацоўка навуковай асновы эксплуатацыі прыродных багаццяў Чылі. Вынікі яго даследаванняў выкладзены ў 130 навуковых працах, якія апублікованы на многіх мовах свету.

Урад краіны ў гонар нашага земляка выпусціў памятны медаль і прызначыў яму самую высокую ў краіне пенсію – 6000 піястрараў у год. У рэспубліцы шырока адзначаўся 30-гадовы юбілей

працы „Люна Ігнацью”, як з любоўю называлі яго чылійцы, прысвоена званне „ганаровы чыліец”. У гонар вучонага былі выпушчаны специяльныя зборнікі, яго імем названа фіялка – „віёла дамейкана”, выканнёвы слімак „науцілус дамейкус”, мінерал дамейкіт. А на геаграфічнай карце можна убачыць вулканічны горны ланцут працягласцю каля 1000 км., які названы „Кардыльерай Цамэйкі”.

У арэоле славы ў Чылі не забываўся Цамэйка пра радзіму, сваіх сяброў. Не згладзілі уражанняў маладосні ні час, ні аллегласць. З самотаю і пяшчотай згадваў ён у пісьмах да сяброў родных наднёманская лясы і пущы, апавітныя жыццёвымі бедамі берагі Нёмана. Але толькі ў 1884 годзе, незадоўга да смерці, амаль праз паўстагоддзе, падумаўшы, што царскія ўлады ўжо нічога не зробяць яму, сусветна вядомому вучонаму, Ігнат Іпалітавіч Цамэйка вырашыў наведаць родныя мясціны.

І зноў Еўропа. З вялікай пашанай сустракаюць Цамэйку вучоных Сарбоны. Кракава, дзе яму прысуджаюць вучоную ступень ганаровага доктара. У Варшаве яго сустракаў апошні з філаматаў паэт Антон Адынец. Разам яны едуть у Беларусь. Але і праз паўстагоддзя не забыліся царскія ўлады пра вольнадумства вучонага і спрабавалі не пусціць Цамэйку на радзіму. Нарэшце, дазвол на паездку атрыман. Мяцовая інтэлігенцыя, сяляне Гродзеншчыны гасцінна і шчыра хлебам і соллю, народнымі песнямі сустракалі сусветна вядомага вучонага – чалавека з легендарнай біографіяй. Разам з Антонам Адынцом Цамэйка наведаў Мядзвядку, Мір, Навагрудак, Крошын і іншыя мясціны, дзе прайшло маленства, юнацтва, лзе ён сталеў і набіраўся мужнасці. Даўно ўжо няма блізкіх сяброў, толькі гаі ды лугі Прынамондзі ласкова сустракалі свайго сына, як і ў тая далёкія часы юнацтва.

І вельмі прыемна, што імя вядомага вучонага ўвайшло на старонкі падручніка геаграфіі для 7 класа „Мацерыкі і краіны”, захавалася ў назве невялікай вёсачкі на Лідчыне, а ў сярэдзіне лістапада 1993 года выканкам Изітвянскага сельскага Савета назваў новую вуліцу імем вучонага ў пасёлку Дзітва Лідскага раёна. Аб вядомым чалавеку напамінае і алея, якая выцягнулася роўнай стужкай ад былога памесця Заполле, якая, магчыма, была пасаджана у той час, калі тут жыў Ігнат Цамэйка.

1. Ян Мілер. Шарэнга вялікіх падарожнікаў. Наша ксентарня Польша. г. Торунь 1975 г. с. 120–121.

2. А. Мальдзіс. Падарожжа ў XIX ст. „Народная асвета” г. Мінск, 1969 г. с. 130–139.

3. В. Грыцкевіч. Падарожжы нашых землякоў. г. Мінск, 1968 г. с. 97–121.

4. Б. Клейн. Знайдзена ў архіве г. Мінск 1968 г. с. 61–73.

5. У. Урбановіч. Газета „Уперад”. 1989 г., 16, 19, 20 верасня.

## грамадзянін Нарбут

В. В. Швед  
г. Гродна

Людвік Нарбут, аб якім тут пойдзе гаворка, адыграў у паўстанні 1863 года значную ролю. Аб гэтым сведчашь сучаснікі. А. Яліцкі-аўтар кніжкі „Нарбут” – пісаў: Каліноўскі – „найвялікшы з нашых рэвалюцыянероў, выразнік грамадской думкі паўстання ў такой жа меры, як Нарбут быў выразнікам духу і герайму эпохі...”

Сябра Народнага ўрада А. Гілер таксама ставіў Нарбута ў шэраг з Каліноўскім: Каліноўскі „человек безграницага самопожертвования, честности, разума и энергии. Личность выдающаяся, достойная стоять рядом с Сигизмундом Сераковским, Людвіком Нарбутом и Антонием Мацкевичем в памяти народной”.<sup>1</sup>

У 130-годдзе з дня паўстання нельга не ўспомніць пра Людвіка Нарбута. Асабліва тут, на Лідскай зямлі, з якой яго звязываюць першыя і апошнія гады жыцця. 31 жніўня 1832 г. у маёнтку Шаўры Лідскага павета ў сям'і архітэктара, інжынера і вядомага гісторыка Літвы Тадэвуша Нарбута нарадзіўся хлопчык, якога назвалі Людвікам. Ён вучыўся ў Лідскім павятовым вучылішчы, потым у Віленскай гімназіі, дзе ў канцы 1850 г. быў арыштаваны за спробу стварыць „общество патриотов с целью произвести восстание”. У сакавіку 1851 г. Людвіка публічна пакаралі розгамі і аддалі ў салдаты. У пісьмах з Каўказа ён прасіў сястру Тэадору прыслучаць хация б засушаную кветку або жытні каласок з родных палёў. Вярнуўшы сюды давялося толькі ў пачатку красавіка 1860 г. Жыў у бацькі, вею гаспадарку, калі ажаніўся, пасяліўся ў маёнтку Сербянішкі, недалёка ад Шаўраў. У лютым-красавіку 1863 г. паміж Лідаю і Мерачам дзейнічаў атрад Л. Нарбута.

Калі пачалося рыхтавацца паўстанне, Нарбут звязаўся з „чырвонымі”. Каліноўскім, бываў на канспіратыўных сходах у Лідзе. У падпольнай арганізацыі выконваў абязязкі акруговага арганізатора. 13 лютага загадам Віленскага рэвалюцыйнага камітэта Нарбут быў назначаны вайсковым начальнікам Лідскага павета (цяпер гэта тэрыторыя Лідскага і Воранаўскага раёнаў). Ён

адным з першых арганізаваў партызанскі атрад на Беларусі. Не скаваўся за псеўданімам, як гэта зрабіла большасць камандзіраў, а дзейнічаў у родных мясцінах, дзе мясцовыя жыхары яго добра ведалі і паважалі. Гэта быў смелы ўчынак і свядомы выклік царскаму ўраду.

Ядро паўстанцкага атрада Нарбута склалася ў пачатку лютага з яго, брата Баліслава (ад'ютанта) і былога студэнта Пецярбурскага ўніверсітэта Уладзіслава Пілецкага. У будаўніцтве атрада значную дапамогу аказала сястра Людвіка Геадора Маньчуньска (Манджунская). Яна прывяла ў атрад двух расейскіх афіцэраў, группу віленскай моладзі, дастаўляла харчовыя прыпасы і нават сама ажыццяўляла пераходы з атрадам.

Першы лагер нарбутаўцаў быў заложаны ў 3 вярстах ад м. Нача. Сюды з невялікай групай прыйшоў Леў Краінскі. Разам перайшлі ва ўрочышча Сабалюнцы, куды прыбыў ксёндз, настаяцель Вішнеўскага касцёла Лідскага павета Юзаф Гарбачоўскі (ён стаў капеланам атрада). Аснову атрада Нарбута складалі сяляне – гэта адна з асаблівасцей, бо ў многія атрады іх уягвалі сілком. Людвік, як я ўжо казаў, карыстаўся папулярнасцю, а ішчэ, будучы дэмакратам, ён абвясціў маніфест аб спыненні павіннасцей і надзеле сялян зямлёй. Атрад быў нядрэнна ўзброены (партыя зброі і экіпіроўкі паступіла таксама з Вільні), дысцыплінаваны, навучаны страліць і прыёмам партызанскай вайны.

Аб тактыцы атрада Нарбута пісаў у сваім рапарце начальніку расейскіх войск, якія знаходзіліся ў Віленскай губерні, палкоўнік Амсараў: „Шайка эта хорошо вооружена и организована, во время действий высылает цепи и в совершенстве пользуется местностью, даже устраивает засеки для собственного прикрытия. Не имея обоза, легко одетая, знакомая с местностью, она занимает в лесу трудно доступные позиции. При приближении войск, хотя не представляет большого сопротивления, но встречая войска она из-за надежного прикрытия, быстро отступает в чащу, вновь занимая другую позицию, при этом образ лейтмотив войска наши, не имея возможности её настигать в частом лесу, могут нести бесполезные потери...”<sup>2</sup> На тактыку атрада Нарбута безумоўна спрыяў яго ваенныя вопыт: ён улэльнічаў у двух войнах – Каўказскай і Крымскай, меў званне пратарашчыка і пайшоў у адстаўку падпаручнікам.

За амаль чатыры месяцы існавання атрад Нарбута ўлэльнічаў у шэрагу баёў і сутычак. 28 лютага нарбутаўцы з'явіліся ў наваколлі м. Эйшышкі Лідскага павета. Ішлі з вёскі да вёскі, начавалі ў памешчыцкіх мызах, вербавалі ў атрад, чыталі сялянам пракламацыі, адымалі зброю ад ляснічых. Паблізу Воранава на дарозе Вільна–Ліда паспрабавалі спыніць пошту, страліючы ў канвойных салдат. Першая буйная сутычка адбылася пры в. Рулнікі Трок-

скага павета. З боку паўстанцаў – 80 чал., у праціўніка – рота лейб-гвардыі Маскоўскага палка на чале з палкоўнікам Вінбергам і сотня казакоў. Пасля першых стрэлаў паўстанцаў казакі адышлі, а пяхота трымалася здаля, каб не далятала кулі. Атрад пера-правіўся праз Сольчу і рушыў да Аранаў. У баі было паранена 4 расійскіх салдаты і забіта 4 паўстанцы. Хутка атрад Нарбута ака-заўся ў Радунскім прыходзе Лідскага павета і хадзіў паміж мяс-тэчкамі Заблоні і Нача.

10 красавіка Нарбут паслаў атрад коннікаў у Бершты, каб ён знішчыў мост на р. Котра – гэта аперацыя перарвала камунікацыю ад чыгуначнай станцыі Парчча. 11 красавіка албыўся бой каля в. Лубічы Каняўскай воласці Лідскага павета. Сустрэліся паўстанцы Нарбута і 2 роты лейб-гвардыі Паўлаўскага палка з 36 казакамі Ланскога № 4 палка пад камандую капітана Німафеева. Руха-ючыся часам па пояс у вадзе, карнікі ўсё ж вымусілі паўстанцаў адступіць. Яны адышлі з шэльнай стральбой па праціўніку і вы-карыстоўваючы мясцовасць. Страты іх: 1 забіты, 5 паранена, ра-сійскіх салдат забіта – 2, паранена – 5<sup>3</sup>. Пасля гэтага бою генерал-губернатар Назімаў прызначыў за галаву Нарбута вялікую шану, а расійскія салдаты празвалі яго велзъмаром.

Лля разгрома атрада Нарбута ў Гродна была складзена асобая частка: атрад палкоўніка Вернера (3 роты Калужскага пяхотнага палка, эскадрон улан Курляндскага палка, 20 казакаў і 1 гармата). 14 красавіка ён рушыў з Гродна ў пошук нарбутаўцаў. 20 красавіка ў в. Буды Вернер даведаўся, што паўстанцы хаваюцца ў балотах у наваколлі возера Думбля (каля в. Кавалькі). Бой, які тут албыўся, працягваўся чатыры гадзіны. Агульная колькасць атрадаў Нар-бута і Навіцкага дасягала каля 600 чалавек, але Вернер меў 805 чал. Пасля цяжкага бою паўстанцы страцілі 7 забітымі (сярод іх – Навіцкі і брат Нарбута) і болей 10 параненымі (па іншых даных – забіта 100, паранена – болей 100). 10 расійскіх салдат было паранена.

Нарбуту ўсё ж удалося захаваць ядро атрада, а Вернер 23 кра-савіка пайшоў у Гродна. 30 красавіка Віленскі паўстанецкі камітэт прысвоіў Нарбуту званне палкоўніка паўстанецкіх войск і, можа быць, кур'ер, якога прыняў Нарбут у нач з 2 на 3 мая, прывёз яму патэнт на кіраўніцтва ўсімі ўзброенымі сіламі на тэрыторыі Паў-ночна-Заходняга края.

Апошні бой Нарбута албыўся ля возера Полясы, каля в. Лу-бічы. Начальнік Віленскага атрада вядомы ўжо нам Німафеев. на эшце выдалільна ваў няўлоўны атрап. Маючы значна большыя сілы (ланшуг стралкоў, рота Паўлагральскага палка, узвод казакаў 42 Ланскога палка), чым паўстанцы, ён вырашыў іх атакаваць і знішчыць. Нарбут не чакаў праціўніка і яго байцы практыкаваліся ў стральбе. Карнікі ж пайшлі на хітрасць: пераапрануліся ў ся-

лянскую вогратку і іх прынялі за сялян чакасмага транспарта з хлебам. Такім чынам, атака расійскіх стралкоў была нечаканай. Яны выбілі паўстанцаў з балотных кустоў, а пяхотная рота атакавала левы фланг Нарбута, каб скінуць у балота. Манеўр атрымаўся, паўстанцы адышлі, але зрабілі гэта арганізавана (перакатамі). Восем атак патрабавалася Цімафееву, каб зламаць сапраціўленне і прымусіць Нарбута аддаць загад прабіваша з акружэння асобнымі групамі. Цімафееву праследаваў паўстанцаў пакалена ў балотнай валзе, праз густарослу юзду да самай цэмры: толькі ў трэці з паловай ночы вярнуўся ў м. Лубічы.

У выніку боя было забіта 13 паўстанцаў (па іншым даным – 61), паранена 8 (ці 9), у палон папала 6 чалавек. Сярод забітых – памочнік Нарбута Л. Краінскі і сам Людвік. Яго паранілі тройчы: спачатку ў нагу, потым – у грудзі. Паплечнікі неслі яго на руках, каб схавацца ў лесе, але смяротная куля папала ў шыю. Заханаўся цікавы расказ гвардзейскага афіцэра, які чуў падрабязнасці гібелі Нарбута ад Цімафеева: „Отступление совершилось в порядке, как вдруг Нарбут пошатнулся, упал на колени и присел на землю. Ближайшие повстанцы бросились к нему на помощь, но он за махал руками и проговорил: „то нин, то нин!..” (это ничего, ничего!). Он был смертельно ранен. Его подхватили на руки и побежали с ним, но спасти все-таки не смогли, так как наши подошли и были уже в нескольких шагах. Нарбут еще успел расстегнуть чамарку и передать бумаги и деньги одному из своих проводников, но затем упал мертвым вместе с помощниками, пораженными несколькими пулями... Шайка при известии о тяжелой ране своего начальника приостановилась на свою гибель. Ее окружили и почти всю уничтижили”. Далей ва ўспамінаў царскага афіцэра гаварылася: „Мы вышли в переднюю: первое, что я увидел, был лежавший на скамейке труп Нарбута. Он был в простой синей чамарке, без всяких отличий и в больших сапогах. Лицо покойника было красивое, привлекательное: высокий лоб, правильные черты лица, на котором как будто застыла горде ливая улыбка”<sup>4</sup>. Вядомы віленскі мастак Эльвіра Андрэеўлі, які ваяваў у атрадзе Нарбута і быў паранены ў апошнім баі, намалюе потым палатно „Смерць Нарбута”.

Забітых паўстанцаў прывезлі ў Лубіцкі касцёл, адпелі і пахавалі паблізу ў брацкай магіле, але хутка зруйнавалі яе з зямлёй. А па вёсцы Лубічы яшчэ доўга патрулявалі казацкія раз'езды. Палонныя папалі ў Сібір, Баляслава Нарбута злапалі ў ваколіцах Прускенік і аддалі пад ваенны суд у Гродне. Сястра Тэалора збегла за мяжу.<sup>5</sup> Рэшткі атрада былі сабраны пад кіраўніцтва Парадоўскага-Астрога, які летам завёў атрад у Гродзенскую пушчу, а потым далей – у Аўгустоўскія лясы.

...У 1933 г. польскі 76 полк пяхоты імя Л. Нарбута на сабраныя

гроши паставіў на месцы пахавання паўстанцкага камандзіра помнік з надпісам: „За нашу свабоду і нашу”<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Цыт па: Кісялеў Г. „Як салодка памерці за радліму..” Таленавіты камандзір паўстанцаў 1863 года Людвік Нарбут. Наш радавод. – Кн. II. – Гродно, 1990. – С. 271; К. Калиновский: Из печатного и рукописного наследия. – Минск: Беларусь, 1988. – С. 159.

<sup>2</sup> Віленский временнік, Кн. VI, Ч. 2. – Вільно, 1915. – С. 104.

<sup>3</sup> Миловідов А. И. Перечень боевых столкновений русских войск с польскими повстанцами в кампании 1863–1864 гг. в пределах Северо-Западного края. – Вильна, 1915. – С. 4.

<sup>4</sup> Цыт па: Кісялеў Г. Указ, сач – С. 275-276.

<sup>5</sup> Ігнатоўскі У. 1863 год на Беларусі: Нарыс шадзея. – Менск; Бел. АН 1930. – С. 113-114; Миловідов А. И. Указ, сач. – С. 4; Віленский временнік... – С. 128-129.

<sup>6</sup> Нарбут А. Генеалогія сям'і „Чырвоная змена”. – 1989, – 18.XI. – С. 9.

## Старонкі тэатральнага жыцця Ліды першай паловы XIX стагоддзя

С. Я. Сяльверстава  
г. Гродна

У першай палове XIX стагоддзя тэатр быў адной з найбольш папулярных галін мастацтва, і адпаведна, найбольш масавай. Ужо ў другім дзесяцігоддзі тэатральныя калектывы выступалі ва ўсіх губернскіх гаратах, а у другой трэці стагоддзя тэатральныя паказы былі неад'емнай часткай культурнага жыцця многіх уездных гарадоў. Наяўнасць у горадзе тэатральнай трупы свелчыла аб дастаткова высокім узроўні культурных запатрабаванняў яго жыхароў, і часам, аб узроўні яго эканамічнага развіцця. У гэты час толькі ў буйнейшых гаратах і сталіцах – Вільні, Алісе, Харкаве, Архангельску, Варшаве, Пецярбургу і Маскве – меліся пастаянныя тэатры. Астатнія гарады абслугоўваліся вандроўнымі трупамі, якія злзяйснялі турне па гаратах і мясцечках, затрымліваючыся ў некаторых з іх на больш лоўгі час. Тэатральная реформа 1845–1847 г.г., якая павінна была змяніць такое становішча і стварыць пастаянныя дырэктыйныя тэатры са сталай трупай, сваей задачы канчаткова не выканала: і пасля яе вандроўныя трупы з'яўляліся галоўнай прыкметай тэатральнага жыцця беларускіх гарадоў на працягу ўсяго XIX стагоддзя.

У першай палове XIX стагоддзя Ліда не аднойчы прыцягвала

да сябе ўвагу вандроўных труп. У тыя часы гэта быў даволі буйны горал, які хутка развіваўся – з 1811 па 1861 г.г. яго насельніцтва павялічылася з 1300 да 4087 чалавек<sup>1</sup>. Праз Ліду праходзілі ажы́леныя шляхі на Вільню, Гродна, Мінск і іншыя гарады, што было зручным для вандроўных артыстаў. З Лідай звязаны вельмі цікавыя, а часам нават унікальныя старонкі тэатральнага жыцця Беларусі. Найболыш ажы́ленай была тут дзеянісць тэатральных калектываў у 30-я – 40-я г.г. Сярод труп, якія выступалі ў гэты час у Лідзе, прынягвае да сябе ўвагу трупа Вікенція Вержбіцкага, каторая іграла на лідской тэатральнай плошчы ў 1832 г. Вікенцій Казімір Вержбіцкі быў у свой час вядомым антрэпрэнерам і актёрам. На сінне яго кар'ера пачалася ў канцы другога дзесяцігоддзя XIX стагоддзя. Шляхіч па паходжанню, ён на ўсе жыцце звязаў свой лёс з тэатрам. Больш за трыццаць гадоў Вержбіцкі выступаў на сцэнах Гродна, Вільні, Мінска, Брэста, Магілёва, атрымаў званне ганаравага грамадзяніна, у 40-я г.г. быў арганізатаром руска-польскага дырэкцыйнага тэатра у Мінску<sup>2</sup>.

Трупа Вержбіцкага прыехала ў Ліду вясной 1832 года і гасцівала тут да канца чэрвеня. У яе складзе былі Ф. Іеліна, К. Леснеўскі, Маліноўская, Г.зберт, А. Беліца, Ізікевіч, Іхановіч і інш.<sup>3</sup>. На жаль, нам не вядомы за рэдкім выключэннем назвы п'ес, якія гэты час ставіліся ў Лідзе трупай Вержбіцкага. Матрыялы, якія захоўваюцца ў БЛГА ў Гродна ўтрымліваюць у сабе толькі рапарты лідскіх гараднічых аб колькасні і латах тэатральных паказаў. Аднак праз год Вікенцій Вержбіцкі па запатрабаванню Гродзенскага грамадзянскага губернатара прадставіў для гензурнага разгляду рэпертуар свайго тэатра, які дае нам магчымасць з пэўным працэнтам прыбліжэння ўявіць, што злязелі лідскія тэатралы ў сярэдзіне 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Вялікай па пульярнасцю ў аматараў тэатра ў той час карысталіся п'есы Войцеха Багуслаўскага. У рэпертуары тэатра Вержбіцкага былі „Модныя спазмы”, „Генрых Уі на паляванні”, „Ланаса, або Малабарская ўдава” гэтага вядомага польскага драматурга, пачынальніка нацыянальнага польскага тэатра. Ларэчы будзе зауважыць, што трупа Вержбіцкага, як і падаўляючая большасць тэатральных калектываў Беларусі таго часу, працавала на польскай мове.

Вяржбіцкі ўключыў у рэпертуар сваёй трупы трагедыі „Гамлет” Шэкспіра, „Жаночы гонар” Вальтера. Аднак гэтыя п'есы ставіліся ў той час вельмі рэдка. Часцей на сінне можна было ўбачыць меладрамы і драмы А. Кацэбу („Жыщё Ролы” і „Дзяўчына Сонца”), В. Дзюканжа („Жыщё іграка” і „Тарэза або Жанеўская сірата”), вадэвілі Лістоўскага („Папугай нашай бабуні”), Керубіні („Вадавоз”, „Лодоўска”), К. Каміньскага („Замак у Чаршыне”) і іншыя, якія ўключыў у рэпертуар сваёй трупы і В. Верж-

біцкі.<sup>4</sup> Менавіта з трупай В. Вержбіцкага звязаны кур'езны выпадак, які характерызуе становішча акцёра і жорсткасць царскай цэнзуры ў адносінах да тэатра пасля паўстання 1830–1831 г.г. Праз год пасля выступлення ў Лідзе трупа Вяржбіцкага знаходзілася ў Гродна, дзе паставіла п'есу „Марыя, каралева Швецкая і Кацярына, каралева польская”, якая па меркаванню мясцовага паліцмайстра была „по содержанию своему несообразная с духом настоящего времени”. Па распарядженню мясцовай паліцы антрэпрэнер быў на тры дні пасаджаны на гаўптвахту.<sup>5</sup>

Лёс Вікенція Вержбіцкага склаўся не вельмі ўдала. У сярэдзіне 40-х гадоў ён спачатку працаваў у Мінску, а затым, пасвяршыўшыся з мясцовай тэатральнай дырэкцыяй, выехаў на Магілёўшчыну. У тыя часы для ўтрымальніка тэатральных антрыпрыз былі ўведзены пасведчанні аб добранадзейнасці, без якіх займаша тэатральний справай забаранялася. У 1846 годзе Вяржбіцкі ў Старым Быхаве „выказал неўжывчивый свой характер” і быў пазбаўлены пасведчання, што пакінула акцёра ў канцы жыцця без сродкаў існавання.<sup>6</sup>

У пачатку 40-х гадоў Ліду наведвае яшчэ адзін цікавы тэатральны калектыв, які, дарэчы, быў адным з найбольш знаных у Беларусі ў тыя часы. У кастрычніку 1840 г. у Ліду прыехала трупа Станіслава Навакоўскага, якая затым неаднойчы наведвала гэты горад. Некалькі слоў трэба сказаць аб складзе трупы. Трымальнік антрэпрызы Станіслава Навакоўскі быў на тыя часы ўжо вопытным антрэпрэнерам. Ён сам добра спяваваў (бас), быў нялрэнным драматычным акцёрам, а таксама меў неблагі густ у падборы рэпертуара для трупы, чым выклікаў нязменную павагу публікі. Разам з Навакоўскім у Ліду прыехалі дванаццаць акцёраў, сярод якіх хочаша вылучыць Казіміра Скібінскага. Ліда можа ганарыцца, што на яе сцэне выступаў гэты выдатны тэатральны дзеяч. Казімір Скібінскі быў у той час адным з найбольш вядомых акцёраў, ён выступаў у Пецярбургу, Маскве, Варшаве, Кракаве, Вільні, Мінску. Скібінскі пакінуў выдатныя мемуары, якія даносяць незвычайна маляўнічую каршыну культурнага жыцця Беларусі і Літвы першай паловы мінулага стагоддзя. У трупе Навакоўскага былі і іншыя вядомыя акцёры, якія выступалі на сцэнічных пляшоўках Вільні, Гродна, Мінска і іншых гарадоў: Бетлеевская, Блажыевіч, Слабалзінская і іншыя.<sup>7</sup> Трупа Навакоўскага паказала ў Лідзе, галоўным чынам, певялікія вадзілі і камелы-оперы. Гэта былі пераважна перакладныя п'есы. Але, бадай што, найбольш цікавы паказ адбыўся 26 кастрычніка 1840 г. Акцёрамі была паказана п'еса Шылера „Каварства і каханне”.<sup>8</sup> Гэтая п'еса на той час была забаронена для паказаў у правінцыі. Царскія ўлады не вельмі лагодна ставіліся да твораў праматурга-рамантыка і амаль усе яго

п'есы былі або забаронены, або ставіліся з купюрамі. Як няцяжка заўважыць па афішы, „Каварства і каханне” была адной з цэнтальных п'ес у рэпертуары Навакоўскага, і пэўна, падабалася мясцовай публіцы: п'еса ставілася ў суботу, найболыш касавы дзень і ішла адна; без падатковага налэўкі ці дывертысмента.<sup>9</sup>

Трупа Станіслава Навакоўскага выступала на Гродзеншчыне на працягу шасці гадоў. У 1846 г. на яе базе быў створаны паста янны руска-польскі дыржырны тэатр, яна атрымала мана польнае права на паказы ў гарадах Гродзенскай губерні. Неад наразова наведвала і Ліду.

Акрамя двух вышэй названых труп у Лідзе ў першай палове XIX стагоддзя гастроліравалі і іншыя тэатральныя калектывы. Маёўскага, Грунвальда, Клакошкага і іншых антрэпрэнераў.

---

1 Чепко В. В. Города Белоруссии в первой половине XIX века. Экономическое развитие. – Мн., 1981. – С. 119.

2 ЛДГА, ф. 378, аг/адлз. 1845, спр. 1978, л. 50–51.

3 БДГА у Гродна, ф. 1, вол. 10, спр. 514, л. 32.

4 Там жа, л. 44-50.

5 Там жа, л. 31-32.

6 ЛДГА, ф. 378, аг/адлз. № 845, спр. 1978, л. 34, 145.

7 БДГА у Гродне, ф. 1, вол. 20, спр. 397, л. 124.

8 Там жа, Л. 117.

9 Там жа.

## ЗАХОДНЯЯ БЕЛАРУСЬ пад польскай акупацыяй 1920-1939 г. г.

АНДРЭЙ ЧЭМЕР  
г. Вільня

Беларускі народ спрадвеку вызначаўся талерантнасцю. З належнай павагой ставіўся да суседзяў і суайчыннікаў іншых нацыянальнасцяў. У старажытных і пазнейшых помніках пісьменства не знаходзім съядоў пра нацыянальныя або рэлігійныя варожыя адносіны беларусаў. да якой-небудзь „чужой” нацыянальнасці альбо веры.

Нажаль ня ўсе нашы суседзі належна ўспрымалі лабрату ѹ спагадлівасць беларусаў. Аўтар ня мае намеру чыніць закіды якой-небудзь нацыі, народу. Народ – гэта заўсёды народ, яму патрэбны мір і праца, добрасуседскія адносіны з кожным чала-

векам і кожным іншым народам. Аднак сярод многіх нацыяў знаходзіцца тонкая праслойка шавіністаў, якай стараецца абдурваць свой народ (і ня толькі свой), каб фальшывымі лозунгамі распаліць нездаровыя інтынкты, а пасля, разыгрываючы психалогію натоўпу, захапіць уладу ў свае рукі. У выніку, – большая ці меншая група палітычных ашуканцаў стварае дыктатарскую сістэму кіраўніцтва і тэрорам змушае людзей падпісацца інтэрэсам гэтай групы.

Такім спосабам была захоплена ўлада ў Італіі фашистоўскай партыяй (Мусаліні); у Нямеччыне – нацыянал-сацыялістычнай партыяй (Гітлер), у Расейскай імпэрыі – камуністычнай партыяй (Лжугашвілі) і г. д...

Як вядома, у супольнай дзяржаве беларускага і польскага народаў (разам з украінцамі і жмудзінамі) быў ухвалены прынцып: у выпадку зьнешняй агрэсіі мы будзем супольна змагашча „За вольнасць нашу і вашу”. Гісторыя паказала, што беларусы съята шанавалі гэты прынцып. Успомнім хоць бы Грунвалльд, Монтэ-Касіно, Варшаву, дзейнасць Касцюшкі, Каліноўскага. Нажаль пад націскам шавіністычнай польскай праслойкі, іншую пазіцыю адносна беларусаў заняла Польшча. Ідзе экспансія на Беларусь стала больш прывабнай для ўладаў Польшчы, чым справядлівасць і шматгадовае сяброўства.

Асабліва брыдкую ролю ў гэтым іграла і грае польскае духавенства.

Узгадніўшы „пазіцыі” з варшаўскім урадам, высокаадукаўшы біскупы Польшчы і ксяндзы парушылі хрысьціянскі закон ПРАЎДЫ і СПРАВЯДЛІВАСТІ. Дасканальна ведаючы, што значная частка насельніцтва Беларусі – каталікі, польскае каталіцкае духавенства, падыходзячы да беларуса, пыталася:

- Ты каталік, холзіш у касьцёл?
- Хаджу ў касьцёл, – гаварыў беларус.
- Значыць ты паляк! Польскай веры!

І малаграматны беларускі селянін (а часта ё зусім неадукаўшы) змушаны быў прымаць слова душпастыра за праўду. Яму не мясьцілася ў галаве, што творыцца масавае ашуканства. Што з касьцельнага амвона сам „намеснік Езуса Хрыстуса” гаворыць няпраўду... Калі ня верыць духоўнаму айцу (у пышных залачоных і срэбраных арнатах) і яго съяствому крыжу, то каму ж тады верыць?..

Ня гледзячы на вялікі маральны і палітычны націск польскага духавенства і афіцыйнай сьвецкай улады, ня ўсе беларусы-каталікі выракліся роднага народу. Калі ім даказвалі, што „ты паляк” альбо „ты рускі” (бо ходзіш маліцца ў царкву), то гвалтаваны беларус бараніўся:

- Я не паляк і ня рускі... Я – тутэйшы.

Тутэйшых набралася на тэрыторыі Заходняй Беларусі некалькі

дзесяткаў тысяч (толькі на Віленшчыне звыш дзесяці тысяч).

Як жа, аднак, развіваліся ўзаемадносіны беларусаў і палякаў на працягу польскай акупацыі да 1939 года?

Начальнік польскай арміі і польскай дзяржавы Язэп Пілсудзкі у адозве да жыхароў былога Вялікага Княства 22 красавіка 1919 г. сказаў:

— „Стан бязупыннай няволі, які я, радзіўшыся на гэтай нешчасльівай зямельцы, добра ведаю, павінен нарешце быць зьнішчожаны і ў гэтай быццам праз Бога забытай старонцы павінна запанаваць свабода...

...Хачу вам даць магчымасць развязаць унутраныя напыянальныя і рэлігійныя справы гэтак, як самі таго захочаце, бяз ніякага гвалту або націску з боку Польшчы”.

Так абяцаў галоўны кіраунік польскай дзяржавы маршал Язэп (Юзэф) Пілсудзкі. Беларусы паверылі (хочь ня ўсе). На пачатку сапраўды існавала нейкае супрацоўніцтва. У Варшаве і Горадні арганізаваліся беларускія батальёны і палкі. У занятых палякамі рэгіёнах прадаўжалі працаваць сотні беларускіх школ, існавала беларуская прэса і г. д. У Беластоку й Вільні паўсталі сярэднія беларускія школы, усьлед за тым — і ў Навагрудку, Клецку, Радашкавічах. Ізейнічалі беларускія арганізацыі і інш.

Хутка, аднак, адносіны да адраджэнцкага руху беларусаў сталі рэзка мяняцца. Перш за ўсё была зроблена вялікая крыўда сялянству. Урад замест патрэбнай зямельнай рэформы (як, напрыклад у Латвіі, дзе абшарнікам пакінулі 30 га зямлі, а рэшту перадалі безземельным і малаземельным сялянам), значныя арэалы зямлі перадаў асаднікам-палякам (быўшым легіянерам). Гэта, зразумела, стала прычынай многіх антыпольскіх выступленняў, варожасці беднай часткі беларускага сялянства да польскіх уладаў.

Пачалася бескампрамісная ліквідацыя беларускага школьніцтва. З трохсот беларускіх школ ужо ў дзванаццатыя гады засталося толькі некалькі (четыры гімназіі і сэмінарыя). Пра вышэйшыя беларускія навучальныя ўстановы і гутаркі не магло быць. А ў трыццатыя гады ўцалела толькі адна беларуская школа — Віленская беларуская гімназія. І яна мелася ліквідавацца, ды пачалася вайна 1939-га году.

Ліквідаваліся сістэматычна ўсе беларускія арганізацыі: Інстытут гаспадаркі і культуры, Таварыства Беларускай школы, Беларускі банк, кааператыўныя арганізацыі, беларускія выдавецтвы і г. д.

Прасьледавалася ня толькі беларускае праваслаўнае духоўства, але й каталіцкае, вуніяцкае. Ксёндз др. Кулак, кс. Адам Станкевіч, кс. Пікота, кс. Стэповіч, кс. Гадлеўскі, кс. Глякоўскі і іншыя бесперапынна прасьледаваліся, перасыпаліся ў польскія

парафії, альбо зусім заставаліся без прыходаў. Калі хоць малая частка беларусаў-каталикоў мела магчымасць маліца на роднай мове пры кіраўніцтве біскупа Матулевіча, то настаўнік яго – яры шавініст біскуп Яблжыкоўскі–распачаў і давёў да канца поўную ліквідацыю беларускай мовы ў касынёлах. Зразумела, гэта таксама ня выклікала сімпатыі беларусаў да акупацийнай улады.

Побач са школьніцтвам, першымі былі зліквідаваны вайскоўская беларуская фарміраванні. Частка афіцэраў атрымала пэнсіі. Радавыя вайскоўцы пераведзены ў польскія фармацыі альбо звольнены.

Трагічна выкарчоўваўся беларускі палітычны рух. Пакрыўдженая сялянская бедната, а таксама гарадзкія рабочыя, якія трymаліся роднай мовы і звычаяў, апынуўшыся на самай нізкай ступені грамадства, былі падатнай глебай для бальшавіцкай агітатары. Нерасыланыя з усходу агітаторы паўсюдна вялі тайную пропаганду, якой народ ахвотна верыў. І калі перадавыя беларускія дзеячы арганізавалі работніцка-сялянскую грамаду, у праграме якой асноўнымі дамаганнямі было: даць сялянам зямлю без выкупу; устанавіць дэмакратычнае кіраўніцтва; адкрыць беларускія школы і ўстановы – людзі масава сталі запісвацца ў гэтую арганізацыю. Не мінула году, як грамада налічвала больш ста тысяч сябраў. Калі ўлады не давалі ходу легальнай беларускай прэсе, шырока распаўсюджвалася нелегальная рознага роду літаратура. Ажывіліся контакты з Усходнім Беларусью. Умена працэсныя выбары стварылі магчымасць арганізаваць місіі: часольскі клуб у сойме, Некалькі беларусаў было і ў сэнаце. Зъявіліся выдатныя дзеячы, беларускія правадыры, – Тарашкевіч, Рак-Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, каторыя трymаліся левага напрамку, збліжанага да камуністаў.

Паслы Васіль Рагуля, Фабіян Ярэміч, Шавал Каруза пропанавалі больш памяркоўны курс рэформаў. Аднак пасольская група была спаянай, заўсёды дзейнічала сумесна, і яе дзейнасць, якую часта падтримлівалі левые польскія партыі, стварала сур'ёзную апазіцыйную сілу. Асабліва тады, калі выступалі сумесна ўкраінцы ды іншыя нацыянальныя лідэры.

Пілсудзкі, які ў тыя гады працаваў кіраваць дзяржавай, спалохаўся масавага ўсенароднага руху беларусаў. Канфлікт узмашняўся ў тым, што маршал не навязваў асабістых контактаў з беларусамі і часта шавіністы падсоўвалі яму дэзінфармациі. Калі, нарэшце, не знаходзячы зразумення ў польскіх палітычных кругах, Тарашкевіч публічна заявіў, што „Беларускі дом будуеща ў Менску, там наша сапраўдная Бацькаўшчына”, – Пілсудзкі прыняў рашэнне поўнасцю зліквідаваць беларускі палітычны рух. Былі арыштаваны вядучыя дзеячы Грамады, у першую чаргу – Тараш-

кевіч, Сымон Рак-Міхайлоўскі, Мятла і іншыя. Жорсткая хвала арыштаў, рэпресій і закрыцця беларускіх установаў пракацілася па ўсей Захадняй Беларусі.

Лбаронцамі беларускіх палітычных выступілі лепшыя адвакаты Вільні і Варшавы. Працэсы выклікалі рэча ва ўсім сьвеце.

Пасыпаліся многія тысячы пратэстаў, мітынгаў, маніфэстаций. Тым ня менш, большасць абвінавачаных была засуджана на 8 і больш галоў турэмнага зняволення. „Беларуская Работніцка-Сялянская Грамада” была зыліквідавана.

Пасля гэтага былі зачынены апошнія беларускія гімназіі, улады засудзіўшы аднаго вучня (у Навагрудку) на смерць, а дзесяткі на розныя тэрміны турэмнага зняволення.

Пры канцы існавання польскай дзяржавы, быў створаны ў Карцінскай Бярозе спецыяльны лагер для палітычных вязняў, у якім „пачэснае” месца было выдзелена многім беларусам...

Вось так выглядала „барацьба” польскіх лідэраў „за вольнасць нашу і вашу”! Мы – беларусы дабравольна падстаўлялі свае галовы пад пулі, адлавалі жыщё ў абароне саюзнага польскага народу. А польскія шавіністы? Калі яны заступіліся за нас у бя дзе?... У патрэбе?... Чаму так складалася, што яны трymаліся ня брацкага, раўнапраўнага супрацоўніцтва, а шавіністичнага, захопніцкага?.. Няхай на гэтае пытанне адкажуць сацыёлагі і гісторыкі.

Аднак можа ўзынікнуць пытанне: ці не пара пакончыць з тым, што было? Забыць пра старое?.. Сёння ж жывуць і дзейнічаюць другія людзі, іншае пакаленне?..

Пара! Мы – беларусы даўно гэтага дабіваемся. Іздём на сустрач любым пажаданнем з боку ўлад сучаснай Польшчы. Нават задалёка зайшлі. Уся тэрыторыя, населеная беларусамі, засыпана польскамоўнымі газэтамі, польскімі кнігамі, польскімі сцягамі і ралые-тэлевізійнымі перадачамі і лэзінфармацый. Вось некалькі тыповых прыкладаў.

1). Прадаўжаецца і ўзмацняецца польская агітацыя, аснованая на лозунгу: „Кожны палік – католік, кожны католік – палік”. Што гэты лозунг фальшывы ясна для кожнага нармальнага чалавека.

Памяшце „польскай веры” выдумана для апуканства цёмных, няпісьменных альбо малапісьменных людзей, у першую чаргу беларусаў. Бо ніколі ня было і няма „польскай” веры. Надумайце самі, калі кожны – хто ў касьцёл ходзіць (тримаеша каталіцкай веры) – палік, то сколькі ж палікаў на зямлі?: у Польшчы 36 мільёнаў, у Італіі 50 мільёнаў, у Гішпаніі, Партугаліі, Францыі. Нямеччыне яшчэ больш 50 мільёнаў, а на Беларусі, Украіне, у Расіі, Прыбалтыцы мільёнаў 10... А ў Бразіліі, Аргенціне, Канадзе, ЗША, Ірландыі, Кітаі, Японіі, Аўстраліі, Індыі, Кітаі... Усяго набіраецца ня 40 мільёнаў, як паказвае статыстыка, а МІЛЬЯРД

ІАЛЯКЛУ!.. Чаму талы не хваліша, што польская нацыя пераганяе Кітай сваёй колькасцю?..

2). На часу, калі надышлі гарбачоўскія рэформы і яўнасынь (свабода слова і друку), польскія афіцыйныя друкаваныя крыніцы спрэвядліва залічвалі маласьвядомых „тут'шніх” да беларускай нацыянальнасці. Аж раптам, пачынакучы з 1991 году польскі друк атрымлівае загад: усіх „тут'шніх” залічваць да палякаў... Такога нонсэнсу нават з часоў пілсудчыны не зауважалася.

3). Беластоцкі „Часопіс” у некалькіх намярах з 1991 г. падае каля трыццаці выпадкаў НАПАДАЎ польскіх АКОУЦАЎ на беларуское насельніцтва на Беласточчыне, калі было спалена шмат паселішчаў і вёсак, замарлавана больш 200 асобаў... ні ў чым ня вінаватых людзей, у тым ліку жанчын і дзяцей. Устаноўлены асобы забітых, мейсцы і латы, таксама прозьвішчы бандытаў-забойцаў. Вось некалькі фактаў. Увесны Залепшаны забіта Пятра Ізэмнянку і Аляксандра Зялінку, а жывымі спалена 7 асобаў дарослых і 7 дзяцей, сярод іх Надзею Леанчук ва узросце – 2 тыдні, Сяргея Леанчука – 1 год, Мішу Нічыпарука – 16 гадоў, Спалена вёскі Заны і Шпакі Бельскага павету. Замарлавалі 32 асобы, 24 цяжка паранілі, укінулі ў агонь і спалілі.

У дзень Вялікадня выцягнулі з пасыцелі Язупа Ізьмітрука і на парозе сяней развалілі з аўтамату яму малгі, насадзілі яму на жываце аднагадовае дзіцятка і пайшло ў вёску Сьвідзялоўку. На дарозе забілі 25-гадовага чалавека. Схапілі лясьніка Яшчовіча ў лесе, выпалілі яму вочы і выразалі язык.

Газэта падала толькі маленкую частку злаздзеяству АК, яшчэ многія архівы – пад замком, а жывыя сведкі баяцца гаварыць.

І што ж вы лумаете? Можа хоць алзін польскі ксёндз з амбоны пракляў крывавых забойцаў? Алслужыў паніхіду на няянных ахвярах?..

Цык хто ж сее нязгоду паміж палякамі і беларусамі? Хто пробуе з ненавісці і чужой крывауды ляпіць сваё „пічасце”? Свой дабрабыт на чужой зямлі?.. Беларусы ў Любліне, Кельцах, Кракаве, ці палякі на Беласточчыне, Глыбоччыне, Наваградчыне?

Мы паважаем працавіты польскі народ. Але для зголы і сяброўскага супрацоўніцтва патрэбна жаланне абсіх старон. І неабходна, каб нарэшце быў спынены варожы курс пра польскага духавенства і варшаўскіх уладаў алносна беларускага насельніцтва, спынена варожая дзейнасць шавіністичнага польскага духавенства з мэтай далейшага апалаічвання беларусаў. Касыцёлы для беларускіх католікаў павінны быць ня польскімі, а беларускімі! Ё, як кажа польская прыказка: „Лопуты дзбан водз носі, аж се ушко урве”...

М. ВАСІЛЮЧАК  
г. Гродна.

1 верасня 1939 года фашысцкая Германія без абвяшчэння вайны напала на Польшчу. Адсталая ў эканамічных, слабая ў ваенных адносінах буржуазна-памешчыцкая Польшча не змагла супрацьстаяць куды большым сілам праціўніка. Польскі ўрад і камандаванне ўзброеных сіл пакінулі армію, народ і ганебна ўцяклі за граніцу.

17 верасня 1939 года па распараджэнню ўрада СССР Чырвоная Армія перайшла савецка-польскую граніцу і пачала вызваленчы паход. Працоўныя Заходній Беларусі сустрэлі Чырвоную Армію з радасцю, хлебам-соллю і кветкамі. За шэсць дзен уся Заходняя Беларусь была вызвалена ад буржуазнай Польшчы. Горад Ліда павет быў вызвалены Чырвонай Арміяй 18 верасня 1939 года. Значнага супраціўлення з боку польскай арміі і мясцовых жыхароў не было. У гэты ж дзень у Лідзе адбыўся шматтысячны мітынг працоўных. На ім выступалі жыхары горада і бліжэйшых вёсак, выражалі падзяку Чырвонай Арміі за вызваленне.

У горадзе было ўтворана часовае ўпраўленне, якое узначаліў Петr Захаравіч Калінін, які быў ўпаўнаважаны НК КП(б) Беларусі. Для падтрымкі парадку была створана рабочая гвардия, якую узначаліў мясцовы жыхар М. Т. Рачкевіч.<sup>1</sup> Значную дапамогу ў навядзенні парадку аказалі былыя камуністы на чале з С. Кіслем у 1938 годзе выканкомам Камінтарна Кампартыі Польшчы і яе састаўная частка Кампартыя Заходній Беларусі быў распушчаны).

Перад Часовымі ўпраўленнямі стаяла неадкладная і адказная задача: да канца зламаць старую ўладу і супраціўленне звергнутых класаў, пусціць у ход фабрыкі і заводы, арганізаваць работу школ, бальніц, культурных установ і прышягнуць да актыўнага ўдзелу ў палітычным жыцці мясцовае насельніцтва.

На прадпрыемствах горада быў створаны рабочыя камітэты. Яны ажыццяўлялі контроль над вытворчасцю і збытом прадукцыі, прымалі актыўны ўдзел у нацыяналізацыі фабрык і заводаў. На прадпрыемствах устанаўліваўся 8-гадзінны рабочы дзень.

Але рашыць пытанне дзяржаўнага будаўніцтва часовыя ўпраўленні не маглі. Треба было правесці выбары ўсеагульныя і на дэмакратычнай аснове. І 22 кастрычніка 1939 года адбыліся выбары ў Народны (нацыянальны) сход Заходній Беларусі. За народных кандыдатаў галасавала 90,67 працэнта выбаршчыкаў ад

агульной колькасці ўсіх, хто ўдзельнічаў у галасаванні. Усяго было выбрана 929 дэпутатаў<sup>2</sup>, у Лідзе 5 і ад валасцей 40 чалавек атрымалі мандаты<sup>3</sup>.

28–30 кастрычніка ў Беластоку праходзіла пасяджэнне Народнага сходу Захаднай Беларусі. Дэпутаты, ажыццяўляючы волю вызваленага народа, аднагалосна прынялі рашэнне ўстанавіць Савецкую ўладу на тэрыторыі Захаднай Беларусі, хадайнічаць аб уключэнні яс ў склад СССР і БССР, канфіскаваць памешчыцкія землі і нацыяналізаваць усю зямлю, буйную прамысловасць і банкі.

На Народным сходзе ў Беластоку ад горада выступіла рабочая фабрыкі „Ардаль” Е. А. Рэдзік, якая скарлілася на цяжкі лёс рабочых. Яна ўлзень атрымлівала за сваю працу адзін злоты, а за кватэрну ў месяц павінна была плаціць 7 злотых. Ад сялян Лідчыны выступіў дэпутат Ю. В. Кароль, які таксама падкрэсліў у сваёй прамове марнае сялянскае жыццё пры Польшчы<sup>4</sup>.

Значныя змены ў першыя дні Савецкай улады адбываліся і на сяле: ствараліся сялянскія камітэты, якія імкнуліся навесці парадак па раздзелу памешчыцкай маёрасці, жывёлы і зямлі. Так, сялянскія камітэты былога Навагрудскага ваяводства (куды уваходзіла і Лідчына) за 30 дзён сваёй дзейнасці перадалі ў руکі працоўнага сялянства 304900 га зямлі, 900 коней і 23000 кароў.<sup>5</sup> Сялянскія камітэты ў тыя гады арганізоўвалі і падвоз у горад сельскагаспадарчых прадуктаў. Вельмі актыўна ў тыя дні дзейнічаў старшыня Ліпнішкоўскага сялянскага камітэта У. І. Кель.<sup>6</sup> У гады вайны змагаўся супраць нямецкіх акупантаў, а вясной 1944 года загінуў ад рук Арміі Краёвай.

Савецкі ўрад аказаў працоўным Захаднай Беларусі значную матэрыяльную дапамогу. Ужо ў першыя дні вызвалення сюды былі накіраваны 6 тыс. тон солі, 700 тон газы, 5 тыс. скрынь запалак, 7150 скрынь махоркі.<sup>7</sup>

У Лідзе былі нацыяналізаваны ўсе прадпрыемствы, а таксама банк, электрастанцыя, чыгуначны вузел, сувязь і буйныя пабудовы. Усе нацыяналізаваныя прадпрыемствы рэканструяваліся, абсталёўваліся новай, савецкай тэхналогіяй. Так, на „Лідсельмашы” быў пабудаваны новы зборачны корпус, у ліцейным цеху пачалі даваць прадукцыю дзве новыя вагранкі. Пачалі рэканструяваць і другі завод сельгасмашын. Усё гэта дало магчымасць павялічыць магутнасці ў два разы. Значныя змены адбыліся на фабрыцы „Ардаль”. Калі ў самы лепшы перыяд фабрыка выпускала 800 тыс. пар абутку, то за 1940 год выпусціла 1210 тысяч глошаў, 165 тысяч скуранага абутку. На фабрыцы былі адкрытыы сталовая, бібліятэка, дзіцячы садзік. Перамены адбыліся і на других прадпрыемствах. Таму не выпадкова ў канцы 1940 года ў горадзе ўжо нехапала рабочых рук, а пры буржуазнай Польшчы

пастаянна налічвалася 3 тысячи беспрацоўных.<sup>8</sup>

Новым зместам напаўнялася культурные жыццё горада і па вета. Да ўз'яднання да 7 тысяч дзяшчей не мелі магчымасці вучыцца, а ў 120 вёсках павета навогул не было школы. І за кароткі час толькі ў горадзе быўлі адкрыты 2 сярэднія, 6 сямігадовых школы, якія ахапілі 4428 дзяцей. На 1939 год да ўсіх школах горада навучалася толькі 700 вучняў.

Адбываліся перамены ў вёсцы. Ужо вясной 1940 года ў раёне ствараючыя першыя калгасы. На 1 чэрвеня 1941 года на Лідчыне былі арганізаваны наступныя калгасы: „Чырвоны Сялец” (Неманскі сельсавет), імя Молатава (Вердаўскі сельсавет), імя Сталіна (Вяліка-Ольжаўскі сельсавет), імя Неніна, імя Сталіна, „17 верасня” (Ганчарскі сельсавет), імя Варашылава (Аполінскі сельсавет), „17 верасня” (Беліцкі сельсавет). Калі ўзяць граніцы піянершчыны: а Лідскага раёна сюды трэба прыбакніць калгас імя Леніна Холараўскага сельсавета і імя Молатава Голдаўскага сельсавета.<sup>9</sup>

Усяго на 1 чэрвеня 1941 года на тэрыторыі заходніх абласцей Беларусі было створана 1115 калгасаў, якія аўтадноўпалі 4892 сялянскіх гаспадарак. У лапамогу сельскім гаспадаркам была створана 101 МТС з паркам 950 трактараў і іншых сельскагаспадарчых машын.

У заходніх абласцях БССР да вайны было 28 саўгасаў, у тым ліку саўгасы „Малое Мажайкава” і „Гарнова”. Вось алін з архіўных дакументаў: „Лідскі раённы выканаўчы камітэт ад 27 сакавіка 1940 года. Аб арганізацыі племсаўгаса ў былым маёнтку „Гарнова”. У мэтах павышэння прадукцыйнасці жывёлы ў раёне і паляпшэння яе ў пародных адносінах, упічвакучы наяўнасць у былым памешчыцкім маёнтку „Гарнова” буйнай рагатай жывёлы галандскай пароды – 100 галоў, коней – 33, свіней 150, авечак – 200, пчол – 300 сем'яў, ворыўнай зямлі – 1000<sup>9</sup> га, садоў – 16 і розных 50 гектараў і частатковай колькасці жылых і вытворчых памяшканняў, жылых дамоў на 48 кватэр, жывёльны двор на 150 галоў і наяўнасць наблізу маёнтка жывёльнага пасева зямель былых асаднікаў – шасяджэнне Лідскага райвыканкама пастанаўляе: прысіць аблвыканком і СНК БССР арганізаціі на базе былога памешчыцкага маёнтка „Гарнова” племсаўгас буйнай рагатай жывёлы.<sup>10</sup>

Між тым, у гэты перыяд было пэраг парушэння ў агульначалавечых норм жыцця. На-першае, нічым не апраўдана дэпартацыя людзей з заходніх абласцей, у тым ліку і з Лідчыны, у аддаленія раёны. На-другое, пры нацыяналізацыі былі канфіскаваны малыя прадпрыемствы: млыны, воўначасалкі, тартакі, пабудовы і г. д.

Хаця трэба мець на ўвазе, што такія заваёвы сацыялізма, як ліквідацыя беспрацоўя, бясплатнае медыцынскае абслугоўванне, адукацыя і многа іншае было ўспрынята людзьмі вельмі радасна.

1 Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук № 1. Мн.: 1969, стр. 63.

2 Польмя: верасень, Мн.: 1979, стр. 147.

3 Ліда. Історико-экономіческій очерк, Мн.: 1976, стр. 52.

4 Народное (национальное) собрание Западной Белоруссии. Стенографический отчет, Мн.: 1946, стр. 57, 174.

5 „Чырвоная змена” ад 22 кастрычніка 1939 г.

6 „Уперад” ад 16 чэрвеня 1967 г.

7 „Советская Белоруссия” ад 5 кастрычніка 1939 г.

8 Ліда. Історико-экономіческій очерк. Изд. 2-ое, переработанное и дополненное. Мн.: 1980, стр. 30.

9 Партыйны архіў Інстытута гісторыі партыі пры ЦК КПБ ф. 4, вол. 28, стр. 972, л. 8.

10 Партыйны архіў Інстытута гісторыі партыі пры ЦК КПБ ф. 4, вол. 28, стр. 490, л.

7.

11 3 верасня 1939г – па 22 чэрвеня 1941 г. па Гродзенскай вобласці была рэпресіравана 31 тысяча чалавек, з іх на 1 ліпеня 1993 г. 17 тыс. чалавек рэабілітаваны.

## Жыццё і дзейнасць Вацлава Іваноўскага

Ю. Туранак,  
г. Варшава.

Вацлаў Іваноўскі нарадзіўся 7 чэрвеня 1880 года ў маёнтку Лябёдка Стара-Васілішкаўскай гміны Лідскага павета Віленскай губерні ў сям'і багатага беларускага шляхціча. У 1899 годзе скончыў 5-ю Класічную гімназію ў Варшаве. Восенню таго ж года пачаў заняткі на аддзяленні хіміі Тэхналагічнага Інстытута ў Пецярбурзе, які скончыў у 1904 годзе, атрымаўшы дыплом інжынера-тэхнолага. Па заканчэнні паслядипломнай практыкі на цукровым заводзе ў Баранавічках пад Полацкам у студзені 1905 года пачаў навуковую дзейнасць у якасці асістэнта на кафедры тэхналогіі харчовых прадуктаў Пецярбургскага тэхналагічнага інстытута. Дадатковую адукацыю набыў у па палітэхніцы ў Мюнхене, дзе ў 1909 годзе атрымаў званне доктара тэхнічных навук на аснове працы, прысвечанай вынікам даследаванняў цукровых буракоў у Віленскай губерні. Вынікі гэтых даследаванняў былі апублікаваны ў „Ізвестиях технологического института”, часопісе „Опытной агрономии” а таксама ў варшаўскай „Цукровавытворчай газете”.

У 1909–1913 гадах Вацлаў Іваноўскі займаецца навуковай доследнай работай у Пецярбурзе ў якасці дацэнта ў тэхналагічным інстытуце і выкладчыка ферменталогіі на Вышэйшых жаночых палітэхнічных курсах. Адначасова працуе ў якасці старшага кансультанта па пытаннях перапрацоўкі агародніны і садавіны пры Міністэрстве сельскай гаспадаркі. Выдавецтвам гэтага Міністэрства ў 1912 годзе была выдадзена ў Пецярбурзе яго першая кніга „Вынікі выпрабавання плодовых і гароднінных сушылак”.

У студэнцкія гады В. Іваноўскі пачаў дзейнасць на ніве беларускага адраджэння, якая побач з хіміяй стала другім яго жыццёвым захапленнем. Арганізуе першыя беларускія арганізацыі асветы, абуджае творчую ініцыятыву сярод беларускай моладзі якая навучаецца ў Пецярбурзе, бывае частым гостем у польскім Саюзе прагрэсіўнай моладзі, садзейнічае справе паяднання двух народаў. Асаблівую ўвагу звяртае пры гэтым на дзейнасць выдавецтва, нягледзячы на поўную забарону царскім законам друкавання на беларускай мове. Пасля рэвалюцыі 1905 года арганізуе першае легальнае беларускае выдавецтва, якім кіруе сам гадоў. Рознабаковая грамадская работа прымусіла В. Іваноўскага ад далейшай навуковай дзейнасці ў сталіцы Расіі. У сярэдзіне 1913 года едзе ў Вільню, дзе становішча кірауніком прамыс洛ва-гандлёвага аддзела Віленскага сялянскага таварыства і адначасова старшыней зноўку створанага Беларускага выдавенія таварыства.

У сакавіку 1915 года В. Іваноўскі становішча старшыней Беларускага камітэта дапамогі ахвярам вайны, а восенню таго ж года арганізуе эвакуацыю людзей у Расію. Спачатку знаходзіцца ў Арле і працуе ў ваеннай прамысловасці, а восенню 1916 года едзе ў Петраград, дзе становішча прадстаўніком Міністэрства сельскай гаспадаркі па справах забеспячэння фабрык сельгасабсталіванием. Тут таксама кіруе дзейнасцю камітэта, клапоціцца аб лёсе бежаницаў. У бурлівыя гады 1917–1920 гг. В. Іваноўскі ўдзельнічае ў беларускім палітычным жыцці, лавіруючы паміж нацыянальнаи праграмай бальшавікоў і федэралістычнай дэкларацыяй Пілсудскага. У 1918 годзе выконвае абавязкі рэктара Мінскага педагагічнага інстытута і міністра асветы ва ўрадзе Беларускай Народнай Рэспублікі, а пасля гэтага працуе ў аддзеле асветы Літоўска-Беларускай Савецкай Рэспублікі, а у чэрвені 1920 года ўваходзіць у склад урада Сярэдняй Літвы, у якім кіруе аллзелам забеспячэння.

Пасля паражэння федэралістычных тэндэнций у студзені 1921 года В. Іваноўскі выходзіць з урада Сярэдняй Літвы і палітычнага жыцця наогул. У хуткім часе запрашаецца для работы ў Варшаўскую Палітэхніку ў якасці надзвычайнага прафесара па контракту, дзе ў пачатку 1922 года ўзначаліў кафедру і аддзел тэхналогіі

ферментацыі і харчавання, якімі кіруе ўвесь міжваенны перыяд. Акрамя гэтага, выкладаў хімію на аддзяленні механікі. 4 ліпеня 1924 года атрымаў назначэнне надзвычайным прафесарам, а 1 верасня 1925 года – звычайнага прафесара. У 1930–33 гг. займаў пасаду дэкана аддзялення хіміі, а ў 1935–37 гг. – кіраунік ваеннаага навучання.

Даследаванні, якія Праводзіў прафесар Вацлаў Іваноўскі ў аддзеле тэхналогіі ферментацыі і харчавання ахоплівалі, галоўным чынам, пытанні перапрацоўкі гародніны і садавіны, хлебапячэння і малакавытворчасці, вытворчасці і выкарыстання спіртавых сумесей, імпрэгнацыі драўніны і, нарэшце, ачысткі і выкарыстання фабрычных пасляцэлюзных сцёкаў. Вынікі гэтых даследаванняў былі апублікованы ў прафесійнай перыёдышы краіны („Химическая промышленность”, „Химическое обозрение”, „Ежегодник химии”, „Сельскохозяйственная промышленность” і інш.) і за мяжой.

Варта таксама назваць падручнік па перапрацоўцы гародніны і садавіны, апрашаваны прафесарамі В. Іваноўскім і Н. Мерынгам, першае выданне якога выйшла ў 1923 годзе, а другое – у 1924 годзе.

У якасці вядучага эксперта тэхналагічных навук прафесар В. Іваноўскі прадстаўляў Польшу на Міжнароднай канферэнцыі па пытанню стандартызацыі аналіза харчавання ў Парыжы (1929), а таксама на Міжнародным кангрэсе малочнай вытворчасці ў Капенгагене (1931 г.).

Значэнне даследчых прац прафесара Іваноўскага заключалася ў паслядоўным імкненні ўкаранення іх вынікаў у практычную дзейнасць польскай прамысловасці. Быў стваральнікам 7-мі патэнтаў, прадстаўленых Бюро патэнтаў Р. П.

Такое накіраванне навуковай работы прадпрыемства і яго кірауніка садзейнічала развіццю сувязей і супрацоўніцтва з прамысловасцю.

Гэтыя сувязі прафесар Вацлаў Іваноўскі выкарыстоўваў таксама для канцэнтравання сродкаў на будаўніцтве новых будынкаў Варшаўскай палітэхнікі – хімічнай тэхналогіі і электратэхнікі, якія былі пабудаваны з 1928 года аб'яднаннем „Тэхналагічнае навучанне”. Быў ён пастаянным сакратаром тэхналагічнай камісіі гэтага аб'яднання, а таксама кірауніком проектных работ новых лабаторый у будынку хімічнай тэхналогіі.

У 20-х гадах аднавіў разбуранныя ў час 1-ай сусветнай вайны агародніцкія і садаводніцкія гаспадаркі ў Баярах, якія належалі маёнтку Лябёдка. Яны сталі цэнтрами культуры, дамінуючым у наваколлі.

Прафесар В. Іваноўскі быў шматгадовым куратаром інстытуціях

таварыства „Гурток Вільнян”, „Гурток зямлі Навагрудскай”. Быў вялікім сябрам моладзі, любімцам студэнтаў. Для дыпламантаў заходзіў субсіды з ферментатыўна-харчовай прамысловасці і аказваў дапамогу ў атрыманні работы. Як гуманіст і дэмакрат быў талерантным да палітычных перакананняў студэнтаў. Красамоўным выражэннем павагі прафесару В. Іваноўскаму стаў арганізацыйны 11 кастрычніка 1979 года ў Варшаўскай рэзідэнцыі НОТ вечар, прысвечаны памяці прафесара з удзелам дзесяткаў яго вучняў.

У верасні 1939 года прафесар В. Іваноўскі пакінуў Варшаву перад яе акружэннем нямецкімі войскамі. Рашыў, што перад тварам вялікай вайны яго месца ў Беларусі. Прыбыў у Вільню, дзе да чэрвеня 1941 года быў кіраўніком кафедры хімічнай тэхналогіі Віленскага ўніверсітэта.

Правал нямецкага наступлення пад Москвой схіліў прафесара В. Іваноўскага ў канцы 1941 года да выезду ў Менск. У хуткім часе ён стаў бургамістром гэтага горада, прадпрымаючы адначасова канспіратыўную палітычную дзейнасць, імкнучыся стварыць незалежную беларускую дзяржаву. Разлічваў пры гэтым на супрацоўніцтва польскага эміграцыйнага ўрада і яго мясцовых улад. Быў ініцыятарам перамоў з галоўным камандаваннем Арміі Краёвай. У гэтай дзейнасці меў у Менску не толькі памочнікаў, але і ворагаў, якія абвінавачвалі яго ў гестапа за прапольскую дзейнасць.

Памёр В. Іваноўскі 7 снежня 1943 года з прычыны ран, атрыманых у замаху, здзейсненым яго палітычнымі праціўнікамі. Пахаваны на Кальварыйскіх могілках у Менску.

## За што змагаліся акоўцы?

М. В. Васілючак  
г. Гродна

Пра Армію Краёву раней не пісалі, ды і гаварыць асцярагаліся. Архіўныя матэрыялы былі для простага даследчыка забаронены, імі маглі карыстацца ў службовым парадку работнікі камітэта дзяржаўнай бяспекі, ды высокія начальнікі. Гэта тэма была забаронена для масавага чытана. Але мяняеща час, мяняючы і тыя забароны, якія да гэтага існавалі на дзейнасць Арміі Краёвай у гады Айчыннай вайны.

Армія Краёва? Чы інтэрэсы яна абараняла? За што змагаліся акоўцы, не шкадуючы свайго здароўя і жыцця?

Пасля акупацыі немцамі Польшчы ў 1939 годзе за мяжой, спачатку ў Францыі, потым у Лондане быў сформіраваны польска-эмігран-

шкі ўрад на чале з генералам Сікорскім. Пэл яго кіраўніцтвам на акупаванай тэрыторыі пачалася работа па стварэнню польскага Руху Супраціўлення, у рамках якога дзеянічала Армія Краёва. У Прынямонне былі накіраваны вопытныя кадры для разгортвання тут польскага партызанскага руху. Грэба падкрэсліць, што Заходнюю Беларусь польскі эміграцыйны ўрад і Армія Краёва разглядалі як састаўную частку Польшчы. Значную ролю ў стварэнні атрадаў Арміі Краёвой у быльм Навагрудскім ваяводстве, куды ўваходзіла і Лідчына, іграў афіцэр польскай арміі, а затым Арміі Краёвой Януш Праўдзіц-Шляскі. Першыя атрады (батальоны) АК на тэрыторыі Беларусі паявіліся ў канцы 1942 года. А колькасны асабовы склад акоўскіх атрадаў у Навагрудскай акрузе ў чэрвені 1944 года дасягаў 7,7 тысяч чалавек, у Лідской акрузе – 6,5 тысяч чалавек.<sup>1</sup> Трэба зрабіць заувагу, што ў гэтых акругах польскімі ўладамі была праведзена мабілізацыя мужчын у АК, прытым са згоды найменшых улад.

На першых парах АК мела някепскія адносіны з савецкімі партызанамі, але, на жаль, яны хутка перараслі ў сутычкі і крывавыя бойкі. Адной з прычын такіх паводзін беларускіх партызан і акоўцаў было тэрытарыяльнае пытанне. Польскі эміграцыйны ўрад і АК найвышэйшай мэтай лічылі палучыць Заходнюю Беларусь да Польшчы, што азначала аднаўіць тэрыторыю Польшчы у граніцах да 1939 года. Пругім словамі, амаль палова тэрыторыі і насельніцтва Беларусі павінны быць у межах польскай дзяржавы. Вядома, з гэтым не маглі мірыцца беларусы пасля ўз'яднання ў вераснёўскія дні 1939 года з Савецкай Беларуссю. Гэтыя супяречнасці ўзманиліся восенню 1943 года, пасля вядомага ліста НК КП(б)Б абкомам партыі „Аб ваенна-палітычных задачах у заходніх абласцях Беларусі”. У гэтым лісте, у прыватнасці, былі сформуляваны наступныя вызначенні:

1. „Заходнія вобласці Савецкай Беларусі з'яўляюцца неад'емнай часткай беларускай рэспублікі. На яе тэрыторыі, акупаванай Германіяй, дазваляецца дзеянасць толькі тых груп, арганізаваных і атрадаў, якія кіруюцца інтарэсамі СССР.

2. Існаванне разнастайных арганізацый, якімі кіруюць польскія буржуазна-нацыяналістычныя цэнтры, трэба разглядаць як незаконнае ўмяшанне ў інтарэсы нашай айчыны.

3. Нашай найпершай задачай з'яўляецца як мага шырэйшае развіццё савецкага партызанскага руху, далучэнне да яго ўсіх слаёў насельніцтва, у тым ліку і палякаў. Атрады і групы, створаныя польскімі рэакцыйнымі нацыяналістычнымі коламі, неабходна ізоляваць ад насельніцтва шляхам стварэння сярод польскіх працоўных савецкіх атрадаў і партызанскіх груп.

4. Неабходна ўсялякімі сродкамі весці барацьбу супраць польскіх буржуазна-нацыяналістычных атрадаў і груп".<sup>2</sup>

Супярэчнасці паміж беларускімі партызанамі і АК скарысталі немцы. Яны аказалі АК дапамогу ў зброі і тыя з канца 1943 года да канца акупацыі супрацоўнічалі з фашистамі. Так, камандзір Стадуб-шоўскай групоўкі АК у Навагрудскай акрузе капітан Адольф Пільх заключыў з немцамі дагавор і да канца акупацыі ад іх атрымліваў зброю і амуніцыю. Такім жа чынам паступіў камандзір Прынёманскай групоўкі ў Лідзе паручнік Юзаф Свіда, які на працягу студзеня, лютага і сакавіка 1944 г. атрымаў ад немцаў пяць абозаў зброі.<sup>3</sup>

Невыпадкова на пачатку 1944 г. на Лідчыне нямецка-акупацыйная адміністрацыя пакінула свае воласці і іх месцы занялі акоўцы, якія ўжо адкрыта вялі ўзброеную барацьбу з беларускімі партызанамі. Армія Краёва кватараравалася ў многіх населеных пунктах Лідчыны, у тым ліку ў Лакудаве, Беліцы, Сцеркаве, Няцечы, а ў Табале знаходзіўся штаб акругі АК. Вельмі шмат гора прынёс працоўным Лідчыны кіраўнік батальёна АК, былы польскі афіцэр Заянчкоўскі, па мянушы Рагнер.<sup>4</sup>

Здаецца дзівосным, але гэта факт, што мне і май аднавяскомуцам у першай палове 1944 года не менш 3-4 разоў прыйшлося шукаць ратунку ад акаўцаў у нямецкім гарнізоне, якія ахоўваў чыгуначны мост на р. Жыжме. Звычайна АК паяўляўся ў нас з Сонтак Ліпнішкоўскіх альбо Бялундзяў. Рабавалі насельніцтва, забіралі маёмасць у сялян і калі паяўляліся 2-3 чалавекі немцаў з Жыжэмскага гарнізона, акоўцы іх не чапалі, хоць іх было 50-70 чалавек, а па загаду нямецкіх фашистаў пераставалі рабаваць насельніцтва і ўядзжалі. Неверагодна, але факт. Добра памятаю вясну 1944 года. Я дапамагаў бацькам саджаць бульбу. У гэты час каля нас прайшлі два партызаны: Кель Уладзімір Іосіпавіч, актыўны барацьбіт за савецкую ўладу, дэпутат Барапавіцкага аблсавета і другі партызан, таксама мясцовы жыхар. Яны ішлі ў раён вёсак Мяляшы-Такары. У гэты момант з'явіліся на конях акоўцы, схапілі гэтых партызан і завялі ў свой штаб, які размяшчаўся ў Сонта-ках і пасля катавання і здзекаў іх расстралялі.<sup>5</sup> Ёсьць сведкі, якія не толькі чулі пра падзеі тых дзён, але і бачылі, як акоўцы „эмагаліся” з немцамі. Згодна афіцыйных даных АК па Навагрудскай акрузе, яны ў гады вайны правялі 158 баёў, у тым ліку з „савецкімі бандытамі” – 83. Атрымоўваецца, што з немцамі яны правялі 75 баёў.<sup>6</sup>

Аб алным з баёў партызан Лідской зоны сведчыць справа здача камандавання брыгады: „5 сакавіка 1944 года партызанскі атрад „Іскра” у складзе 135 чалавек у саставе Кіраўскай брыгады правёў аперацию па ліквідацыі белапольскіх банд у Лідскім раёне Барапавіцкай вобласці. У выніку адбыўшагася боя ў раёне вёсак Боркі – Філонавіцы было забіта 9 і ранена 7 белапаллякаў. Астатнія разбег-

ліся.<sup>7</sup> А такіх баёў у Прынёманні ў гады Вялікай Айчыннай вайны паміж савецкімі партызанамі і Арміяй Краёвай адбылося не адзін дзесятак. І гінулі хлопцы за чужыя інтерэсы, за інтерэсы Лонданскага польскага ўрада, які ханеў аднавіць Рэч Паспалітую ў тэрытарыяльных межах 1939 года.

Напярэдадні адыходу нямецкай арміі акоўцы нямала знішчылі патэнцыяльных праціўнікаў аднаўлення польскай улады на тэрыторыі Заходняй Беларусі. Паводле даных атрада Пільха на Навагрудчыне з снежня 1943 года да канца чэрвеня 1944 года знішчыў 6 тысяч „бальшавікоў”. Вядома, што большая частка гэта былі мірныя беларусія жыхары. У гэты перыяд на Лідчыне ад рук акоўцаў загінула нямала мірных працаўнікоў горада і сяла. Шмат забойстваў адбылося ў Зблінах, Ямантах, Сяльцы, Навасадах, Табале, Сліжах; Ельні, Дзітрыках і іншых населеных пунктах Лідчыны. Так, у Зблінах былі расстралены акоўцамі сям'і Місюкевічаў і Майсевічаў за тое, што сябры Саша Місюкевіч і Ваня Майсевіч у студзені 1944 года пайшлі ў партызаны, у Ямантах былі забіты АК – Дзям'ян Чэх, Паліна Ямяльянчык і яе сын Сцяпан, Васіль Васілевіч, яго троныцацігадовы сын і трохгадовая дачурка (а ўсяго ў Ямантах былі знішчаны 15 сялян), у Навасадах у настаўніцы Анастасіі Макарэвіч акоўцы забілі трох маленькіх дзяцей, аднаго ў калысцы. Макарэвіч у гэты час дома не аказалася.

У Сліжах акоўцамі былі забіты Ігнась, Мікалай і Андрэй Ігнатовичы. Па няпоўных даных на Лідчыне АК было забіта 1200 мірных жыхароў.<sup>8</sup>

Так дзейнічалі акоўцы ў акупацийны перыяд. А як адбываліся падзеі на тэрыторыі былога Заходняй Беларусі пасля вызвалення ад нямецка-фашистскіх захопнікаў? Армія Краёва ўжо адкрыта вяла барацьбу з савецкай уладай і працягвала ліцца кроў людская. Было гэта ў канцы ліпеня 1944 года. Былы партызанскі сувязны Астрэйка Міхail Васільявіч з хутара Вострава вяртаўся да дому, пры сустрэчы акоўцы забілі яго і цела кінулі ў раку Жыжма.<sup>9</sup>

Пасля выгнання нямецкіх акупантаў на тэрыторыі Прынямоння яшчэ некаторы час дзейнічалі атрады АК, якія тэрарызавалі мясцове насельніцтва, распраўляліся з партыйнымі, савецкімі работнікамі і актывістамі. Так, на тэрыторыі Лідчыны за перыяд са жніўня 1944 года па чэрвень 1945 года ахвярамі ўзброеных нацыяналістычных банд сталі 112 чалавек, у тым ліку 28 раённых работнікаў, 10 старшынь сельскіх Саветаў, 27 дэпутатаў і ўпаўнаважаных.<sup>10</sup> Не менш ахвяр было і ў суседніх раёнах. Так, на Іёўшчыне за першыя 6 месяцаў пасля вызвалення было забіта 32 чалавекі з ліку работнікаў і сем'яў актывістаў.

Вось скучыя архіўныя старонкі з Іёўскага раёна праз паўтара года (пасля заканчэння вайны: „18 снежня 1946 года былі зверскі забіты бандыцкай групай старшыня Некрашанскаага сельскага

Савета Глебаў і працаваўшы ў гэтым сельсавеце ўпаўнаважаны РККП(б)Б т. Ізмайлаў".<sup>11</sup>

І вось сёння знайшліся „абаронцы” дзеянняў Арміі Краёвай на тэрыторыі Беларусі ў гады нямецкай акупацыі. Але гістарычныя факты і жывыя сведкі тых падзеяў пацвярджаюць, даказваюць, што АК, якая дзейнічала сярод нас, беларусаў, была супраць нас, супраць цэласнасці нашай тэрыторыі, па сутнасці, супраць беларускай дзяржаўнасці.

---

<sup>1</sup> Юры Туровак. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. Мн.: „Беларусь”, 1993. с. 173, 174.

<sup>2</sup> Юры Туровак. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. Мн.: „Беларусь”, 1993. С. 101-102.

<sup>3</sup> Там жа. С. 170.

<sup>4</sup> Газета „Звязда” 11 лютага, 1993 г.

<sup>5</sup> Іўе. Гісторыка-эканамічны нарыс. Мн., „Беларусь”, 1991. С. 124-125.

<sup>6</sup> Газета „Советская Белоруссия” 13 фэ враля 1993 г.

<sup>7</sup> Парцыйны архіў Інстытута гісторыі партыі пры ЦК КПБ фонд 3617, воп. 1. справ. 8 л. 85.

<sup>9</sup> Газета „Гродненская правда” ад 17 мая 1974.

<sup>10</sup> Парцыйны архіў Гродзенскага АККПБ, фонд 4, вопіс 1, спр. 42, л. 19.

<sup>11</sup> Іўе. Гісторыка-эканамічны нарыс. Мн., „Беларусь”, 1991, л. 74.

<sup>12</sup> Парцыйны архіў Гродзенскага АККПБ, фонд 2460, вопіс 1, справа 19, л. 321.

## Беларускія святары Гарадзеншчыны

Янка ТРАЦЯК  
г. Гродна

Уздым нацыянальнага адраджэння на Беларусі напачатку 20 стагоддзя даў нашаму Краю шматтысячную грамаду дзеячаў нацыянальнае думкі. І сярод іх асаблівай увагі заслугоўваюць беларускія святары, без якіх немагчыма ўявіць працэс абуджэння нацыянальнай свядомасці нашага народу, бо ўклад іх у гэты працэс невымераны. Так, гэта яны ўнаследавалі святыя традыцыі заступнікаў беларускага народу Еўфрасіні Полацкай і Кірылы Тураўскага

і, натхненныя творчасцю Францішка Багушэвіча і дзейнасцю прафесара Пецярбургскай каталіцкай духоўнай акадэміі Браніслава Эпімаха Шыпілы, сталі ля вытокаў духоўнага апраджэння. Менавіта яны неслі свайму народу Слова Божае ў зразумелай ім мове, бо як і Вялікія Апосталы, як і Францыск Скарына, добра ведалі вартасць гэтага слова, роднага слова. І тым ратавалі душу беларускага народу, яе самабытнасць, і тонкую духоўнасць ад смерці, пасля якой немагчыма ўваскращэнне.

І сярод гэтых людзей шмат было святароў з Гарадзеншчыны.

Да старэйшага пакалення такіх дзеячаў можна аднесці Адама Лісоўскага, Аляксандра Астрамовіча, Янку Семашкевіча. Менавіта яны былі першымі нацыянальна свядомымі святарамі з Гарадзеншчыны і, вядома, былі першымі такімі святарамі са сваёй мясцовасці. Іх выбар – служыць Богу і арыентанцыя на беларускасць была падхоплена іншымі і ў першую чаргу тымі, хто іх добра ведаў, хто верыў ім і паважаў іх, каму яны былі прыкладам. Такое магло быць на іх радзіме і там, дзе яны працавалі. Так узнікла ў такой мясцовасці добная і славная традыція „вучыца на ксяндза”. Да прыкладу: на радзіме Адама Лісоўскага (былы Ашмянскі павет, Крэўскае гміны, цяпер Смаргонскі р-н, Ардашынскі с/савет) добра ведаюць такіх беларускіх дзеячаў і святароў на роднай ніве як Францішак Чарняўскі, Адам Станкевіч, Уладыслаў Чарняўскі. Добрым словам адклікаюцца людзі пра тых, хто маліўся „па-простаму”. Але, менавіта, Адам Лісоўскі шмат каму на сваёй радзіме дапамог зразумець пачуццё нацыянальнай годнасці і патрэбы нацыянальнага абуджэння. Удзячны яму за гэта і Адам Станкевіч і Аляксандр Астрамовіч.

Адама Лісоўскага па праву лічылі „хрышчоным бацькам беларускім”! Нарадзіўся ён 6 студзеня 1882 года ў в. Каранды. Навуку праходзіў у Віленскай духоўнай семінарыі, у духоўнай акадэміі ў Пецярбурзе, у Інсбруку і Мюнхене. Займаў розныя касцельныя пасады на абшарах Раке і Беларусі. Апроч беларускамоўных казанняў і пропаганды роднага слова сярод насельніцтва Адам Лісоўскі пераклаў на беларускую мову наступныя часткі Новага Закону: Апакаліпсіс, Апостальскія Дзеі, Лісты св. Паўла да Рымлян, да Галатаў, да Карынтаў.

Памёр 9 кастрычніка 1929 года. Пахаваны ў Кляшчэлях (Бельскі пав.)

Францішак Чарняўскі, нарадзіўся 17 лістапада 1893 года ў в. Чухны, што ў двух кіламетрах ад Карандоў. Скончыў Віленскую духоўную семінарыю. Працаваў у Сухаволі, Саколцы, Кузьніцы. Далейшую вучобу праходзіў у Рыме ў „Грыгорыянуме”, а затым

перавёўся ва Ўсходні Папскі інстытут, які скончыў са ступенем магістра. Працаваў у Вільні, а з 1929 года ў Францыі, Бельгіі, ЗША. У Бельгіі выдаваў часопіс „Божае слова”, выйшла ўсіх 176 нумароў. У ЗША рэдагаваў часопіс „Сейбіт”. Змест яго быў рэлігійна-патрыятычны. Апроч гэтага Францішак Чарняўскі займаўся выдавецкай дзейнасцю. Намёр 31.05.1979г. у ЗША.

**Адам Станкевіч** – беларускі дзеяч, без якога немагчыма ўяўіць адраджэнскі рух. Адзін з арганізатараў і кіраўнікоў БХД, затым Беларускага Нацыянальнага Аб'яднання (БНА), шматгадовы рэдактар „Беларускай крыніцы” і „Хрысьціянскай Лумкі”, заснавальнік друкарні Францыска Скарыны, аўтар дзесяткаў кніг, брашур, прадмоў, артыкулаў...

„Адам Станкевіч, – піша Язэп Найдзюк, – быў тым кардынальным, арганізацыйным цэнтрам усяго культурнага жыцця ў міжваенны час, адкуль ішоў жывы імпульс адраджэння нацыянальнай свядомасці народу”<sup>2</sup>

Адам Станкевіч скончыў Віленскую каталіцкую духоўную семінарью (1914) і духоўную акадэмію ў Пецярбурзе (1918). Жыў і працаваў пераважна ў Вільні. Адам Станкевіч быў абаронцам усяго, што прайўляла свае нацыянальныя рысы, што імкнулася да жыцця, да сівярджэння сябе, каб „вольны стаў з вольным”. Прагэта яскрава сведчаць яго выступленні супраць палітыкі паланізацыі, яго клопаты аб пашырэнні ўніі на Беларусі, яго падтрымка і дапамога праваслаўным беларусам, яго вечныя хваляванні пралёс беларусаў на Віленшчыне, пра каталіцка-касцельныя справы ў Беларусі. У 1949 г. Адама Станкевіча засудзілі на 25 гадоў лагераў. Нарадзіўся Адам Станкевіч 24.12.1891 г. у в. Арляніяты, якая знаходзіцца ў трох кіламетрах ад роднай вёскі Адама Лісоўскага. Намёр з 29 на 30 лістапада 1949 года. Апошнім прытулкам беларускаму святару стала Тайшэцкая зямля.

Уладыслаў Чарняўскі – адзіны беларускі святар, які пранёс эстафету беларускасці ў святынях ад сваіх землякоў і настаўнікаў да сённяшніх дзён. Нарадзіўся ён 14.01.1916 г., у засценку Амбружына, што каля Гальшан, але вучыўся хадзіць і ўсё маленства прайшло ў в. Бімяніяты, якая знаходзіцца ў двух кіламетрах ад Арляніатаў і Карандоў. Вучыўся ў Віленской духоўнай семінарыі. Працаваў на Літве. У 1954 годзе перавёўся ў м. Вішнева, што на Валожыншчыне, дзе працуе і па сённяшні дзень. У 1967 годзе па запрашэнню Ватыкану а. Уладыслаў наведаў Рым і атрымаў назначэнне на сан біскупа Беларусі, але рэлігійныя ўлады не падтрымалі ні ў Варшаве, ні ў Маскве адзіную кандыдатуру беларускага святара.

Уладыслаў Чарняўскі пераклаў на родную мову Літургічныя чытанні на круглы год (усіх 7 тамоў), Імшал, Чытанкі на травень і чэрвень месяцы, Катэхізмоўку, падрыхтаваны да друку Біблія –

У адлегласці 12 кіламетраў ад вышэй згаданага гнязда святароў знаходзіцца вёска Навасады, у якой у 1878 годзе, 26 лістапада нарадзіўся будучы беларускі святар і паэт Аляксандр Астрамовіч. Літаратурны псеўданім – Андрэй Зязюля. Скончыў Віленскую каталіцкую духоўную семінарыю (1910) і ў гэтым годзе быў пасвячаны на святара. Прашаваў у Ракаве, Ганнаполі, што пад Менскам, Смілавічах (Ігуменскі павет), Рубяжэвічах (Стаўпецкі пав.), у Абольцах і Сенна (Магілёўская губ.). А. Астрамовіч быў блізкім сябрам і земляком Адама Лісоўскага. Менавіта дзякуючы ён пазнаёміўся з творчасцю Францішка Багушэвіча, пад уздзеяннем якога пачаў пісаць вершы на беларускай мове. Першы верш Андрэй Зязюля надрукаваў у „Нашай Ніве“ у 1910 г. Выйшлі асобныя яго кніжкі: „З роднага загону“ (1913), „Слова прауды“ (1917), „Аленчына вяселле“ (1922).

„Зязюля – гэта праудзівы ідэаліст, гэта мучанік за родную ідзю, – піша Адам Станкевіч у прадмове да зборніка паэта. – Гнаны польскай духоўнай уладай за сваю беларускасць з парафіі ў парофію, а часта і цалкам пазбаўлены за гэта пасады, туляўся бяздомны па шырокай Беларусі“<sup>4</sup>

Памёр Аляксандр Астрамовіч 17.01.1921 года ў Сенна, дзе і пахаваны.

Усяго два кіламетры раздзяляюць родную вёску Астрамовіча на Ашмяншчыне ад славутых Гальшан, ад тых Гальшан, пра якія так шмат гаварыў Язэп Германовіч, – беларускі святар і паэт Вінцук Адважны. Нарадзіўся ён тут 4.03.1890 года. У 1902 годзе ідзе вучыцца ў гарадскую школку ў Ашмяны, дзе ўпершыню праз беларускага святара Гуневіча пазнаёміўся з „Лудкай Беларускай“ Францішка Багушэвіча. У 1913 годзе скончыў Віленскую каталіцкую духоўную семінарыю і быў пасвячаны на святара. Лушпастарскую працу праводзіў у Польшчы, Слонімскім павеце. Прыўскім доме айцоў Марыянаў, Харбіне, Вільні і пасля разгону айцоў Марыянаў – ізноў у Харбіне. У 1948 годзе, выдалены кітайскімі камуністамі ў рукі бальшавікоў, быў засуджаны на 25 гадоў. Пра сталінскія лагеры апісаў у кнізе „Кітай – Сібір – Москва“ (1962, Мюнхен). Пасля смерці Сталіна быў рэабілітаваны, але вярнуцца на Радзіму дазволу не атрымаў. Выехаў у Польшчу (1955), затым Рым, ЗША, Аўстралія, Новая Зеландыя, Англія.

Першы верш быў надрукаваны ў „Крыніцы“ (1919) пад псеўданімам Хлопчык з-пад Горадні. Творчая спадчына Язэпа Германовіча багатая і разнастайная. Гэта каля 11 кніг і сотні артыкулаў, баек, успамінаў, роздумаў у часопісах і газетах. Памёр Язэп Германовіч 26 снежня 1978 года ў Марыян Гаўзе (Лондан).

Ксёндз Ян Вярсоцкі таксама быў родам з Гальшан. Быў ён блізкім сябрам Язэпа Германовіча і Алама Станкевіча. З апошнім вёў

лістуванне. У 1920 гадах працаваў у Савецкай Беларусі, дзе і быў арыштаваны. Пакаранне адбываў на Салаўках, а ў 1930 гадах быў вывезены ў Казахстан, недалёка калія Караганды, на пасяленне. Там, па ўсёй верагоднасці, і памёр. Адам Станкевіч уключае яго ў спісак, складзены ў 1940-ых гадах, пакойных беларускіх святароў.<sup>5</sup>

Янка Семашкевіч – вядомы паэт і байкар пісец Янка Быліна нарадзіўся ў 1883 годзе на Астрэвежчыне. Скончыў Віленскую каталіцкую духоўную семінарыю. Працаваў на Віленшчыне ў розных парафіях. Вельмі шмат пісаў. Асобнымі кніжкамі выйшли творы рэлігійнага зместу: „Ружанец да Найсьвяцейшае Ізвесція Марыі” (1928 г., Вільня), „Песьні жальбы або набожныя разважаньні аб муках і съмерці збаўцы нашага Езуса Хрыста” (1929 г., Вільня), „Дарога крыжа” (1930 г., Вільня), зб. вершаў „На прызыбе”. Апроч гэтага некалькі дзесяткаў рэлігійных гімнаў, вершаў, баек, артыкулаў было змешчана на старонках тагачаснага друку. Памёр на Радзіме ў 1955 годзе.

Астрэвежчына дала нашаму народу яшчэ аднаго цудоўнага беларускага святара і паэта Констанціна Стэлювіча. Літаратурны псеўданім – Казімір Сваяк. Нарадзіўся ён 19.02.1890 г. у в. Барані. Выпучыўся каталіцкай духоўнай семінарыі ў Пешярбурзе. За сваю беларускую літаратуру праследаваўся польскімі рэлігійнымі ўладамі, пераводзіўся з парафії ў парафію нягледзячы на заступніцтва і прашэнні вернікаў. У апошніх лістах і Адама Станкевіча цяжка хворы сн пісаў, каб „сярол сваіх магічных кароткіх дзянёк” і каб над ім „не было дзярно чужое”.<sup>6</sup> 6.05.1926 г. Казімір Сваяк памёр. Пахаваны ў Вільні.

Яго таленавітаму пяру належалі наступныя кнігі: „Мае думкі” (Вільня, 1911 г.), „Голос душы”. Кнішка да набажэнства для беларусаў-каталікоў. (Вільня, 1926 г. Чарывыдавалася ў 1934 і 1947 гадах), „Мая ліра” (1924 г., Вільня), „...Ізвя май мыслі, сэрца і волі”, (Вільня, 1932 г.).

„Усё жыцьцё і творства, без пары згасшага беларускага песьняра Казіміра Сваяка – гэта адно безупыннае, поўнае муکі і болю імкненіне злучыць у разумную і гарманістную цэласць расьцярушаныя беларускія думкі, скрышыць путы няволі духа народу і даць яму вольны бег у развіцьці, згодна з прыродным законам жыцця, асьвечанага нябесным блескам хрысьціянства”<sup>7</sup>. Так пісаў пра яго Адам Станкевіч.

На гэтай Гальшанскай зямлі, пра якую мы ўвесь час гаворым, убачны божы свет і яшчэ адзін вядомы дзеяч на беларускай рэлігійнай і асветнай ніве – Віктар Шутовіч.

Віктар Шутовіч нарадзіўся 27.10.1890 года ў в. Шутавічы, што на Смаргоншчыне. Вучыўся ў духоўнай семінарыі ў Вільні і два гады ў каталіцкай духоўнай акадэміі ў Пешярбурзе (пакінуў вучобу з-за

матэрыяльных прычын). Працаваў у розных парадіях: Барадзевічы, Ліда і Трысценнае, што за Беластокам. Польскія рэлігійныя ўлады спецыяльна пераводзілі яго далей ад беларусаў, каб ён не мог займаша беларускасцю сярод сваіх людзей, бо там, „дзе расла беларускасць – гінула польскасць”. У 1929 годзе Віктар Шутовіч накіроўваеша ў Амерыку „шукаць супакою для душы”. Але сум па Беларусі не дае супакою. І сведчанне гэтаму – яго артыкул „Лумкі ў далёкай Амерыцы аб Беларусі”<sup>8</sup>. У 1932 годзе ён вярнуўся і быў назначаны на вікара і школьнага прафекта ў Харошч, што знаходзіцца за Беластокам. Аб жыцці ў Харошчы святара-беларуса і адносінах да яго польскіх улад можна даведацца з яго лістоў да святара Уладыслава Талочкі: (...) Праз гэта яны (польскія ўлады – Я. Т.) мне проста гавораць: кідай беларускае і рабіся палякам, тады будзе табе магчымасць у нас працаваць і жыць, а інакш мы табе не дадзім жыцця”<sup>9</sup>.

З прыходам савецкай улады Віктар Шутовіч быў рэпресаваны (1944), а вызвалены на волю быў толькі ў 1955 годзе. Памёр у Барысаве 1.03.1960 г.

Засталіся нам у спадчыну яго перакладныя кнігі на родную мову: „Кароткая гісторыя святай” (1914 г.), „Мацвяя чытанка” (1939 г.) і глыбока патрыятычная публіцыстыка, якая раскінута па розных часописах і газетах.

Непасрэдным земляком а. Віктара Шутовіча быў Андрэй Цікота.

**Архімандрый Андрэй Цікота** нарадзіўся 5 снежня 1891 года ў маёнтку Тупалышчына, што на Смаргонішчыне. Духовную навуку праходзіў у каталіцкай семінарыі ў Вільні (1909–1912) і духоўнай акадэміі ў Цечярбурзе (1913–1917). Цушпастарскую працу пачынаў у Маладзечне, працаваў у Менскай духоўнай семінарыі і ў Друі. У 1924 годзе быў назначаны пробашчам і суперыёрам айцу Марыянаў у Друі.

„Друйскі кляштар айцу Марыянаў, – піша Юрый Туронак, – быў першым у гісторыі беларускім каталіцкім кляштарам – беларускім не толькі ў геаграфічным сэнсе, але і па сваій ідэйнай накіраванасці”<sup>10</sup>. Галоўнай жа мэтай айцу Марыянаў было „адраджэнне духоўнага жыцця сярод беларусаў і пашырэнне царкоўнай еднасці”<sup>11</sup>.

З 1933 па 1939 Андрэй Цікота быў прызначаны генералам айцу Марыянаў у Рыме, а затым яго накіроўваюць у Харбін апостальскім алміністратарам грэка-каталіцкай царквы ў Манджжурыі. Пасля яе ліквідацыі (1948) Андрэя Цікоту арыштавалі. Савецкія ўлады не раз прапаноўвалі яму высокія пасады пры праваслаўным мітрапаліце, але Андрэй Цікота ўсякі раз катэгарычна адмаўляўся ад гэтых спакус. Пасля катаванняў і здзекаў 11.02.1952 г. вязня Тайшэцкіх лагераў архімандрыва Андрэя Цікоты не стала.

Такі ж пакутніцкі лёс выпаў на долю лепшага сябра Андрэя Цікоты, першага дарадчыка і надзейнага паплечніка – беларускага святара архіманdryда Фабіяна Абрантовіча. Нарадзіўся ён у Навагрудку 14.09.1884 г. Вучыўся ў Пецярбурзе ў каталіцкай духоўнай семінарыі і акадэміі, дзе атрымаў ступень магістра тэалогіі. Затым скончыў Лювенскі каталіцкі ўніверсітэт са ступенем доктара філасофіі: дысертация „Філасофічныя канцепцыі Лоскага”. Працаваў прафесарам у Пецярбургскай духоўнай семінарыі, быў рэкторам Менскай каталіцкай духоўнай семінарыі. Быў адзін з арганізатораў з'езду беларускага каталіцкага духавенства, прымаў актыўны ўдзел у стварэнні БХД. У 1926 годзе ўступае ў орден айцоў Марыянаў у Друі. А з 1928 па 1938 год быў накіраваны Папам Рымскім у Харбін для арганізацыі епархіі для грэка-каталікоў расейцаў. У 1939 годзе вярнуўся на Радзіму, дзе і быў арыштаваны бальшавікамі. Замучаны ў сталінскіх турмах. Можна смела сцвярджаць, што доктар, прафесар Фабіян Абрантовіч стаяў у вытоках адраджэння і станаўлення айчыннай філасофіі і тэалогіі. Яго шматлікія артыкулы ў друкаваныя творы „Бог” (1928) і „Чалавек” (1929) былі толькі першымі прыступкамі да гэтай працы.

Святары, пра якіх пойдзе гутарка далей, былі таксама землякамі і аднадумшамі, і лёс іх быў падобны, і смерць была з адных рук. Гэта Вінцэнт Гадлеўскі і Станіслаў Глякоўскі.

Вінцэнт Гадлеўскі нарадзіўся ў в. Шурычы (Свіслацкі р-н) 16.06.1888 г. Пасля сканчэння каталіцкай духоўнай акадэміі ў Пецярбурзе, працаваў у Менску. Быў арганізаторам з'езда беларускага каталіцкага духавенства і БХД, уваходзіў ва ўрад БНР. Вінцэнт Гадлеўскі ў 1933 годзе першы пасля Скарбыны на нашых землях зрабіў поўны пераклад на сучасную беларускую мову Бібліі „Гісторыя Святая або біблейная Старога і Новага Закону”. З 1936 г. выдае газету „Беларускі Фронт”. У часы нямецкай акупации працаваў у Чырвоным касцёле і галоўным інспектарам школ. У 1942 годзе ад улад атрымаў вымову, затым было забаронена чытаць казанні, затым быў арыштаваны і расстрэльваны. Не да спадобы новай уладзе была яго дзейнасць па стварэнню незалежнай Беларусі, што, відаць, ішло ў разрез з нямецкімі планамі на Ўсходзе.<sup>12</sup>

Станіслаў Глякоўскі нарадзіўся ў м. Поразаве (7 км. ад Шурычаў). Пасля сканчэння духоўнай акадэміі вучыўся ва Усходнім Папскім інстытуце ў Рыме. Быў высокаадукаваным чалавекам. Напісаў некалькі доктарскіх дысертаций. У канцы 1930-ых гадах быў ініцыятарам стварэння арганізацыі „Хрыстосаўцаў”. Ідэя арганізацыі – „ілэя Ягелонаў, а валадарства Хрыста”<sup>13</sup>. У гады вайны працаваў у Чырвоным касцёле разам з Вінцэнтам Гадлеўскім. У 1942 годзе быў арыштаваны немцамі і імі знішчаны.

Расстрэляны немцамі быў і беларускі праваслаўны святар

**Аляксандр Коўш.** Нарадзіўся ён у 1880 годзе у в. Рыдзякі (Гродзенскі р-н). Працаваў на парафіі ў м. Ізятлаўцы, затым у Вільні. Быў арыштаваны па справах „Грамады”. Сялзеў у адной камеры з Радаславам Лстроўскім. Пасля вызвалення алрамантаваў Іятніцкую царкву у Вільні, а прыём зрабіў беларускую гімназію. Выдаваў часопіс „Зарніца”. Уваходзіў у склад Міжнароднага Чырвонага Крыжа. Іа ланосе расейскага духавенства быу арыштаваны немцамі. У хуткім часе яго не стала.<sup>14</sup>

Непасрэдна ў Гародні ў сям'і ўрадаўша ў 1887 годзе нарадзіўся **Уладыслаў Талочка**. Вучыўся ён у Гародні, Беластоку, Вільні, Інсбруку. Працаваў святаром у Ваўкаўскім, Гародні, Вільні. Беларускую працу распачаў у 1907 годзе першымі артыкуламі у беларускім друку, затым пайшлі пералавіны у палітычных друкаваных органах 1919–1920-ых гадах. Друкаваў амаль што ва ўсіх беларускіх выданнях пад сваім прозвішчам і пад псевданімам А. (Алам Саладуха) артыкулы на тэмы беларускай культуры, рэлігіі, гісторыі. Всё ў карэспандэнцыю з інстытутам Усходній Еўропы у Рыме, пралстаўнікамі Апостальскай сталіцы з просьбай аб патрабах беларускага народа ў касцельным жыцці. „Агулам трэба сказаць, – піша Адам Станкевіч, – што ў гэтым часе Уладыслаў Талочка быў кіраўніком, галавой, будзіцелем беларускага каталіцкага руху як такога. Усё, што тады рабілася беларускае, каталіцкае – гэта быў яго справа”.<sup>15</sup>

Памёр Уладыслаў Талочка 13.11.1942 г. у Вільні.

Амаль што нічога невядома пра беларускага святара **Павела Хоміча**, апрача кароткіх паведамленняў у „Хрысыціянскай Ліміт” пра тое, што „Павел Хоміч з Магілёўскай дыяцэзіі знаходзіцца ў бальшавіцкай турме, дзе цяжка захварэць на расстройства нэрваў. Родам з Гарадзеншчыны. Будучы ў Петраградскай Акадэміі належаў да гуртка беларускіх студэнтаў”<sup>16</sup> і „Павел Хоміч у Салаўках (астрозе) памяшчаўся разумам. Знаходзіцца ў шпіталі для псіхічна хворых у Ленінградзе”<sup>17</sup>. Да гэтага хіба што яшчэ можна ладаць тое, што яго прозвішча ўнесена ў 1940-ых гадах у спісак пакойных беларускіх святароў.<sup>18</sup>

Некалькі слоў трэба сказаць пра святароў, якія не па свайму замыслу пакінулі межы сваёй Башкайшчыны. Пра такіх тут ужо ішла гаворка (Фр. Чарняўскі і Язэп Германовіч), але апроч іх вымушаны былі эміграваць на чужыну такія святары як Мікола Урбановіч, Янка Тарасевіч, Уладзімір Тарасевіч і Леў Гарошка.

**Мікола Урбановіч** нарадзіўся 30.10.1890 г. у м. Астрыно. У 1924 годзе выехаў у ЗША. Там працаваў прафесарам у духоўнай семінарыі. Друкаваўся ў замежных беларускамоўных выданнях.

**Янка Тарасевіч** – адзін са старэйшага пакалення беларускіх эмігрантаў. Нарадзіўся 20.10.1892 года ў Клещняках (Іччучынскі

р-н). Прыехаў у ЗША ў 1911 годзе. Вышэйшую адукацыю атрымаў у Швейцарыі, г. Фрыбург (1919-1925). Тут абараніў дысертаци ю на тэму „Пакора паводле сэв. Тамаша Аквінскага” і стаў доктарам тэалогіі. Працаваў прафесарам у семінарыі і калегіі. Наведаўшы ў міжваенны час Радзіму прыйшоў да выніку, што „Полычай круюць масоны, паны і ксяндзы шавіністы”.<sup>19</sup> Янка Тарасевіч выдаваў за мяжой расейска-ангельскі часопіс „Голос царквы” і „Лісток да беларусаў”. Быў шматгадовым старшиней Беларуска-Амерыканскай Нацыянальнай Рады, заснаваў парадкі Хрыста Спаса для беларусаў у Чыкага. Пісаў вершы, публіцыстычныя і багаслоўскія артыкулы, якія друкаў у замежных выданнях. Для разумення яго творчасці варта прывесці адну цытату: „Яго кніжка „Беларусы ў святыне праўды” ёсьць адзінай у нашай літаратуре, якая бярэ пад развагу глыбокія прынцыпы хрысціянскай філасофіі і этикі, якія нічуць не пярэчаць свядомасці і самаакрэсленасці беларуса. Чувашь боль сэрца і лінгла ў аўтара сльёзы, калі піша пра нядолю беларуса, але адчуваеца і моцная вера ў ягоныя непахісныя сілы”<sup>20</sup>

Намёр Янка Тарасевіч 11.06.1978 года. На пахаванні прысутнічала пяць біскупаў, каля сотні святароў і маса вернікаў – вельмі рэдкая з'ява за мяжой.

Справу свайго дзядзькі Янкі Тарасевіча працуўшы ў Уладзімір Тарасевіч, які нарадзіўся ў 1921 годзе таксама ў Клецкіхах. У 1943 годзе выехаў у ЗША, дзе паступіў у каледж айцу Бенедыктынцаў у Лайлі, каля Чыкага, затым вучыцца ў каталіцкім універсітэце ў Вашынгтоне (1944 - 1949). З 1949 года – у папскім усходнім інстытуце ў Рыме. Працаваў у Чыкага Кіраўніком прыхода і беларускай царквы Хрыста Спаса.

12 ліпеня 1983 года Папа Рымскі назначыў архімандрыда Уладзіміра Тарасевіча тытулярным Біскупам марыянітамскім і Апостальскім візітарам для беларусаў, якія жывуць у ЗША і, наогул, за межамі Башканаўшчыны.<sup>21</sup>

Шмат карыснага за мяжой для Беларусі, для прызнання беларусаў у свеце зрабіў архімандрыд Леў Гарошка. Нарадзіўся ён 26.02.1911 года ў в. Трапчычы (Карэліцкі р-н). Вучыўся ў Навагрудской беларускай гімназіі (1926-1931) і Львоўскай грэка-каталіцкай акадэміі (1931-1936). Пасля вайны выехаў у Францыю, дзе заснаваў і рэдагаваў часопіс „Божым шляхам” на працягу дзесяці гадоў. Творчая спадчына айца Льва Гарошка вельмі багатая і разнастайная. Яго пяру належань філасофска-тэалагічная кніга „Луша” (1948), гістарычныя кнігі „Святая Еўфрасіння-Прадслава Полацкая. Патронка Беларусі” (1950 г.), „Беларусь у датах, лічбах, фактах” (1953 г.), „Пад знакам „рускае” і „польскае” веры” (1954-1955 гг.), „Прычыны паланізацыі на Беларусі” (1955 г.), мовазнаўчая кніга „Своеасаблівасці беларускай мовы” (1951 г.), прыродазнаў-

чая „Паходжаньне чалавека ў съятле сучасных фактаў” (1948г.) і іншыя. Ён склай грэка-лацінска-царкоўнаславянска-беларускі слоўнік і слоўнік беларускіх прымавак і прыказак. Апроч гэтага ён напісаў кнігу апавяданняў пад псевданімам Анатоль Жменя. 28.07.1977 года ў шпіталі ў Парыжы Леў Гарошка памёр.

Надводзячы вынікі, варта зазначыць, што сёння неабходна як мага хутчэй адшукаць, вярнуць, даць нашаму народу вельмі багатую творчую і духоўную спадчыну беларускіх святароў, а прозвішчы іх ушанаваць у народнай памяці. Яны былі больш чым дзеячы нацыянальнага адраджэння. Яны былі Вялікімі Накутнікамі за веру Хрыстову і за сваю Бацькаўшчыну. Яны былі нашымі Апосталамі. Гарадзеншчына можа ганарыцца сваімі сынамі.

- 
1. ЦБ АН Рэспублікі Беларусь. Ф.4, В.1, С.32.
  2. „Беларуская крыніца”, 1940г., № 3.
  3. Запісана са слоў а. Уладыслава Чарняўскага.
  4. Андрэй Зяцюля. „З ро́днага загону”. Вільня, 1931г.
  5. ЦБ АН РБ. Ф.4, В.1, с.150.
  6. Адам Станкевіч. „Казімір Свяяк. Нарысы аб ягонаі ілэалогіі”. Вільня, 1931 г.
  7. Тамсама.
  8. „Хрысьціянская думка”, 1930 г., № 21-22.
  9. ЦБ АН Літвы. Ф.21, С.69777.
  10. „Спадчына”. 1991 г., № 5.
  11. Тамсама.
  12. Больш падрабізна чытай: „Гарадзенскія запісы”. 1993 г. №1.
  13. „Хрысьціянская думка”. 1939 г., №7.
  14. Запісана са слоў З. А. Кратовіч (дочки А. Каўша).
  15. „Хрысьціянская думка”. 1938 г., №13.
  16. „Хрысьціянская думка”. 1933 г., № 10.
  17. „Хрысьціянская думка”. 1934 г., №4.
  18. ЦБ АН РБ. Ф. 4, в. 1, с. 150.
  19. „Божым шляхам”. 1979 г., № 150.
  20. Тамсама.
  21. „Ліва”. 1984 г., № 3.

# Літаратурныя мясціны Лідчыны

Л. Я. Кулажанка  
г. Мінск

Апісанне горада, замка і ваколіц пакінулі ў сваіх творах польскі храніст, гісторык і паэт М. Стрыйкоўскі, італьянскі падарожнік А. Гван'іні, польскія літаратары Ю. Нямцэвіч, Э. Хлапіцкі. Радзіма Багдановіч Ірыны Эрнэстаўны (н. 1956), паэтэса, крытыка.

Аляксандр Блок бываў тут праездам з Пецярбурга на Налессе. У кнізе „Аляксандр Блок. Лісты да жонкі” ёсьць тэлеграма з подпісам: 7 кастрычніка 1907 г. Ніда, Віленскай губерні”.

Карусь Каганец (1868-1918), паэт, празаік, праматург, працеваў у Лідзе на будаўніцтве чыгункі, бываў тут у 1902 г., аб чым згадвае ў творы „З рэферату на калядны сход беларускай грамады 1903 года”.

„Лідское слово” – штотыднёвая грамадска-палітычная і літаратурная газета – выдавалася ў Лідзе з 17/30.11.1912 да 31.5/13.6./1913 г. на рускай мове. П्रукавала апавяданні і нарысы мясцовых аўтараў, вершы самалзейных паэтав.

„Земя Лідзка” („Земя наша”) – краязнаўчы часопіс, – выходзіў на польскай мове ў 1935-1939 гг. ініцыятывай Уладзіслава Абрамовіча ў Лідзе. Змяшчаў матэрыялы па гісторыі і тагачасным жыцці Лідчыны.

І. Н. Катляроўскі (1769-1829), украінскі пісьменнік, у 1807 г. служыў тут у драгунскім палку.

У сакавіку 1940 г. ў Ліду прынязджаў Янка Купала. Выступаў у чыгуначным клубе і ў кінатэатры „Эдисон” (будынкі не захаваліся) перад рабочымі і сялянамі з навакольных вёсак. 15 сакавіка ў кінатэатры „Эра” (непар гарадскі дом культуры) адбыўся літаратурны вечар, у якім разам з Я. Купалам бралі ўдзел Пятро Глебка, Валянцін Таўлай, Ніна Тарас. Анатоль Іверс, Пятрусь Граніт. Я. Купала наведаў таксама гарадскую бібліятэку, сустракаўся з чытачамі, падараваў бібліятэцы сваю кнігу „Над ракой Арэсай”. Перад ад’ездам Купала меў гутарку з маладымі наставамі Н. Тарас. А. Іверсам, П. Гранітам. Сёння гарадская бібліятэка і ална з вуліц носяць імя паэта.

Ежы Путрамант (1910-1986), польскі пісьменнік, вучыўся ў Лідской гімназіі. Ва ўспамінах („Наўвека”, т. 1-4, 1966-1969) апісаў горад, сваю вучобу ў гімназіі.

У 1922-1924 і ў 1939-1941 гг. тут жыў Валянцін Таўлай. Вучыўся ў польскай школе (1922-1924), у гэты ж час начаў пісаць вершы. У 1939-1941 гг. быў літработнікам лідской газеты „Уперал”, працеваў

над паэмай „Кобрыншчына”, „Песняй пра сухар”. У 1943 г. пераехаў з Ліды ў Навагрудак. Захаваўся дом, дзе жыў В. Таўлай (вул. Камсамольская, 5). У 1965 г. ўстаноўлена мемарыяльная дошка з надпісам на рускай мове: „У гэтым доме з верасня 1939 года і да пачатку Вялікай Айчыннай вайны жыў і працаваў беларускі паэт-рэвалюцыянер Валянчын Таўлай”. Ална з вуліц горада і раённая бібліятэка носяць імя В. Таўлай.

Ніна Тарас (н. 15.5.1916), паэтка, працавала ў лідскай раённай газеце „Уперад”, у час вайны (1942-1944) была ўдзельніцай партызанскага руху на Лідчыне.

Радзіма Аляксандра Юрэвіча (н. 18.10.1952), паэта, празаіка. Выехаў з Беларусі ў 1957 г. Жыве ў Гданьску. Выдаў кнігу вершаў і прозы „Ліда” на польскай мове (Бяласток, 1990).

#### хутар Банева (не існуе) Дакудаўскага с/с

Месца жыхарства Ежы Путраманта ў 1928-1939 гг. У гэты час напісаў зборнік паэзіі „Пясня дарога” (1938). Тут хаваў рукапісы сваіх твораў у час вайны. Наведаў гэтныя мясціны ў 1960-я гг. разам з М. Танкам і П. Панчанкам. Напісаў нарыс пра ўрочышча Банева. Ва ўспамінах („Наўвека”, т. 1-4, 1966-1969) апісаў Банева і суседнюю вёску Лакудава.

#### в. Беліца, цэнтр с/с

Тут у 30-я гг. вучыўся ў вячэрній школе Граніт Пятрусь (сапр. Івашэвіч Іван Пятровіч; 1909-1980), паэт. У 1939-41 гг. працаваў сакратаром валаснога выканкама, старшыней Беліцкага сельсавета.

#### в. Біскупцы Дакудаўскага с/с

На хутары каля вёсکі нарадзілася 1.1 1938 г. Бічэль-Загнетава Данута Янаўна, паэтка. Родным мясцінам прысвяціла нарыс „Я паеду ў мурожныя Біскупцы...” - ў кн. :Слова пра родны кут. Мн. 1970, вершы „Веска Біскупцы” - у кн. :Браткі. Мн. 1979, „У Біскупцах” - у кн. :Іле ходзяць басанож. Мн. 1983, і інш.

#### город Бярозаўка

У 1946, 1950, 1954 гг. тут побываў Якуб Колас. Сустракаўся з выбаршчыкамі, наведаў шклозавод „Неман”, выступаў перад рабочымі.

#### в. Дзітрыкі Ганчарскага (Гарноўскага – ?) с/с

Радзіма Карыцкага Міхаіла Аляксандравіча (1714-1781), паэта. Нісаў на лашніскай мове. Нарадзіўся ў дваранскай сям'і. Дзяцінства правіў у спадчынным маёнтку Дзітрыкі. Тут атрымаў першапачатковую адукацыю. Адсюль выехаў на вучобу ў бабруйскую езуіцкую школу. У Дзітрыках пахаваны бацькі М. Карыцкага.

#### Лябёдка, каля в. Галавіч-Поле

У снежні 1902 г. рэвалюцыйна настроеныя студэнты-беларусы адбілі тут тыраж 1-га нумара газеты „Свабода”. (Увесь тыраж быў канфіскаваны). У газеце былі надрукаваны вершы „Мужыцкая доля” А. Папкевіч і „Добрая весці” У. Сыракомлі. Верагодна, што

Цётка ўлзельнічала ў падрыхтоўцы газеты.

### фальварак Устронь Лідскага павета

Мяркуешца, што тут жыла Адэля з Устроні, паэтса, аўтар паэмы „Мачаха” (на бел. мове, 1850) і верша „Кракаў” (на польск. мове, 1850). Рукапіс зберагаецца ў бібліятэцы Ягелонскага універсітэта (Кракаў).

### в. Хадзюкі Голдаўскага с/с

Радзіма Лялько Хрысціны Аляксееўны (н. 30.3.1956), празаіка.

### маёнтак Яшнеч Лідскага павета

Радзіма Нарбута Казіміра (1738-1807) філософа, асьветніка, аўтара першага падручніка па логіцы на польскай мове (Вільня, 1769).

У Лідскім павеце настаўнічала, запісвала фальклор, збрала этнографічны матэрыял Бірута (сапр. Царавінская Амелія 1863-1891), беларуская і польская фалькларыстка і этнограф. Найбольш значная яе публікацыя – „Беларускія песні Лідскага павета”. Напісала таксама манаграфію „Апісанне Лідскага павета”, якая была забаронена цэнзурай.

## Прабач нам, мілая Пашкевічанка!

А. В. Жалкоўскі,  
г. Ліда

Калі ні бываю ў Астрыне, заўсёды з хваляваннем і замілаваннем іду па Гродзенскай вуліцы. Яна мне любая ўдрайне. І таму, што выводзіць на ларогу да маёй роднай лясной вёсачкі, і таму, што на гэтай вуліцы знаходзіцца помнік напітай знакамітай зямлячцы Нёты (Алаізе Пашкевіч). Спыняю свой крок у запаветным месцы і рады новаму спатканню са слыннай паэтэсай. Гляджу на выяву маладой жанчыны ў гародской сукенцы, з накінутым на плячу шалікам, з прыгіснутай да грудзей кнігай. Праніклівы і добры позірк выпраменявае ўнутраную сілу і эмацыйнальную ўсхваляванасць пісьменніцы, бышчам пытае ў кожнага, хто прыйшоў сюды на сустрочу: „Як жывеца табе, чалавеча? Што зрабіў ты дзеля сваёй беларускай старонкі?”

З увасобленай у помніку выявай Цёткі я пазнаёміўся ў пачатку 50-х гадоў. Працаваў тады адказным сакратаром Васілішкаўскай раённай газеты „Ленінскі шлях”. Помніца, панёс неяк па даручэнню рэдактара П. К. Дубовіка тэкст даклада старшыні райвыканкама Ф. П. Шабеце, з якім ён выступаў на сесіі райсавета. Аддаў галаве раёна папку з паперамі, а ён мне і кажа: „Не спяшай, хлопча! Зараз табе нешта пакажу”. Феафан Паўлавіч ластаў з шуфляды

стала эскізы помнікаў паэтцы і сказаў: „На аднаму з праектаў паўстане помнік Іёткы ў Астрыне. Толькі няведама калі”. Не ведаў тады я, жа ўтароты камсамолец, як у нас усё складана закручана-перакручана.

Імя Іёткі з намі з малых гадоў. І можна зразумець, якую падтрымку выклікала ў землякоў паэтэсы думка пабудаваць ёй у рэйцэнтры помнік (Астрына мела ў той час такі адміністрацыйны ранг). Пераканаўчым сведчаннем таму з'явіўся праведзены ў маі 1953 года мнагалюдны фестын у вёсцы Стary Двор, дзе ля старога гасцінца пахавана пісьменніца, якую мясцовыя люлзі называлі папросту Ліза, Ліланька, Напікевічанка.

Не асмелюся сівярджаць, каму тады належала ініцыятыва правесці такую ўрачыстасць. Добра памятаю адно: падрыхтоўкай да своеасаблівай маёўкі былі заклапочаны ў райвыканкаме і рана, райкамах партыі і камсамола, рэдакцыі „раёнкі”... Будучай падзеяй жылі наш настаўнік-пазт Сяргей Бандарэнка, вядомы пясняр Прынямоння Міхась Васілек і алжазны сакратар абласной газеты Аляксандр Кіркевіч. Іва апошняя часта наведваліся ў Астрыну, унікаючы ў дзоталі падрыхтоўчай работы.

Бандарэнка і Кіркевіч, мае старэйшыя сябры па супрацоўніцтву ў мясцовы друку, гаварылі мне, трапіўшаму тады на пасаду сакратара раікана камсамола: „Глядзі, Алесь, не падвядзі са сваімі камсамалятамі”. І я з актывам стараўся не падвесці грамадскасць. Гэта ж да нас была звернута Іётчына публіцыстыка – артыкулы „Ла вясковай моладзі беларускай”, „Шануйце роднае слова”, „Ла дзяўчатаў”, „Аб душы маладзёжы”, „Ла школьнай моладзі”. Бо гэтыя творы не проста спадчына, а і вялікі запавет. І камсамолыцы, на маю думку, аказаліся на ўзоруні, асабліва школьныя актыўісты.

Вызначыліся ў падрыхтоўцы да паэтычнага свята многія настаўнікі, камсоргі і старшыя піянірважатыя. Іх, бадай, ніколі не хвалілі і раённых трыбун і ў мясцовай газеце. І сёння, больш чым праз сорак гадоў, мне хочацца прыгадаць імёны тых, хто разам з вучнямі збіраў для Іёткі на той фестын першыя вясновыя кветкі, укладваў майстэрства і душу, плетучы адмысловыя вянкі і вяночки, рэпетыруючы да свята нашы родныя беларускія песні, дэкламацію вершаў Іёткі. Гэта Таццяна Сільвановіч і Надзея Ляпеша, Аня Карсакова і Аляксандр Харытонаў, Галіна Амяляшка і Валянціна Махніч, Ганна Лемяноўская і Марыя Бярнадская, Кацярына Карнеева і Констанцін Бурак, Мая Міроненка і Аляксей Няцёркін, які ў лінгвістичным асяроддзі піянірважатых быў адзіным хлопцам у раёне.

Хай не падумае чытач, што фестын у гонар Нёткі рыхтаваўся ў асноўным маладымі рукамі. Зусім не! Шчырых працаўнікоў-добраахвотнікаў хапала і ў асяроддзі сталых людзей. Не магу не ўспомніць светлай памяці дырэктара Шастакоўскай сямігадовай школы Алены Рыгораўны Рэйт. У той час сталоўкі працавалі, акрамя райцэнтра, толькі ў мястэчках Васілішкі, Новы Лвор, Сабакінцы (зараз в. Першамайская). Вось чаму так да месца была гасціннасць Алены Рыгораўны, якая разам з іншымі ўзяла на сябе клопат пакарміць людзей, што прыехалі з Гродна і Вільні, іншых месц. Нельга не ўспомніць тагачаснага дырэктара Хадзілонскай НСШ І. М. Тарасевіча. Іван Міхайлавіч на аснове прапаноў грамадскасці падрыхтаваў і зачытаў на ўрачыстасці рэзалюцыю. У гэтым дакументе была выказана просьба да ўрада рэспублікі садзейнічаль устанаўленню ў г. п. Астрына помніка Нёткы і прысвоіць яе імя Астрынскай сяродняй школе.

Коратка аб літаратурным свяце. На сустрэчу ў гонар Нёткі тады сабралася больш за тысячу чалавек. Вельмі шмат было сялян з навакольных вёсак, настаўнікаў. Адны ехалі на фурманках, іншыя лабіраліся ў Стары Лвор пешшу. Бабулі ішлі ўпітанаваць любімую ў народзе Нанкевічанку з унукамі. Вясковыя маладзіцы былі апрануты ў самародныя блузкі-вышиванкі і прыгожыя спадніцы. А колыкі было кве гак!

Мнагалюдны скол замоук, калі слова атрымаў Аляксандр Кіркевич. Ён расказаў аб жыцці, літаратурнай і рэвалюцыіна-дэмакратычнай дзеянісці славутай зямлячкі. З успамінамі пра Нётку выступіла яе сёргачная сястра Шмігіра. Паэт Пятрусь Макаль прачытаў верш, які прысвяціў Алаізе Сняпану. А потым гучалі вершы паэткі у выкананні вучняў Шастакоўскай школы.

Тая маёука ў гонар Нёткі, напэуна, засталася ў памяці ўдзельнікаў першай у раёне такой мнагалюдной урачыстасці. Аб гэтым я чую ад многіх знаёмых. Аб гэтым думако я, стоячы перад помнікам пісьменніцы ў Астрыне. Многае прыгадваеша ў час гэтых сустрэч. Хочаша расказать мілай Нанкевічанцы пра рэспубліканскую свята пазіції, прымеркаванае да стагоддзя з дня яе нараджэння. Пра іншую святыню, праведзеную ў Старым Лвары і Астрыне. Пра тое, што ў Астрынскай СІІ стараннямі настаўніцы Галіны Багумілаўны Шугач і яе добрых памочнікаў адкрыты музей паэткі. Як цяперашні лідчанін хачу паведаміць Алаізе Сняпану пра тое, што намаганнямі журналісткай арганіцацыі рэдакцый газеты „Уперад“ імя славутай зямлячкі прысвоена адной з вуліц Ліды. У горадзе, дзе наша Ліза алзін час вучыла дзяцей, дзе пахаваны яе бацька.

Часта ў памяці ўсплываюць мае паездкі ў Стары Лвор, Бакшты, Шастакоўцы разам з пісьменніцамі Валянцінай Коўтун і Хрысцінай Лялько, калі Валянціна Міхайлаўна збирала матэрніялы для напісання сваёй кнігі „Крыж міласэрнасці“. Там былі незабытныя

сустрэчы з людзьмі шаноўнага ўзросту, якія памяталі Цётку і яе бацькоў. Дзед Макарэвіч з Бакштаў у дэталях, напрыклад, расказваў нам пра тое, як Алаіза Сцяпанаўна любіла спяваць з вясковы-мі кабетамі беларускія і польскія народныя песні, як успамінала цудоўныя казкі бабы Югасі. Стары чалавек добра харектарызаваў бацьку паэтэсы Сцяпана Пашкевіча. Гаспадар невялікага фальварка, у сялянскім разуменні пан, прыязна і пагросту адносіўся да беднага сялянскага люду. І ў такім духу выхаваў сваіх дзяцей. Аб чым з задавальненнем і гонарам апавядалі нам вяскоўцы.

Ураджэнка Бакштаў Марыя Міхайлаўна Тарасевіч прыгадала расказы сваёй маці пра Пашкевічанку часоў першай расейскай рэвалюцыі. Тады маладая Ліза разам з сябрамі хавалася ў бацькоўскім гумне. Ад царскіх жандараў яны скрываліся, а вось ад цікаўніці вясковай блазноты не маглі. Падлеткі праз шчыліны заглядвали ў гумно, імкнучыся даведацца, што там робяць панічы з Вільні. І толькі стаўшы дарослымі людзьмі, зразумелі прычыну незвычайнага пражывання ў фальварку гарадскіх гасцей.

Калі я ў думках размаўляю з Цёткай, міжволі апанаўвае неспакой, што мы ў даўгу перад памяцю таленавітай пісьменніцы. Чаму б педвучылішчу ў Лідзе не насіць імя паэткі? Чаму ў Шчучынскім і Лідскім раёнах няма ні аднаго калгаса імя Цёткі? Наконт гэтага былі прапанавы грамадскасці, ды яны разбіваліся аб раўнадушша і бяспамяцтва мясцовага бюракратычнага кіраўніцтва. Хіба можна такое ўявіць у суседній Украіне ў адносінах да Лесі Українкі? Ні ў якім разе!

Так, мы не ўсё зрабілі для ўшанавання першай і лепшай беларускай паэткі. Прабач нам за гэта, міная Пашкевічанка! І разам з намі парадуйся адрадженню роднай Беларусі пад гістарычным бел-чырвона-белым флагам і незабыўнай Пагоняй.

## Этнографічнае вывучэнне Лідчыны

Т. М. Мікуліч  
г. Гродна

Ліда і яе ваколіцы ўяўляюць несумненнную цікавасць з пункту погляду этнографа. Складаюшая сацыяльна-палітычная і этнічна гісторыя Беларусі паўстае перад даследчыкам, які дакранае ўсе да мінулага і сучаснага гэтай зямлі. Некалі тэрыторию Лідчыны называлі то «Літвок», то «Чорнай Русею», пакуль яна не набыла сваё сённяшніе імя – Беларусь.

Асаблівасць этнакультурнага твару Лідчыны звязана з сусіданнем здаўна побач літоўцаў, беларусаў, палякаў, татар, яўрэяў.

Матэрыяльная і духоўная культура насельніцтва далёна гарагену, цесна звязанага з усім Неманіем, характарызуеца спалученнем беларускіх, балтікіх і польскіх рыс.

Тэртыяльна-адміністрацыйнае дзяленне Беларусі мянялася ў розныя часы. У 19 – пач. 20 стст. Ліда была цэнтрам павета спачатку Гродзенскай, а з 1842 г. – Віленскай губерні. На Лідскага павету адносіўся і маёнтак Нача, дзе нарадзіўся і ўсё жыў пражкую вялікі аматар гісторыі роднага краю, археолаг, этнограф Вандалін Шукевіч (1852–1919). Свае археалагічныя і этнографічныя доследы ён праводзіў пераважна ў Лідскім павеце.

Менавіта ў ваколіцах Ліды Шукевіч пачуў народныя паданні, легенды, прыкметы, якія потым апублікаваў у часопісах „Wisla“, і „Kwartalnik Litewski“. Дзве вялікія цікавыя працы Вандаліна Шукевіча даднеслі да нас сотні запісаў помнікаў духоўнай народнай творчасці. Так, у артыкуле „Народныя вераванні і абраады (забабоны, прымхі, прадказанні і інш.), сабраныя ў Віленскай губ.“ змешчана 432 запісы.<sup>1</sup> Гэты збор дапаўненіца тэкстамі 15 легенд, паданняў, чарадзейных апавяданняў і 159 вераванняў, прымхаў у артыкуле „Некаторыя вераванні, прымхі і забабоны нашага люду, легенды і паданні“<sup>2</sup>.

Паданні і легенды, сабраныя на Лідчыне, змяшчаюць успаміны пра каралеву Бону, пра ваенныя дзеянні з татарамі, шведамі, французамі і інш. Некалькі легенд і частка вераванняў, якія надрукаваў Шукевіч, былі запісаны яго дачкой Вандай Парбут, вялікай аматаркай фальклору. Заўчастная смерть гэтай таленавітай жанчыны пазбавіла нас многіх цікавых знаходак.

Наколькі разнастайныя па зместу вераванні, апублікаваныя Шукевічам, можна меркаваць ужо па групах, вылучаных самім аўтарам: 1/ спосабы хутчайшага замужжа (жанішбы); 2/ паводзіны ў замусце, адносіны да цяжарнасці, да немаўлят; 3/ сакрэты забесгічэння поспеху ў жыцці і гаспадарцы, спосабы барацьбы са шкодцамі; 4/ спосабы шкодзіць іншым і розныя заклінанні; 5/ варажба: прадказанні; 6/ лячэнні і замовы.

Падчас аналізу народных вераванняў, ўяўленняў Шукевіч прыходзіць да высновы, што трывалая вера ў таямнічыя, звышнатуральныя сілы захоўваецца ў народзе, дзякуючы яго глыбокай рэлігійнасці. Даследчык адзначае, што забабоны часам даходзяць да абсурду. Перажыткі ў свядомасці народа, паводле Шукевіча, былі настолькі трывалымі, што калі б не юрыдычныя нормы і не страх пакарання з боку дзяржаўных улад, то простыя людзі карысталіся б у жыцці звычаевым сярэдневяковым правам дзеля расправы з „чараўнікамі“, людзьмі, якія могуць „сурочыць“. Вандалін Шукевіч падкрэсліваў, што ў народзе створалі цэлы кодакс паводзін, пры датны на ўсе выпадкі жыцця, які складаецца з розных перысцярог, абмежаванняў, забарон і г. д.

Значную цікавасць ўяўляе і артыкул Вандаліна Шукевіча „Старжытныя лекавыя сродкі”, прысвечаны народнай медыцыне.<sup>3</sup> У аснову яго ляглі матэрыялы, атрыманыя даследчыкам ад свайго дзеда Мацея Карабэўскага. Згодна запісу, зробленаму самім дзедам, усе прыведзеныя спосабы лячэння адносяцца да 18 ст. Вандалін Шукевіч зрабіў агульны аналіз далінных матэрыялаў і вылучыў сярод спосабаў лячэння, па-першае, тыя, якія заключаліся ў выкаранні пэўных дзеянняў, а, па-другое, тыя, якія былі звязаны з выкарыстаннем рэчавых сродкаў расліннага і жывёльнага паходжання. Да першай групы ён ставіўся вельмі скептычна, затое лічыў, што веданне прыродных лекаў можа быць вельмі карысна. Менавіта таму даследчык і звяртае ўвагу на апошнія. У артыкуле згадваюцца 32 спосабы лячэння з дапамогай сродкаў расліннага і жывёльнага паходжання, прыводзяцца рэцепты выкарыстання жывёльнага тлушчу, сала, мяса, асобных органаў жывёл, малака. Усе гэтыя рэчывы браліся ў свіней, мядведзяў, зуброў, зайцоў, вожыкаў і іншых хатніх і лясных жывёл. Розныя захворванні лячыліся рознымі метадамі, нават калі выкарыстоўвалі адны і тыя ж сродкі (тлушч, малако і інш.).

Жыццё простага чалавека заўсёды цікавіла Вандаліна Шукевіча. Ён спачуваў „страшэннай галечы „беларускага і літоўскага сялянства, яго бытавым цяжкасцям, спрадвечнай матэрыяльнай нястачы, адсутнасці магчымасцей вучыцца на роднай мове. Вучоны імкнуўся прыцягнуць увагу грамадскасці да цяжкага становішча простага чалавека. Дзеля гэтага ён, у прыватнасці, неаднойчы выступаў з артыкуламі ў Віленскай газеце „Кітег Litewski“. Вось адно з апісанняў беларускай вёскі на Лідчыне, зменшанае ў згаданай газеце ў артыкуле „Статыстыка і рэчаіснасць“ (1908 г.): ніzkія, убогія, цьмянныя хаткі з глінабітнымі печамі, якія нярэдка былі без коміна, самая простая ежа ў іх гаспадароў (бульба, улетку розная зеляніна), хранічнае малазямелле.

Тэртыярыяльная блізасць Лідчыны да Польшчы, традыцыйны інтарэс польскай інтэлігенцыі да Панёманскага рэгіёну абумовілі з'яўленне ў к. 19-пач. 20 ст. шматлікіх публікаций па гісторыі, этнографії, фальклору Ліды і яе ваколіц у такіх польскамоўных часопісах, як „Wisła“, „Ziemia“, „Ziemia Nasza“, / „Ziemia Lidzka“/. Дазволім сабе спыніцца на некаторых артыкулах этнографічнага характару, надрукаваных у свой час у названных часопісах.

Несумненнную цікавасць выклікае матэрыял Ежы Іваноўскага, прысвечаны беларускаму народнаму тэатру, батлейцы, „Батлейкі ў Лідскім павеце Віленскай губерні“ (1901 г.)<sup>4</sup>. Батлейка вядома на Беларусі з 16 ст. Назва тэатру паходзіць ад польскай назвы г. Віфлема, месца нараджэння Хрыста, Бетлеем.

Ежы Іваноўскі адзначаў, што батлейка здаўна вядома ў Лідскім

павеше і сумежных землях. На Каляды, на Новы год моладзь абыходзіць вёскі і двары з лялечным тэатрам, збіраючы напрыканцы ахвяраванні гледачоў. Змест тэатральнай дзеі рэлігійны, з устаўкамі сцэн народнага жыцця. Аўтар артыкула „Батлейкі ў Лідскім павеце Віленскай губерні” прысутнічаў на паказе драмы „Цар Ірад”. Ладзенская батлейка адносілася да ліку так званых „жывых батлеек”, у якіх ігралі людзі.

Ежы Іваноўскі даў падрабязнае апісанне ўсіх неабходных для прадстаўлення прыстасаванняў і змест актаў драмы. Для арганізацыі батлейкі звычайна выбіралася вялікая хата, пасярод якой ставілі стол і крэсла (трон цара Ірада). Акцёры-батлеечнікі апраналі касцюмы „анёла”, „салдата”, „пастараў”, „пілігрыма”, „д'ябла”, „караля Ірада”. Трупа налічвала 12-15 чалавек. Усе акцёры гаварылі „па-мазурску”. У пачатку прадстаўлення „анёл” ставіў на стол „шопку” – скрынку ў выглядзе хаткі, аклееную паперай, з выявамі Ісуса Хрыста, Святога Іосіфа, Божай Маці. Ён запальваў свято ў гэтай хатцы, гаварыў „Няхай будзе ўсхвалены Ісус Христос!”, і пачыналася п'еса.

Батлейку заўсёды суправаджалі песні. Співаў хор з 3-5 мясцовых галасоў. У п'есе было шмат гумару. Батлеечнікі мелі нязменны поспех. Яны ўносілі ажыўленне ў аднастайнае вясковае жыццё. Але ў пач. 20 ст. гэты цікавы від народнай творчасці пачаў знікаць.

Усе этнографічныя публікацыі, якія мы разглядалі вышэй, выходзілі ці то ў Вільні, ці то ў Варшаве. Зараз жа звернемся да часопіса, які не толькі змяшчаў матэрыялы па Лідчыне, але і рабіўся ў Лідзе. Мы маем на ўвазе рэгіянальна-краязнаўчы месяцнік „*Ziemia Lidzka*.. Ён выходзіў у 1935 – 1939 гг. Грошы на выданне часткова даваў фонд народнай культуры Пілсудскага. „*Ziemia Lidzka*.. друкавалася адначасова і пад назвай „*Ziemia Nasza*.. (магчыма, на Лідчыне распаўсюджваўся часопіс „Земя Наша”, а за яе межамі – „Земя Лідска”). За гады свайго існавання ў часопісе было апублікавана шмат каштоўных краязнаўчых матэрыялаў. Алін з такіх – артыкул Адама Хоміча „Навагрудская вёска і яе багацце.”. Прыгледзім, што ў 1921-39 гг. Ліда з'яўлялася цэнтрам павета Навагрудскага ваяводства, у які яшчэ ўваходзілі Баранавічы і Слонім. Адам Хоміч даў апісанне тыповай вёскі на Навагрудчыне, якое сведчыць пра трывалае захаванне яшчэ ў канцы 30-х гг. традыцыйной беларускай культуры.

Вясковая хата была звычайнай аднакамернай, гэта значыць, яна складалася з аднаго пакоя. У хате знаходзілася вялікая печ, ложак, на якім адначасова спала некалькі чалавек, стол, лавы, вялікі куфар для адзення і рознае гаспадарчае начынне. Замест падлогі – убітая гліна. При кожнай хате паблізу знаходзіліся гаспадарчыя пабудовы: хлеў (звычайна насупрань хаты), стадола (авін, рыга),

азярод, які ўяўляю два слупы з жэрдкамі паміж імі для снапоў або сена. Амбар для захоўвання збожжа мелі толькі багацейшыя сяляне.

Асноўнай ежай людзей краю з'яўлялася бульба і хлеб. Разам з імі ўжывалі свіное сала, малако. У час посту, калі забаранялася ўсё скаромнае (мяса, сала), харчаваліся кіслымі гуркамі, капустай, алеем. З муки выраблялі квас – „саладуху”. Любімай стравай сялян Навагрудчыны Адам Хоміч лічыў „мачанне”, прыгатаванае з яек, муки, малака на сале. Елі мачанне з блінамі або бульбай.

Адзенне сялян нават напрыканцы 30-х гг. было галоўным чынам з самаробнага палатна (з лёну) і сукна (з воўны). Самым распаўсюджаным абуткам заставаліся плеценныя лапі і злыка, якія прымацоўвалі да ногі шнурком.

Артыкул Адама Хоміча быў прысвечаны матэрнільнай культуры беларусаў. Але значна болей „Земя Лідска” друкавала цікавыя звесткі па духоўнай культуре. Вясельны абраў, які бытаваў на Лідчыне, апісаў Міхал Шумялевіч у артыкуле „Вяселле”.<sup>6</sup> Аўтар дэталёва разгледзеў падрыхтоўку да вяселля ў хане маладога. Непасрэдна да застолля пачыналі рыхтаваша недзе да тыдзеня. Для прыбірання хаты запрашаліся дзяўчата гэтай вёскі. Сваю працу яны суправаджалі песнямі, накітальт:

Нара, маші, жыта жані, колас нахіліўся,  
Нара сына жаніці, бо развалачыўся.  
Сядзіль голуб на дубочку, галубка на вішні,  
Скажы, скажы, мой сыночку, хто табе наймілышы?

Калі хата жаніха прыводзілася ў парадак, дзяўчата частавалі „палудзеннікам”, які складаўся з 2–3-х місак забеленага крушніку, альбо грэцкай капы з маслам. Над вечар гэтага ж дня ў хане маладога збираліся дзяўчата і хлопцы і ладзілі апошніе халасніцкіе застолле, якое суправаджалася песнямі і танцамі. М. Шумялевіч зрабіў цікавыя запісы вясельных песень Лідчыны ў 1933–1937 гг.

Да песеннай народнай творчасці неаднойчы звярталіся аўтары часопіса „Земя Лідска”. Запісы жніўных песень знаходзім у артыкуле Уладзіміра Урбановіча „Жніўныя песні”.<sup>7</sup> Жніво, як вядома, заўсёды было алным з найважнейшых перыяду земляробчай працы. Таму яго пачатак і заканчэнне лічыліся святам, суправаджаліся абрацамі і песнямі. Працяглыя, меладычныя песні жніўнага сезону пастызвалі працу жанчыны ў полі, яе асабістасць жыцця. У. Урбановіч зрабіў пяць запісаў жніўных песень.

Трэба адзначыць, што поўны агляд этнографічных матэрываў, якія былі надрукаваны ў часопісе „Земя Лідска”, мы пакуль не маем магчымасці. Гэты краязнаўчы месячнік, на жаль, у бібліятэках Беларусі амаль не захаваўся. Нам удалося натрапіць толькі на асобныя яго нумары за 1938–1939 гг. Напрыканцы хочаща алзна-

чынъ, што этнографічна спадчына даследчыкаў Лідчыны далёка не вычэрпваеца прааналізаванымі матэрыяламі.

<sup>1</sup> Szukiewicz W. Wierzenia i praktyki ludowe (zabobony, przesady, wroby i t.d.), zebrane w guberni Wilenskiej // Wisla, 1903, T. XVII, Str. 265-280, 432-444.

<sup>2</sup> Szukiewicz W. Niektore wierzenia, przesady i zabobony ludu naszego, legende i padania // Kwartalnik Litewski, 1910, T. II, Str. 85-102; T. IV, Str. 111-124.

<sup>3</sup> Szukiewicz W. Dawne strodke lecznicze // Kwartalnik Litewski, 1911, T. V, Str. 123-128.

<sup>4</sup> Jerzy Iwanowski. Betlejki w powiecie Lidzkim, guberni Wilenskiej // Wisla, 1901, T. XIX, Str. 401-411.

<sup>5</sup> Adam Chomicz. Wies nowoqrodzka i jej bozactwo // Ziemia Lidzka, 1939, N 1, Str. 19-23.

<sup>6</sup> Michał Szymielewicz. Wesele // Ziemia Nasza, 1939, N 2, Str. 41-45.

<sup>7</sup> Michał Szymielewicz. Wesele, Str. 43.

<sup>8</sup> Włodzimierz Urbanowicz. Piesni ludowe // Ziemia Lidzka, 1939, N 7-8, Str. 206-208.

## Фальклор Лідчыны ў запісах Амеліі Даравінскай [БІРУТЫ]

Уладзімір Васілевіч  
г. Мінск

Жанчын, імёны якіх уписаны ў беларускую фалькларыстыку, няпімат. І сярод іх ёсь адно, што нібі чітка на небасхіле, прамільгнула і хутка згасла: Бірута. Над гэтым иссёданіям прыходзіла да чытача на працягу налоўгага сваіго жыцця Амелія Даравінская /Даравінска/. Нарадзілася яна ў вёсцы Ройсталі, што знаходзілася побач з тагачаснай Вільній, а з сёнейшай дауну злілася. Выходзівала і атрымлівала адукацию будучей збральніца народнай пазрі ў Варшаве, вырашыўшыся адкупіць пачала працаўца настаўніцу ў Лідскім павеце. З яўленне маладой адукацінай жанчыны ў правінціі несумненна магло толькі ўзмацніць яе жаданне глабей пазнання з наваколлем, з жыццём сялян, іх матэрыяльным і духоўным светам. Натправі Даравінскай пастаўши вілікія ў яе жаданне заніжаныя убачанія і пачутася ў народзе.

Адной з перных не публікаваных за подпісам „Бірута” стаў прыкметны этнографічны нарыс „Лажынка на Літве”, апублікаваны ў Краязнаўчым часопісе „Вісла” у 1886 р. Пралістэўлены матэрыял быў запісаны ў вёсцы Шаўры Лідскага павета, дзе настаўніца назірала за збралам уласнымі вачыма. Яна адзначыла, што час і харектар правядзення дажынак амаль аднолькавы ва ўсіх маёнтках правінцыі. Бірута паказала падзеі апошняга дні жніва, калі жнеі і касары,

скончыўшы на полі спрэзы, вяртаюца ў панскі двор, дзе на расстаяленах сталах іх ужо чакалі пачастункі. Па ходу аўтарка робіць заўвагі пра парадлікі, заведзеныи ў гэтай мясціне (напрыклад, што песні тут спявают толькі жанчынамі). Як на сапраўднае ўпрыгожэнне свята, указвае Бірута на жніўныя песні: „Мелодыя песні, паднягнутая некалькімі лісцятыкамі галасу за спявала, дадавала харастку незмужнаным, адто сваёй натуральнасцю кранальным сэрца словам”. У якасці ілюстрацыі прывіда песьню „Нажалі жыта аж да абсолюту”, на вялікі жаль, пераклаўшы яе на польскую мову, хоць і пацінуўшы выдзеленая курсивам некаторыя беларускія слова, якія стваралі прыкметы месцовага каларыту і захоўвалі ў песні рыфму.

Нажалі жыта на каласочку,  
Назнай нас, паня, па галасочку...

Бірута падрабязна расказала пра ўсе моманты урачыстасцяў на дажынках: як спявают пану і пані волічалынныя песні, як выдучая песьельніца здыме з галавы зялёністы вінок, сплещены са збожжя і вінілую ім панна, цалуючы яму руку і прымаючы фланелен хлеб-соль з грэшыма, як пасля вясёлага пачастунку пачынаюцца вясёлыя танцы. У атрымы правядзення абраду прысутнічала, аднак, не столькі адчуванне і разуменне народнай души, колыкі крыху сэнтыментальная замілаванасць паненкі сялянскімі святам, песнями простых людзей: „Песьня гэтая, якія пачынаюцца на полі, пры пегатропкай халзе з сярпамі, і заканчваюцца пасля заходу сонца перад ліваром, пакінула пранікнонае, прыемнае ўражанне”.

Неўзабаве Бірута апублікавала ў „Вісле” некалькі наданіні. Адно з іх – „Сосны ў Підзе” – расказвае пра дзве сасны, якія выраслі на месцы забойства дзесяці францішканцаў, што з'явіліся ў гэты край, калі тут яшчэ панавала язичніцтва, каб пасвятіць людзей у хрысціянскую веру. Наданне гаворыць, што са зламаных галін пяча кроў, і таму ніхто не атважыцца падняць сякеры на дрэвы, узроўшы над магілаю пакутнікаў.

Пасылаючы падборку паданіяў, Бірута пісала рэдактару „Віслы” Яну Карловічу: „...Прыемна мне будзе бачыць матэрыялы надрукаванымі, тым больш, што пра маю раліму Літву так мала польскія часопісы пішуть, нібыта яна зусім не існуе!” Гэтыя творы, на вялікі жаль, аказаліся апошнімі, якія Бірута магла набачыць у друку. У 1893 г. чесоніс паведаміў пра яе заўчастную смерць: „Здольная і вельмі заслужаная ў айчынным народазнаўстве панна Амелія Наравінская, вядомая чытачам „Віслы” пад прыдуманым іменем Біруты, народжаная ў 1863 г... літаратарка і настаўніца, памерла ал-

хваробы сэрга 27 ліпеня г.г. у Варшаве, пахавана на Павонзках. Насля яе засталося багата рукапісаў і сярод іх „Апісанне Лідскага павету”. Няхай зямля ёй будзе такая лёгкая, як страта яе нам і сям'і – цяжкая!”

Пакінутаю Бірутаю ў рукапісах мела значнасць не меншую, чым тое, што пры яе жыцці паспела пабачыць свет, іначай наўрад ші салідны часопіс ацаніў бы так высока яе краязнаўчую дзейнасць. Толькі праз год пасля смерті Біруты часопіс „Збюр вядомасці до антрополёгіі краёвай” змясціў паводле яе рукапісаў падборку „Беларускія песні з Лідскага павета”, куды ўвайшло 25 тэкстаў. Усе песні пазаабрадавыя, у асноўным, сямейна-бытавыя, любоўныя, рэкламкія. Амаль ля кожнага тэксту ўказана месца запісу: вёска Красна, Лазяны, Кемейшы, С'ядзеймы. Звесткі пра выкананіцаў у публіканы адсутнічаюць за выключеннем заувагі збіральніцы да рэкламкай песні „Стаяла каліна, стоячы завяла”. У аснове сюжэта – развітанне з роднымі і суседзямі хлопца, якога забіраюць у салдаты „праз красну дзявіцу”. Бірута, відаць, сама адчула пры запісванні нейкую незразумеласць у змесце і паграсіла выкананіцу даць тлумачэнні: „Лыктуючы мне гэтую песню, русінка ладала, што яна спяваецца на падставе фактаў, якія парой злараліся ў час прыгону. У войска лаўней у нас выбіралі галоўным чынам са сваіх вёсак толькі тых хлопцаў, што вызначаліся благімі харектарамі і паводзінамі... Бывала часам і так, што хтось і, маючы злосць на маладога хлопца, наўмысна пралстаўляў яго ў такім святле у двары, а аканом, падахвочаны хабарам, выдаваў яго у рукі паліцыі, і тых, хто фарміраваў палкі, і абвінавачаны мусіў існі ў войска. Такім вось чынам карысталіся помстаю, зларалася, дзяўчата, прымаючы на сябе ролю даносчылі”. З іншых салдашкіх песен, сустракаючыхся такія, як „Скора восені дажджом, мы ў Расію жыць пайдзім”, „Ізяўчына жаўнераньку любіла”, „Не дай Божа смерті ў чужом краю ўмерці”. У апошній перадаеніі змрочная карына смерті салдата на чужой староніне і яго апошняя просьба да штака: „Орле мой, орле, ты сіненькі бране, нясі май маті косці нахаваці...”

Разнастайнасцю вызначаючыя лірычныя і сямейныя песні. Тут і скарга жанчыны на жыцце ў свякрушынай хаце, успаміны пра матыну ласку. Тут і узаемныя кіпіны хлопцаў і дзяўчат. Жартоўныя матывы чуючыя ў песнях „Белавала нападлзя сваёю бядою”, „У гародзе на ўзгорках зялёна бацвінка”. Чысціня кахання апяваючыя ў песнях „Ой пайду я каля луга”, „Нал калінаю, пад зялёнаю”. Тэмуняўдала гэта замужжа раскрывае песня „Не стой, міла, над вадою”.

Не размінулася ў сваіх збіральніцкай дзейнасці Бірута і з новымі сацыяльнымі матывамі, што праніклі ў фальклор. Адна з песен перадае мяжкія ўмовы працы на будаўніцтве чыгункі. Занесена ў беларускую вёску песня была хутчай за ўсё кімські з рабочых-ады-

холнікаў. Штурпастель гэкста сведчыць пра нялаўніе яе паходжанне.

Нізка песень з пасмяротнай публікацыі пры ўсёй сваёй нешматлікасці выглядае лосыць разнастайна. Нягледзячы на адсутнасць сёння дадатковых матэрыялаў, можна меркаваць, што гэтая публікацыя – відаць, не адзінае, што было ў песенным рэперве збіральніцы. Наўрад ці не трапляліся ёй у часе даследавання Лідскага павета песні календарныя і сямейна-абрадавыя, а таксама і казкі. Напэўна, іншыя матэрыялы адкладваліся асобна, для самастойных публікаций.

Лёс рукапісаў, пакінутых Бірутаю, склаўся неаднолькава, часам нават драматычна. Несумненна, самай значнай яе працай была манаграфія „Апісанне (Народ) Лідскага павета”. У мясцінах, добра вядомых даследчыны, напэўна ж, было знайдзена ёю багата матэрыялаў для грунтоўнай навуковай працы, у якой яна падагуліла ўвесь вопыт сваіх назіранняў. Шкада, што да гэтага часу рукапіс манаграфіі не адшуканы. І толькі па пісьмах Біруты мы можам цяпер уяўляць пра яго каштоўнасць. За год да сваёй смерці Амелія Даравінская пісала Яну Карловічу: „...І япер апрацавала этнографічны нарыс „Народ Лідскага павета”, але не ведаю, ці будзе ў гэтай форме прыняты ў „Віслу”, іш че „Бібліятэку” (Ладатак да часопіса, які выходзіў асобнымі кнігамі – Ул. В.) Насылаю... толькі яго палову, з якой лёгка мець уяўленне пра нарыс у цэлым... Другую частку гэтага нарыса, якая ахоплівае паданні, загадкі, прыказкі і г. д. маю гатовую, але да тых часоў не буду яе перапісваць, пакуль не даведаюся, іш прыдасна на што. Як толькі шаноўны Пан праінфармуе мяне ў гэтым пытанні, у выпадку патрэбы заканчэння гэтай працы, у хуткім часе перапішу і прышлю...”

Карловіч азнаёміўся з рукапісам Біруты яшчэ пры яе жыцці, з задавальненнем адзначыўшы яе творчы рост. У адказ на яго водгук Даравінская пісала: „Невыказаную прыемнасць зрабіла мне добра-зычлівая... ашэнка маёй працы і шчырыя слова тіста Пана. Присылаючи заканчэнне „Народа Лідскага павета”, са спакойнымі думкамі буду чакаць часу, калі шаноўны Пан знайдзе магчымым гэта надрукаваць. Звыш першапачатковага плану дадала назвы мясцовасцяў і са шматлікага збору некалькі дзесяткаў народных паэтычных твораў. Баюся толькі, іш між гэтымі астатнімі не знайдзеца чагосьці, што б ужо некалі, недзе было надрукавана. Якія маю сумнені адносна „Чорнага колеру” і „За Нёман”. З-за іх цудоўнай мелодыі (якую можа хтось іншы падасць, бо я не спрабавала пісаць ноты), не магла не спакусіцца, каб не змяніць іх...”

Пра вартасць неадшуканага рукапісу можна меркаваць таксама і па тым, што славуты вучонны Ян Карловіч меў сур'ёзны намер

выдаць яго асобна ў „Бібліятэхі” „Віслы”, дзе друкаваліся найболей значныя па зместу і аб'ёму даследаванні і зборы. Зрятумела, такая пратапона рэдактара з гонарам бытала б прынята кожным аўтарам. Імпанаўала яна і Біруне: „На пытанне, што згаджуся я, каб „Народ

Лідскага павета” пабачыў свет як том „Бібліятэкі „Віслы”, спяшаюся запоўніць Шана, што мне вельмі прыемна будзе бачыць сваю працу ў такой форме выдання... Што датычыцца цэнзуры – змагаша з ёю было б справаю беспаспяховаю, нягледзячы на тое, што кожны з апісаных фактаў я магла б у выпадку патрабы растлумачыць. Яшчэ больш лакалдна – застаеша нам толькі пакорліва падпаралкоўваница ёй”.

За тры месяцы да смерці Бірута паводле ўказання ў Карловіча актыўна працавала над уласканаленнем свайг галоўнай працы – з асаблівай паўнотою гэта выяўленіца ў яе апошніх лістах да Карловіча: „Шаноўны Пане рэдактар! „Народ Лідскага павету” не можа быць так хутка выпраўлены, таму што асоба, якую я прасіла дапамагчы ў пошуках правінцыяналізмаў, абязнала іх толькі на наступныя тыдзень... Беларускія тэксты, якія падаюцца – перакладаю. Большую частку песенъ выкроўліваю, паколькі ў перакладзе шмат трацілі ў форме. Праніцыяналізмы, за выключэннем пары толькі выразаў, не ідуць ад наведання, я іх сама пяпер падкроўліваю, але... мая віна, што раней гэтага не зрабіла... Суровы прыгавор з вуснаў Пани за выкаванне супраць цэнзуры вельмі закрануў мяне, але прыняла яго пакорліва, як пакаранне за маю непрактичнасць на літаратурнай ніве...”

Але жаданне Яна Карловіча выдаць „Народ Лідскага павета” асобна – не згубіўся. У перапісцы Карловіча маюцца звесткі, звязаныя з перашкодаю гэтага памеру: „Цэнзури канфіскавала ў мяне рукапіс кс. Пляшчынскага і Біруты „Народ Лідскага павета”. Першы чэцірнадцаты пару тыдняў, каб перапісаць: што датычыць другога, то падаў працягненне ў Нейкірбург. Гэта меліся быць тамы 1X і X „Бібліятэкі „Віслы”... Так прараз ускосныя звесткі праглядаюцца абрывы асноўнай працы жыцця Біруты. Ізвесція шукаль рукапіс „Народ Лідскага павета”? Верагодней за ўсё ў Санкт-Нейкірбурзе, куды ў свой час запатрабавала яго нарская цэнзура. Але не выключана, што нейкімі піляхамі неапублікованы нарыс завандраваў у варшаўскія і кракаўскія архівы.

Невялікая творчая спадчына Амеліі Даравінскай – Біруты, якая за алмеранае лёсам кароткае жыццё не писпела да канца выявіць свае навуковыя здольнасці, не забылася з бегам часу. Без тых публікаций, якія яна прысвяціла блізкай ёй Лідчыне, сёня беларуская фалькларыстыка і этнографія выглядалі б хай сабе трошкі, але бяднейшымі.

### III. АРХЕАЛОГІЯ ЛІДЧЫНЫ

(Прысвячаецца памяці Міхася Ткачова)

#### Першыя людзі на Лідчыне

М. М. Чарняўскі  
г. Мінск

Археалагічныя работы на Лідчыне засведчылі, што чалавек упершыню тут з'явіўся каля 10 тысячагодзяў назад. Гэта адбылося ў самым канцы ледавіковай эпохі, калі тэрыторыя Беларусі стала спрыяльнай для існавання не толькі жывёл, але і людзей.

Найболыш выразныя рэшткі паселішчаў-стаянак першых мясцовых жыхароў захаваліся на ўчастках высокай наднёманскай тэррасы паміж вёскай Іўрносы і вусцем ракі Гаўя, на мысе пры ўпадзенні ў Нёман Цэйтвы, а таксама паміж Беліцай і Зблянамі. Тысячы апрацаваных крамянью, што сустракаюцца на туттых пясках, указваюць на працяглую заселенасць берагоў каля нёманскіх брадоў, дзе было асабліва зручна паляваць на дзічыну. Сёння пяскі засаджаны хвойнікам, апалая ігліца прыхавала сляды колішній жыццядзейнасці.

Чарнажыхары адносіліся да так названай даследчыкамі-археолагамі свідэрскай культуры. Яе носьбіты ў самым канцы старажытнай камённага (палеаліту) і ў пачатку сярэднекамённага (мезаліту) вякоў засялілі пераважна тэрыторыю Польшчы і Беларусі. На Верхніе Панямонне свідэрцы маглі трапіць двумя шляхамі – ад Прыпяці праз Навагрудскую ўзвышшу, або з заходу па ўзбярэжжы Нёмана. Находнікі выраблялі прылады працы з крэменю і костак, жылі ў буданападобных хацінах, апраналіся ў скураную вопратку. Асноўным іх заняткам было лучнае паляванне пераважна на паўночных аленяў, незлічоныя статкі якіх панавалі тым часам на раўнінах Беларусі. Важнае дапаможнае значэнне таксама мелі рыбалоўства і збіральніцтва.

Каля 9 – 8 тысячагодзяў назад назіраўся заніпад свідэрскай культуры. Значная частка яе носьбітаў адышла на паўночны ўсход

асвойнайца разлеглыя прасторы Прыбалтыкі. У гэты ж час на Нанямонні з'яўляецца новае насельніцтва, культуру якога называють яніславіцкай. Характэрным стала выкарыстанне дробных крамянёвых вырабаў, з якіх рабіліся лёзы нажоў, вастры коп'яў, стралаў, гарпunoў. Клімат на Беларусі значна пасярэдзіне. Стады багатым і разнастайным жывёльнны і раслінны свет. Акрамя традыцыйнага палівання асабліва распаўсюдзілася рыбалоўства, у тым ліку і з дапамогай чоўнаў, а таксама збіральніцтва. Гэтыя заняткі ёсць асноўныя запасы спажывання, што вяло да росту колькасці насельніцтва. У мезаліце былі заселены не толькі берагі Нёмана, пачалося паступовае пранікненне і на яго прытокі. Так, стаянкі гэтага часу існавалі на Ізітве каля Ганчираў, Ларжоў.

Найболыш значнае паселішча яніславіцкай культуры выяўлена на высокім нёманскім поплаве ніжэй вусця Залатой Рэчкі, паўднёва-заходней Беліцы. Тут на раскопанай археолагамі плошчы больш як на паўтысячы квадратных метраў былі знайдзены рэшткі агнішчаў, а вакол іх – разнастайныя крамянёвыя прылады працы і паліаўнічая зброя. Сярод іх – доўгія трохкутныя наканечнікі стралаў, скрабкі для апрачуўкі скураў, нажы, разныя для костак, працілкі і пракруткі, скоблі, прымітывныя сякеры.

Больш як 5 тысячагодзіннікі назад першыя бытнае жыхарства Лідчыны ўступіла ў новую эпоху – новы каменны век (неаліт). Важнейшая асаблівасць неаліту – вынаходніцтва глінянага посуду для гатавання ежы, зараджэнне земляробства і жыўёлагадоўлі.

Калі позненепалітычных паселішчаў на Лідчыне вядома пакуль што не больш трох, мезалітычных – да дзесятка, то ў неаліце берагі Нёмана і нізоўі Ізітвы і Гаўя былі асвоены спрэс. У асабліва зручных месцах сустракаліся штрых скапленні стаянак. Так, толькі на берагах Нёмана каля Беліцы іх вядома каля дзесяці. Шмат такіх помнікаў у наваколлі Бярозаўкі, Нескаўшчыны, Моневіч, на Ізітве паміж Ларжамі і вусцем. Пры раскопках неалітычных стаянак асаблівую ўвагу звиртаюць на сябе абломкі ляпініх вастрадонных гарышкоў, аздобленых насечкамі, наколамі, албіткамі грэбня. Падобная кераміка сустракаецца на ўсім Беларускім Нанямонні. Гэта дало падставу выдзеліць у заходній Беларусі асобную нёманскую неалітычную культуру, плямены якой засялялі таксама паўднёвую Літву, паўночна-усходнюю Беларусь і часткова паўночна-захаднюю Украіну.

Пашырэнне земляробства вымагала высечкі лясоў. Для гэтай мэты пачалі вырабляць больш сякеры, для чаго выкарыстоўваўся высокаякасны крэмень, які здабывалі на радовішчах Крайды, а апрацуўвалі на адмысловых майстэрнях. Адна такая буйная майстэрня знайдзена паўночнай Ларжоў на краі поплаўнага пясчанага павышэння, побач з неалітычным паселішчам. Крамянёвую сырэвіну прыносілі сюды з недалёкага радовішча ў правабярэжжы Ізітвы.

На мяжы 3-га і 2-га тысячагоддзяў да н. э. на Лідчыне пачынаецца бронзавы век. Аднак з-за адсутнасці ў Беларусі металаў для ўласнай бронзвытворчасці, і ў новую эпоху на нашай тэрыторыі працягвалі дамінаваць каменныя (крамянёвыя) вырабы. Асабліва харктэрнымі сталі каменныя сякеры з зашліфаванымі паверхнямі і прасвідраванымі алтулінамі для рукаятак. Такія заходкі захоўваюцца ў некаторых школьніх краязнаўчых музеях, а таксама ў музей расніным. У бронзавым веку пачалі вырабляць і каменныя арнаментаваныя булавы, якія былі сімваламі племяннай улады.

Эпоха першага металу на Лідчыне, як і на ўсёй Беларусі, распачалася з прапанкнення груп новага насельніцтва культуры шнуравой керамікі. Культура названа так па тыповаму пласкаодоннаму глінянаму посуду, арнаментаванаму албіткамі шнуро. Находнікі былі прадстаўнікамі ваяўнічых плямёнаў, чыя экспансія распаўсюдзілася на велізарныя прасторы Цэнтральнай і Усходняй Еўропы ад Рэйна да Сярэдняй Волгі. Праўда, на Панямонні шнуравікі былі адносна нематлікімі і не змаглі выцесніць абарыгенаў. Суіснаванне гэтых двух груп насельніцтва працягвалася доўгі час і прывяло да фармавання мясцовай культуры сярэднебронзавага часу. У познім бронзовым веку жыхары Лідчыны ўжо пачынаюць карыстацца посудам з заштыхаванай паверхняй. Гэта сведчыць пра тое, што прыкладна з пачатку 1-га тысячагоддзя да н. э. тут фармуецца культура штыхаванай керамікі, росквіт якой прыпадае на наступную эпоху – на жалезны век.

## Гістарычная тапаграфія горада Ліда

А. К. Краўцэвіч  
г. Мінск

Тапаграфічнае развіццё Ліды характерызуецца шэрагам арыгінальных рысаў. Ліда – другі па величыні горад Гродзеншчыны – абавязана ў сваім развіцці больш старажытныя традыцыйна значныя цэнтры, такія як Навагрудак, Слонім, Ваўкавыск.

Даволі незвычайнае тапаграфічнае размяшчэнне горада. Асноўны гістарычны раён займае невысокую пляцоўку паміж балотнымі рэчышчамі невялікіх рачулак Лідзеі і Каменкі, у той час як буйныя гарады ўзнікалі большай часткай на ўзвышашах. Незвычайна і наяўнасць такога фактара, паўплынаўшага на развіццё паселішча, як мураваны замак пачатку 14 ст.

Паглядзім жа, што вядома сучаснай науцы аб развіцці горада Ліда як матэрыяльнага аб'екта. Інфармацыя сабрана галоўным чынам праз археалагічныя раскопкі і вывучэнне картаграфічных

матэрыялаў 18 – 19 ст.ст. Буйныя археалагічныя даследаванні праводзіліся ў лідскім замку (раскапана каля 326,0 кв.м), на гарадскім пасадзе былі закладзены шурфы вакол рыначнай плошчы і ў наваколлі замка. Літар вывучаў матэрыялы геалагічнага буэрння, якія далі каштоўную інформацію па наяўнасці і магутнасці культурнага слою ў розных частках гістарычнага расна.

Ліда ўпершыню ўпамінаецца ў пісьмовых кропіцах паміж 1323 і 1328 гадамі.<sup>1</sup> Вядомы гісторык 19 ст. Т. Нарбут называў іншую дату – 1180 г. Цаныя археалагічных даследаванняў панізярджаюць больш познюю датыроўку – 14 ст. На тэрыторыі Ліды не знайдзены матэрыялы часоў Кіеўскай Русі. Самыя старажытныя знахолкі – фрагменты керамічнага посуду 14 ст. выяўлены на аллегласі каля 100 м на паўночны захад ад замка. Адсутнічакі рэльефныя прыкметы горада 12 – 13 ст. ст., узынша, рэшткі валоў, равоў і т. п.

Ліда адносіцца да паселішчаў, якія набылі памеры і статус горада ў познім сярэднявеччы, а менавіта ў 15 – 16 ст.ст.

Верагодна, штуршком да больш інтэнсіўнага развіцця паселішча стала пабудова ля зліця двух рэчак мураванага замка. Лідскі замак уваходзіў у абарончую сістamu, скіраваную супраць крыжакоў.<sup>2</sup> Ён збудаваны па ўзору ордэнскіх замкаў – кастэляў. Не выпадковым было размяшчэнне гэтага магутнага па тых часах абарончага збудавання ў месце забалочанай мясціне. Такое ж імкненне забяспечыць прыкрыццё замка забалочаным ручышчам мы назіраем і ў Крэве. М. А. Ткачоў высветліў, што паўночна-усходняя вежа Лідскага замка, збудаваная ў канцы 14 – пачатку 15 ст., гэта значыць пазней за паўднёва-заходнюю.<sup>3</sup> Кілавошна, у тых часах існаваў замаскіраваны праход перад балотам на поўдзень ад замка (магчыма, галь, скаваная над валом) – у паўднёвой сініне замка маеца невылікі праём. Відань, якраз праз іго ў 15-і г. ўцёк князь Ільмітрый Карыбут са сваімі воямі, пакінуўшы ворагам усё, што было ў замку.

Магчыма, да пабудовы замка на месцы Підзе існавала невылікае паселішча, аднак знойсні яго спіды – вельмі складаная зала-ча.

У познім сярэднявеччы ў Лідзе склалася тыповам для беларускіх гарадоў планіроўка. На аллегласі каля 650 – 700 м ад замка сфарміравалася гандлёвая плошча, да якой паднодзярьць тро галоўныя вуліцы: Замканская, Віленская, Каменская. Район вакол плошчы пачаў засяляцца, як сведчаць раскопкі, у 16-і ст.

Замак паступова страціў сваё ваенна-стратэгічнае значэнне. У ім адбываліся сеймікі, суды, захоўваліся архівы. Месца разбураны ў 1659 і 1702 г. ён, урэшце, быў закінуты.

У выніку шматекавой жыццядзейнасці у горадзе сфарміраваўся даволі значны культурны слой – да 2 м у замку і да 2,5 м на

пасадзе

На нашага часу захавалася аснова сядзібнівчай вулічнай планіроўкі, але амаль нічога не засталося ад старой мураванай забудовы. У пасляваенны часы будаўніцтва ў цэнтры праводзілася без уліку яго гістарычнага значэння. Замак аказаўся „зацінчутым” паміж высокімі будынкамі інтэрната і гатэля. Ужо не першы дзесятак гадоў вядзенца яго рэстаўрацыя, планавалася з сонечнім аднаўленчым помніка ў 1985 г., але і зараз канчат работам не відаць.

---

1. НЕРН. М., 1975, Т. 32, с. 41.

2. Краўніч А., Трусаў А. Археалагічнае вынужчынне Лідскага замка і горада Ліды. // З глыбіні пакоў. Мн., 1992, С. 83 – 96.

3. Ткачоў М., А. Замкі Беларусі. Мн., 1977, С. 29.

## **Аднаўленне Лідскага замка — помніка архітэктуры і гісторыі 14 стагоддзя**

У. М. Цаган  
г. Гродна

Час сёння такі, што адраджэнне беларускай нацыі ідзе і ідзе яно, перш за ўсе, намаганнямі высока снядомых людзей, з кошнім днём набывае больш пышрокое і масавае аблічча, сведчаннем ч. м. з'яўляючыся і гэтым чытайні.

Горад Ліда, як і многія другія гарады нашай краіны, мае багатую гістарычную спадчыну. Заснаваны ў далёкія часы, дакладна якія яшчэ належыць высветліць навукоўцам, мякучы ўдалае географічнае размяшчэнне, ён у розныя часы свайго існавання адыгрываў выключна важную ролю ў эканамічным, абарончым, культурным і других пакірунках грамадскага жыцця беларускай дзяржавы.

Пумошчы, што першым і самым моцным імпульсам у развіціі горада была пабудова нашым вялікім князем Гедымінам Лідскага замка, дата пачатку закладкі якога дакладна вядома пад годам 1323-м, і з гэтага часу горад Ліда і яго крэпасць уліліся ў агульную добру прадпманскую сістэму абарончых нузлоў такіх, як Крэва, Меднікі, Вільня, Трокі, Гародня, Навагрудак і іншыя, што становіча са дзеянічала нашырэнню і ўманаванню магутнасці Вялікага Княства.

Далейшы лёс горада і яго замка ў многім вынучаны, асветлены ў розных працах вучоных, асабліва ў працах гісторыка і археолага, вядомага грамадскага дзеяча, дэпутата Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь Трусава Алега Анатольевіча, які ў 80-гадах глыбока даследаваў гісторыю і замка і горада. Хачу яшчэ дадаць, што ў наш час пачатак у вывучэнні замка і горада залажны вядомы і паважаны вучоны, якога сёння няма ўжо. Ткачоў Міхась Аляксандравіч.

Горад Ліду я помню яшчэ з польскіх часоў. перад вайной, помню, якой разбуранай яна стала пасля выгнанні немцаў. І ўесь гэты час у цэнтры ўвагі былі руіны Лідскага замка, але у той час мала хто ведаў чаму засталіся толькі астаткі сцен.

На жаль, мы ў свой час гісторыю нашага краю вывучалі не па Ермаловічу, а той кароткі нарыс па гісторыі Беларусі Абелідарска-га мала што даваў і нават уводзіў у зман. У пачатку 1969 года мне пацасціла натрапіць на кнігу „Істория Литовского государства”, выданую прафесарам Віленскага ўніверсітэта Һраніцавым у 70-гадах мінулага стагоддзя, у якой у храналагічнай паслядоўнасці выкладзены ўсе перыяды жыцця нашага краю. Хаты сёння не зусім, што падаецца ў гэтай кнізе, можна пагадзіцца, аднак вельмі многае стала разумецца па-другому, інымім стаў погляд на нашу дзяржаўнасць, нашу нацыю, наш народ.

Калі сёння ідзе па горадзе Лідзе, глядзіш на яе забудову, добраўпарадкаваныя вуліцы, на тое як ужо вырысовалася крэпасць, здаецца, што так было і заўсёды, маладому чалавеку можа і не прыходзіць у галаву як было раней, як складаліся абставіны і колькі сіл было патрэбна каб усё гэта зрабіць.

Кожны пражыты дзень – гэта гісторыя, хаты і не напісаная. Тым больш гісторыя горада Ліды і яе замка пасляваенных гадоў – больш лаўняя, і, думаю, што жывы расказ пра яе можа лапоўніць дакументальная расправоўкі таго часу.

Што датычыць крэпасці, то недзе ў 1967 годзе рагоннем мясцовых улад яна была перадалена пад шэфскі нагляд булаўнічаму трэсту № 19 і там былі абсталяваны спартыўныя пляшоўкі, падведзена вада і некалькі зімаў наколькі дазваляла надвор'е там заліваўся каток. На працягу ўсяго гэтага часу са сцен паступова вываливаліся валуны, што стварала і нязручнасць і пагрозу для акружаючых.

У пачатку 70-га года была зроблена спроба некалькі ўмацаваць кладку сцен, для чаго даручана трэсту № 19 зрабіць замазку месіц, дзе быў найбольш пашкоджаны раствор кладкі. Работа была выканана, але многага яна не дала.

Стала відавочным, што такі аб'ект патрабуе іншага падыходу. Прыкладна тады пачала заралжацца ідэя аднаўлення замка ў tym

выглядзе, якім быў створаны нашымі працамі. Гэтыя ідэі мацаваліся тым, што суседзі нашы літоўцы поўным ходам вялі работы па аднаўленню Трокскага замка, рэстаўравалі Вільню, вяліся работы па кансервацыі замка ў Медніках.

Недзе ў 1973 годзе на адной з абласных сесій народных дэпутатаў было ўзнята пытанне аб аднаўленні Лідскага замка і зроблена абгрунтаванне гэтай патрэбы. Для прауды трэба сказаць, што была падтрымана тагачасным старшынёй аблвыканкама Рыгорам Фамічовым, які затым асабіста пры мне размаўляў з міністрам культуры рэспублікі. і справа зрушылася. Самае галоўнае – аб'ект уключыўся ў план, бо ў той час гэта быў рашаючы аргумент, без яго нельга было атрымаль гроши і матэрыйлы, выплаціць заработную плату. Пасля пачаліся перагаворы са спецыяльнымі навуковымі рэспубліканскімі рэстаўрацыйнымі майстэрнямі і іх канкрэтнымі выканаўцамі.

Як і любая сур'ёзная справа – трэба было пачынаць з агульнага і паступова вырашыць асобныя пытанні. З гэтай мэтай было прынята раешэнне зрабіць пошук па розных крыніцах гістарычных звестак, правесці археалагічныя даследаванні, каб выявіць магчымыя забудовы ўнутры двара і за межамі замка, зрабіць перш-на-перш кансервацыю рэштак сцен замка, скласці праект рэстаўрацыі, затым прыступіць да аднаўленчых работ.

Узначалілі гэту работу два чалавекі з рэстаўрацыйных майстэрняў: Трусаў Алесь Анатольевіч, які ажыццяўляў збор звестак і на працягу больш пяці гадоў вёў археалагічныя даследаванні, і Багласаў Сяргей Рыгоравіч, які зрабіў праект кансервацыі замка, а таксама даў архітэктурную рэстаўрацыю яго з канструктыўнымі рашэннямі ўсёй забудовы. Начынаючы з 1976 года ў замку пачаліся археалагічныя раскопкі. Кожны год летам з Белдзяржуніверсітата прыязджаў будаўнічы студэнцкі атрад з будучых гісторыкаў. Увесі клюпат па арганізацыі работ, самога атрада ляжаў, канешне, на Трусаве Алесу Анатольевічу. Выканкам гарсавета таксама не стаяў у баку: вырашаліся пытанні харчавання, жылля, быту, адпачынку і многае іншае.

Вялікую цікавасць праводзімія даследаванні і работы выклікалі ў гараджан і гасцей горада. Прама на вуліцы былі выстаўлены малюнкі будучага замка, каля якіх збіралася многа людзей, прыходзілі вучні школ, а самому Трусаву не раз даводзілася быць гідам на замковым двары. Спецыяльна была праведзена экспурсія для начальнікаў цехаў і кіраўнікоў адцехаў завода „Лідсельмаш” на чале з дырэктаром Кашынскім Міхаілам Аляксандравічам і яго намеснікам Іубенам Уладзімірам Міхайлавічам, пасля чаго завод дапамагаў на працягу ўсяго часу работ. Адначасова з раскопкамі пачаліся работы па кансервацыі рэшткаў муроў, а затым і аднаў-

ленчыя работы. І перш за ўсё закладваліся вуглы сцен, якія былі ўзарваны пад час вайны са шведамі. Для вядлення рэстаўрацыйных работ была створана брыгада з дванаццаці чалавек, а ўзначаліў яе майстар Мацейка Іосіф.

Як толькі былі складзены чарцяжы замка, выявіліся яго праціўні, стала відавочным, што ў забудове горада гэты аб'ект зонімадамінуючае становішча, таму ўзнікла патрэба добраупадкаваць наваколле. Дзякуючы міністэрству жыллева камунальнай гаспадаркі рэспублікі і яго міністру Бязлюдаву Артуру Іосіфавічу, у горадзе была створана праектная група ў складзе 10 чалавек па распрацоўцы праектаў добраупадкавання тэрыторый, каб не дапусціць непрадуманых рашэнняў. Вялікую работу па добраупадкаванню пачало праводзіць рамонтна-будаўнічае ўпраўленне горада, якое ў сваім складзе стварыла спецыяльны ўчастак для гэтых работ. Вялікія творчы ўклад уносіў тагачасны галоўны архітэктар горада Анатоль Сяргеевіч Пархута.

Неўзабаве ўсё гэта дало добры плен. У 1979 годзе на пасяджэнні Савета Міністраў БССР станоўча была ацэнена работа Лідскага гарвыканкама па добраупадкаванню горада і было рэкамендавана выкарыстаць гэты вопыт другім.

Вырашаць гэтыя пытанні станоўча немагчыма было без дапамогі прадпрыемстваў горада, будаўнікоў. Кожны ў меру сваіх магчымасцей садзейнічаў аднаўленню замка і яго тэрыторыі. Сёння, калі ідзеш з боку вуліцы Савецкай і набліжаешся да замка, вялікае ўражанне выклікае маштаб усёй забудовы: сцен і вежы, і між волі ўзнікае думка, што продкі нашы беларусы былі вялікімі майстрамі, маглі тварыць па ўсіх правілах архітэктурнага і будаўнічага мастацтва. Замак будавалі не людзі з далекага пі блізкага замежжа, а менавіта навакольнае насельніцтва прымала ўдзел у гэтым будаўніцтве, стварала шэлэўр свайго часу.

Крыху толькі крыўдна, што работа ідзе маруднавата. Што трэба зрабіць, каб паскорыць яе? На маю думку, неабходна перш за ўсё закончыць да канца работы па першай вежы. І, так і планавалася, зрабіць экспазіцыю і пачаць яе эксплуатацыю. Гэта выклічацікаласць людзей і пачне хоць якую даваць аллачу.

І яшчэ адна думка. Перша прычына заняпаду замка – гэта вайна Расіі са Швецыяй. Накладна вядома, што падчас гэтай вайны замак узарвалі шведы – яны разбурылі дзве вежы і два процілеглыя вуглы сцен двара. І адразу ж замак страціў сваё абарончае значэнне і прызначэнне для жылля. У той час Беларусь была ў складзе Расіі Паспалітай і нам было не да таго, каб заявіць прэтэнзіі і патрабаваць кампенсацыі. Пазней Беларусь апынулася ў складзе Расійскай імперыі і зноў жа некаму было клапаціца аб гэтым. Такое становішча цягнулася аж да апошняга часу. Нядаўна

лічжым зеканамічным становішчы і, думаю, яно яшчэ няскора палепышыца. Таму лічу, што ад імя нашай канферэнцыі трэба выказаць просьбу да грамадскасці Швейцаріі, а можа і да ўлад, няхай і яны ведаюць, што нарабілі іх далёкія продкі на чужой зямлі, ну і няхай хоць неяк прымуць узел у пакрыці тых страт, якія мы нясем не па сваёй віне. Думаю, што гэта будзе справядліва. Ну і няхай будзе прэцэдэнтам таго, што даўнасці ў вайны і злачынства не бывае.

На заканчэнне хачу выказаць спадзяванне, што ўсё-такі рэстаўрацыя замка будзе завершана ў бліжэйшы час, бо гэта гонар нашай нацыі, гэта той корань, сокі якога будуць доўга жывіць самасвядомасць нашага народа.

## Першая ўгодкі смерці Міхася Ткачова

31 кастрычніка – гадавіна смерці Міхася Ткачова – бліскучага гісторыка, прынтыпавага палітыка, таленавітага арганізатара, заснавальніка Беларускай сацыял-дэмакратычнай Грамады і яе першага старшыні.

У гэты дзень у Гародні адбылося адкрыццё мемарыяльнай дошкі на дому, дзе жнё Міхась Ткачоў, а 2 лістапада, у Дзень памінавання, быў адкрыты помнік на могіле гутага выдатнага чалавека.

Каб ушанаваць памяць Міхася Ткачова ў Гародні прыехала делегацыя Цэнтральнай Рады Беларускай сацыял-дэмакратычнай Грамады ў складзе А. Сідарэвіча, А. Кажэры, Т. Паліковай, а таксама навукоўцы з Мінска і Беласточчыны.

Мітынг з нагоды адкрыцця памятнай дошкі пачаўся хвілінай маўчання, пасля якой з чуловічным спевам выступіў хор гісторыка-культурнага клуба „Паходня“. Сімвалічна, што дошку ва ўшанаванне памяці выдатнага знаўцы беларускай мінуўшчыны асвяціў настаяцель самай старажытнай у Гародні святой Барысаглебскай царкви апостол Анатоль.

З пецільнымі словамі ўснамінаў аб прафесары Ткачове выступілі намеснік старшыні Гародзенскага гарвыканкама Аляксандр Мілінкеніч, вучань Міхася Ткачова, кандыдат гістарычных навук Генадзь Семянчук, літаратар з Беласточчыны Алесь Латышонак.

Міхась Ткачоў прыехаў у Гародню ў 1978 годзе, у гады работы ва Універсітэце ён пасяходаў і пленную навуковую і педагогічную працу з грамадскай і палітычнай дзейнасцю. Менавіта іго намаганнямі гародзенскі гісторыка-культурны клуб „Паходня“ праўбўся цэнтрам і ініцыятарам адроджэнскага руху.

Лб прынцягальны сіле, аб значэнні Ткачова-палітыка, Ткачова-грамадскага дзеяча для сучаснасці і будучыні Беларусі сказаў у свай прамове член Цэнтральнай Рады БСДГ Анатоль Сідарэніч.

З шэплымі, кранаочымі душу словамі пра Міхася Ткачова, сябры і паплечніка, выступіў Старшыня Народнага фронта Зянон Пазняк.

Вядучы мітынга, старшыня Гародзенскай філіі БСДГ Міхась Патрэба падсякаваў аўтару памятнай дошкі скульптару Уладзіміру Панцялесеву, архітэктуру Анатолю Кацюху, які аформіў месца, дзе ўстаноўлена дошка, а таксама фундатарам, якія зрабілі грашовы ўклад у яе выраб і ўстаноўку, у тым ліку беларусам, якія жывуць за мяжой – ролактару Нью-Йоркскай газеты Янку Запрудніку і сям'і прафесара Вітаута Кіпеля.

„Мы не спынім намаганні, – сказаў Міхась Патрэба, – каб дошка ва ўшанаванне памяці Ткачова з'явілася і на будынку ўніверсітэту”.

2 лістапада, на Дзяды, на Усходніх могілках адбыўся мітынг з нагоды адкрыцця помніка на магіле Міхася Ткачова.

На цырымоніі адкрыцця прысутнічалі: аўтар помніка скульптар Алесь Шатарнік, родныя і блізкія Міхася Ткачова, сябры БСДГ, вядомыя навукоўцы, культурныя, дзяржаўныя і палітычныя дзеячы, у тым ліку Народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў, Старшыня Народнага Фронту Зянон Пазняк і Старшыня Вярхоўнага Савета Станіслаў Шушкевіч.

Выступоўцы гаварылі аб тым, што Міхась Ткачоў быў найперш бліскучым гісторыкам, які па-новаму асвяціў старонкі беларускай мінуўшчыны, а ўжо потым палітыкам. Ён прыйшоў у палітыку таму, што добра ведаў – толькі праз яе вядуць шляхі да адраджэння Бацькаўшчыны, яе культуры і мовы.

М. Ткачоў хадеў бачыць Беларусь незалежнай дэмакратычнай прававой дзяржавай, у якой абаронены права і свабоды простага чалавека. Грамадская дзейнасць Ткачова была разнастайнай і шматграннай. Як палітык ён глыбока разумеў неабходнасць стабільнасці і грамадской згоды ў перыяд дзяржаўных і эканамічных рэформаў, неабходнасць паяднання ўсіх дэмакратычных сіл на грунце палітычнага, сацыяльнага і духоўнага адраджэння Беларусі.

Міхась Ткачоў застаўся ў нашай памяці не толькі сумленным, прынцыповым, памяркоўным палітыкам, які карыстаўся ўсеагульнай парагай, але і чалавекам вялікай душэўнай шчодрасці і абавязальнасці. Ён пайшоў ад нас у росквіце сваіх інтэлектуальных і духоўных магчымасцей, але ж яго высілкі сталі адным з падмуркаў будавання незалежнай вольнай Беларусі.

## З М Е С Т

<b>Прадмова</b>	
<b>I. СКАРЫНІЯНА</b>	
Адам Мальдзіс. Францішак Скарына як прыхільнік паяднання народаў .....	5
Ю. А. Лабынцев. Литературное творчество Франциска Скорины и традиции европейского Ренессанса.....	9
А. Г. Майсянек. Франциск Скарына і наваты єўрапейскай медыцыны пачатку 16 стагоддзя.....	13
Л. Р. Шагун. Гродзенская Скариніяна.....	16
Ф. И. Игнатович. Состояние и перспективы увековечивания имени Ф. Скорины.....	19
И. В. Пантюк, Т. П. Разуменко. Доктор медицины Ф. Скорина и медицина средневековья Беларуси в экспозиции Республиканского музея истории медицины Беларуси.....	23
В. Рамук. Слова яб Скарыне – доктары медыцыны.....	26
А. Н. Нарбут. Родословная Франциска Скорины и его возможность потомков.....	27
<b>II. ГІСТОРЫЯ І КРАЯЗНАЎСТВА ЛІДЧЫНЫ</b>	
В. М. Чарапіца. Асноўныя напрамкі комплекснага навуковага даследвання гісторыі горада Ліды.....	35
А. П. Цыхун. Хан Тахтамыш і Вітаўт Вялікі.....	38
В. В. Сливкін. Островское соглашение.....	41
А. Н. Нарбут, Н. И. Нарбут. Нарбуты лілскіе.....	44
І. Г. Трусаў. Матэрыялы па гісторыі архітэктуры Лідчыны ў беларускіх і замежных сховішчах.....	52
М. Сачак. Гісторыя Ліды ў дакументах Беларускага дзяржаўнага гістарычнага архіва.....	55
А. Ф. Кулеш. Горад Ліда и лідчане. Исторический очерк.....	59
С. В. Палуцкая. З гісторыі уніяцтва на Лідчыне.....	66
У. А. Сосна. Саслоўна-групавы склад сялянства Лідскага павета ў першай палове XIX ст.....	74
М. І. Булай. Лідскія шляхі Іgnata Lamejka.....	78
В. В. Швед. Вайсковы начальнік Лідскага павета грамадзянін Нарбут.....	83
С. Я. Сяльверстава. Старонкі тэатральнага жыцця Ліды першай паловы XIX стагоддзя.....	87

<b>Андрэй Чэмэр.</b> Заходняя Беларусь пад польскай акупацый	
1920-1939 г.г.....	90
<b>М. В. Васілючак.</b> Лідчына ў верасні 1939-чэрвені 1941 г.г.....	96
<b>Ю. Туранак.</b> Жыццё і дзейнасць Вацлава Іваноўскага.....	99
<b>М. В. Васілючак.</b> За што змагаліся акаўцы.....	102
<b>Янка Трацяк.</b> Беларускія святары Гарадзенскіны.....	106
<b>Л. Я. Кулажанка.</b> Літаратурныя мясціны Лідчыны.....	116
<b>А. В. Жалкоўскі.</b> Прабач нам, міная Пашкевічанка.....	118
<b>Т. М. Мікуліч.</b> Этнаграфічнае вывучэнне Лідчыны.....	121
<b>Уладзімір Васілевіч.</b> Фальклор Лідчыны ў запісах Амеліі Дарвінскай (Біруты).....	126

### ІІІ. АРХЕАЛОГІЯ ЛІДЧЫНЫ (Прысвятаеца памяці Міхася Ткачова)

<b>М. М. Чарняўскі.</b> Першыя людзі на Лідчыне.....	130
<b>А. К. Краўцэвіч.</b> Гістарычная тапаграфія горада Ліды.....	132
<b>У. М. Логаш.</b> Аднаўленне Лідскага замка – помніка архітэктуры і гісторыі ХІХ стагоддзя.....	135
Першыя ўгодкі смерці Міхася Ткачова.....	139

## ІАПН РАЦІВОД З гісторыі Лідчыны

Зборнік матэрыялаў міжнародных гісторыка-краязнаўчых чытанняў у Лідзе, які адбыліся 24-26 ліпеня 1993 г.

Чытак знойдзе тут звесткі : факты, якія раней не прыводзіліся ў нашай гістарычнай і краязнаўчай літаратуры. Кн.: 4 раздзелы на ўсіх, хто любіць свой край, шкавішча яго гісторыяй і культурой.

Ліцензія № 221

Здадзена ў набор 2.03.94 г.

Падпісаны да друку – 7.06.94 г. Фармат 60х84+1/16.

Папера кн. журналная. Друк афсетны,

Умоўных друк. аркушаў 9. Тіраж 2000.

Заказ 1582.

Гродзенскае аддзяленне Беларускага фонду культуры.

Лідская друкарня вул. Ленінскам, 23.